

БА 88

Б 8  
2/11

5146

5  $\frac{8(08)}{M-18}$



Ба 88

09

„Zahlanie sonce i ū naše wakonce“.  
„Заглянене сонца і ў нашэ ваконце“.

5146

MAŁADAJA BIEŁARUŚ.

МАЛАДАЯ БЕЛАРУСЬ.



Seryja } I.  
Сэрыя }

Sšytak } 1.  
Спытак }

ПЕЦЯРБУРГ.

Друкарня Пенткоўскага, В. Падяческая, 22.  
1912.



Бел. спрэвел  
1994 г.

ИНВ. 1953 г.  
б2-88

1988

15.04.2009

ZAMESTA PRADMOWY.

ЗАМЕСТА ПРАДМОВЫ.

## ДА ЧЫТАЧОУ.

Сучасная беларуская мысль выліваецца на паперы у „Нашай Ніве“, календары і беларускіх кніжках.

З гэтых выданьняў кожнае мае сваю вядомую мэту і да гэтае мэты нагібаецца і яе істота.

Аднак усе больш і больш знаходзіцца між прафесійнымі беларусамі такіх думак і твораў, которым для рожных прычын німа мейсца у сучасных выданьнях беларускіх, і шмат знаходзіцца такіх людзей, каторых сучасныя выданьні беларускіе не здаволіваюць зусім. Вось дзеля тагото чуеца патрэба такога выданьня, дзе бы магла падзяліцца думкамі ўся Маладая Беларусь.

Такім выданьнем мы бы з ахвотаю віталі месячнік, ці адным словам часопіс.


Але сягоныя мы можэм пачаць толькі ад зборніка; хрысьцім яго — „Маладая Беларусь“.

„Маладая Беларусь“ будзе выхадзіць кнігамі у 160 стр. кніжкі будуць выхадзіць адна за аднай, як толькі набярэцца матер'ял.

Ідучы да сваей мэты, „Маладая Беларусь“ будзе мець:

1) Аддзел грамадзянскі, дзе будзем разбіраць неадложныя для беларускага грамадзянства справы;

2) Аддзел навучны з асаблівай увагай на навучнае пазнанье Беларусі;



## DA ČYTAČOŪ

Sučasnaja bielaruskaja myśl wyliwajecca na papieru u «Našaj Niwie», kalendarы i bielarskich knizkach.

Z hetych wydańiaў koźnaje maje swaju wiadomuju metu i da hetaj mety nahibajecca i jaje istota.

Adnak usio bolš i bolš znachodzicca miž prabudziušymisia bialarusami takich dumak i tworaū, katorym dla rožnych pryčyn nima miejsca u sučasných wydawieictwach bielarskich, i šmat znahodzicca takich ludziej, katorych sučasnyje wydawieictwy bielarskie nie zdawoliwajuć zusim. Woś dziela tahoto čujecca patreba takoha wydawieictwa, dzieby mahli znajsci prypynak dasiul biazdomnyje twory i dzie by mahla padzielicca dumkami ūsia Maładaja Bielaruš.

Takim wydańiem my by z achwotaju witali miesiačnik, ci adnym slowam časopis.

Ale siahonía my možem pačać tolki ad zbornika; chryšcim jaho:—«Maładaja Bielaruš».

«Maładaja Bielaruš» budzie wychadzić knihami u 160 str., knižki buduć wychadzić s pačatkam 1912 hodu adna za adnej, jak tolki nabiarecca materjal.

Idučy da swajej mety, «Maładaja Bielaruš» budzie mieć:

- 1) Addziel hramadzianski, dzie budziem razbirać nieadložnyje dla bielarskaho hramadzianstwa sprawy.

## 3) Аддзел прыгожага пісьменства і штуکі.

Хаця ўсім была ясна даўно патрэба падобнага выдаўцства — першы спытак (томік) пушчаем у съвет не без трывогі. А крыніца гэтае трывогі вечна тая самая: калі толькі німа сіл выдаваць якой небудзь беларускай кнігі дваякім літэрамі зразу — гэта значыць друкаваць тую самую кнігу два разы — заусёды з'яуляеца страх, што гэту кнігу прачытае толькі часцьць беларусаў.

Ці доуга вісецьме над намі двойчы-літэрнае пракляцьце — ніхто ня ведае цяпер. — Адно толькі добра ведаем у вадно крэпка верым: съведомаму беларусу ўсе літэры роўны — для яго важна не форма — а сама істота, не чым напісана, а што напісана. Аднак пры цяперашнім стане беларускага руху, болі съведомых беларусаў мы можем палічыць сотнямі, а ўсіх беларусаў да дзевяці мільёнаў і мы ніколі ня можем забыцца, што гэтые дзевяць (без некалькіх соцен мільёнаў) — гэта цяпер матэр'ял, с катораго ешчэ будуць съведомые беларусы. І вось уся найбліжшая мэта — патрапіць першы раз да сэрца несъведомага беларуса, каб умацаваўшы ў ім съведомыя адносіны да нашай справы мець у ім беларуса-грамадзяніна. Адна з завад на дарозі шырэння такіх съведомых паглядаў — гэта пагляд на беларускую справу не як на справу саму па сабе, а як на інтрыгу чужую ці то з Масквы, ці з Варшавы. І згодна з гэтым паглядам адны бачаць у лацінскіх літэрах інтрыгу варшаўскую, у рускіх — інтрыгу маскоўскую. Мы ад начатку нашага трывання ваевалі с такімі паглядамі не словам, але жывою работай: выдавалі, што магчыма, і такімі і сякімі літэрамі, і гэтым паказывалі, што справа літэр для нас гэта справа не прынцыпальная, але справа практычная.

Цяпер перад намі ляжыць пачатая новая работа — „Маладая Беларусь“. Жадаючы ей як найбольшага развіцця, як найбольшай лічбы чытачоў, а з другога боку не здалеўшы выдаваць яе зразу двумя выданнямі: рускім і лацінскім, мы пастанавілі выдаваць яе не аднымі толькі літэрамі, а зразу

2) Addziel nawučny z asabliwaj uwahaj na nawučnaje paznańnie Bielarusi.

3) Addziel pryožaho piśmienstwa i štuki.

Chacia ūsim 'była jasna daňno patreba padobnaha wydawiectwa — pieršy sšytak (tomik) puščajem u swiet nie biez trywohi. A krynica hetaje trywohi wiečna taja samaja: kali tolki nima sil wydawać jakoj niebudź bielarskaj knihi dwajakimi literami zrazu—heta značyé drukawać tuju samaju knihu dwa razy—zaūsiody zjaulajecca strach, što hetu knihu pračytaje, tolki čaść bielarusaў.

Ci doúha wisiećmie nad nami dwojčy-liternaje prakaćcie—nichto nia wiedaje ciapier.—Adno tolki dobra wiedajem, u wadno krepka wierym: swiedomamu biełarusu usie litery roūny—dla jaho ważna nie forma—a sama istota, nie čym napisana, a što napisana. Adnak pry ciapierašnim stanie bielarskaho ruchu, boli swiedomych biełarusaў my možem paličyć sotniami, ūsich biełarusaŭda da dziewiaci milionaŭ—i my nikoli nia možem zabycca, što hetyje dziewczać (biez niekolkich socien) miljonaŭ—heta ciapier materjał, s katoraho ješče buduć swiedomyje biełarusy. I woś usia najbližsaja meta—patrapić pieršy raz da serca nieświedomaho biełarusa, kab umacawaūšy ū im swiedomyje adnosiny da našej pracy mieć u im biełarusa-hramadzianina. Adna z zawad na darozi šyrennia takich swiedomych pahladaŭ—heta pahlad na biełarskuju sprawu nie jak na sprawu samu pa sabie, a jak na intrygu čužuju, ci to z Waršawy, ci z Maskwy. I zhodna z hetym pahladam adnyje bačuć u łacinskich literach intrygu waršauškuju, u russkich—intrygu maskoūskuju. My ad pačatku našaho trywańnia wajewali s takimi pahladami nie slowam, ale žywoju rabotaj: wydawali, što mahčyma, i takimi i siakimi literami, i hetym pakazywali, što sprawa liter dla nas heta sprawa nie pryncipialnaja, ale sprawa praktyčnaja.

Ciapier pierad nami lažyć pačataja nowaja rabota

дваякімі. Гэта значыць — палавіна кожнаго спытка будзе друкавацца аднымі літэрамі, другая палавіна другімі. Гэтым мы думаем ясна паказаць, што справа літэр—справа толькі формы, гэта справа малаважная, і гэтым думаем памагчы згодзе між прыхільнікамі рожных літэр.

Напасъледак выказываем надзею, что ўсе съведомые беларусы аднясуцца прыхільна да нашае труднае працы, будуць выбачаць тые абмылкі, што заўсягды могуць быць пры пачатку усякай справы,—і памогуць нам сваімі сіламі.

Беларуская выдавецкая суполка  
„Заглянене сонцэ і ў нашэ ваконцэ“.

## IX

«*Maładaja Bielaruś*», Žadajučy jej jak najbolšaho razwićcia, jak najbolšaj ličby čytačoū, a z druhoha boku nie zdaleušy wydawać jaje zrazu dwumia wydańiami: ruskim i łacinskim, my pastanawili wydawać jaje nie adnymi tolki literami, a zrazu dwajakimi. Heta značyć: paławina kožnaho sšytka budzie drukawacca adnymi literami, druhaja paławina druhi. Hetym my dumajem jasna pakazać, što sprawa liter—sprawa maławaźnaja, i hetym dumajem pámahčy zhodzie miž prychilnikami rožnych liter.

Napaśledak wykazywajem nadzieju, sto ūsie świedomyje bielarusy adniasucca prychilna da našaje trudnaje pracy, buduć wybačać tyje abmylki, što zasiahdy mohuć być pry pačatku usiakaj sprawy,—i pamohuć nam swaimi silami.

Bielaruskaja wydawieckaja supolka  
**„Zahlanie sonce i ū naše wakonce“**





## На дарозі да новага жыцьця.

„Ад самаго пачатку цывілізацыі  
чэлавечэства ідзе к далейшаму про-  
грэсусу праз народы“.

Charles Gide.

(с прамовы пры аткрыці II-га  
конгрэсусу франц. коопэрат. у Ліоні  
у 1886 гаду).

### I.

Жыцьцё—гэта вечнае змаганье. У гэтым змаганьні, ў тай вайне сусъветнай слабыя—гінуць, моцныя—перэважываюць. Што не мае даволі сіл да жыцьця—прападае.

У съвеце расылі і звяроў бачым цікавае з'яўленыне: съмерць часовую, летаргічны сон. Перад прыходам зімы, каторая зніштажае ўсё кволае і слабе, расыліны і іншыя жывыя стварэнья заміраюць — бытцым хоцуць ашукаць праудзівую, вечную съмерць, якую нясуць марозы і сынюжа. Але с першымі вясенінімі павевамі схаванае ў іх жыцьцё будзіща нанова, каб праз летні час яны маглі спаўняць ізноў сваё назначэныне: умацоўваць далей свой род, свой гатунак, паддзержываць жыцьцё на зямлі.

Нешта падобнае бывае і з народамі. У безупыннай чайне перэмагаюць слабейшых. Калі ў іх нехват сілы, каб іскру жыцьця хоць таёмана перэхаваць у сабе,—яны гінуць вечнай съмерцю; але часцей іх съмерць—гэта толькі съмерць для вока, непраудзівая: яна падобна на зімовую снячку у прыродзі. Здаецца, бытцым народ перэд навалай бед прыкінүся

мёртвым зумысьля, каб, ашкуаўшы сваіх ворагаў, перэхаваць лягчай жывую и чистую душу да лепшых часоў. А як настане дзень вакрэсеньня, з бязмерной сілай ідзе народ тварыць новае жыццё, нясучы ўсе скарбы національнай души ў дар чэлавечеству.

Гэта,—вялікая гістарычная праўда, і мінулае сталецьце дало асабліва многа прыкладаў вакрэсеньня цэлых народаў. Усе такіе факты крэпка ўмацовываюць і нашу веру ў поступ національнага адраджэння беларускага народа.

Мы называем беларускі національны рух адраджэннем, але можна гаварыць аб адраджэнні, ўваскрэсеньні толькі таго, што ўжо калісъ нарадзілася, жыло і замёрла. У гісторыі беларусаў, як нації, мы, бачым усе тры гэтые момэнты.

Беларуская нація злажылася болей-меней у пачатку нашага тысячалетця. Яе стварылі, зліўшыся ў вадно колкі дужа бліzkіх між сабой славянскіх племён—крыvічы, радзіmичы, драговічы і др., катарые належалі да групы заходне-рускіх племён. У часі між XII—XIV сталецьцямі беларусы — ці то з добрай, ці злой волі—згуртаваліся пад ўласцю Літоўскага гасударства і занялі ў ім па сваему ліку першае мейсцэ. Тады пачалася энэргічная работа над збудаваньнем сваёй цывілізацыі, і ў XIV, XV і XVI ст. беларуская цывілізацыя дайшла ўжо до такой вышыні развіцця, што літвіны—народ праве чужы славянам—принялі яе цэлком. Беларуская мова ў tym часі зрабілася літературнай і урадовой мовай на ўсіх беларуска-літоўskих землях, аб чым съведчаць нялічэнные пісаны і друкаваны памятнікі—судовыя дакументы, урадовые бумагі, пісъмы, кнігі духоўные і навуковыя, законы і т. д. Між памятнікамі даўнейшага беларускага пісьменства асаблівую увагу звертае на сябе зборнік законаў Вялікага Княжства Літоўскага—«Літоўскі Статут», перші пісаны, а пасля двойчы друкаваны па беларуску. Гэта — найлепшы съведка высокага культурнага развіцця тагочаснага беларускага грамадзянства: ад яго літвіны ўзялі нават юрыдычныя нормы. Але далейшае

соціально-політычнае жыцьцё Беларуска-Літоўскага гасударства пайшло такой дарогай, што з XVII сталецьцем надыходзіць канец панаванню беларускае мовы на толькі на чыста літоўскай зямлі, але і на шчыра беларускай. Ужо ад Люблинскай Уніі ў Літве начынае шырыцца польская мова, а з ёю—польская цывілізацыя. К канцу XVII ст. беларускіе вышэйшыя станы блізка зусім апалаічываюцца, і ў 1696 годзе беларуска-літоўская шляхта на Сэймі ў Варшаві пастанаўляе змяніць закон, па катораму «пісар земскі маець па руску<sup>\*)</sup> літэрамі і словаы рускімі ўсі лісты, выпісы і позвы пісаці, а не іншым языком і словаы»; заместа беларускае — урадовай мовай прызнана польская мова. Губляючы гэтак асобныя станы—шляхту, а за ёю памалу і мешчанства, беларусы, як суцэльная діффэрэнціраваная нація, гінуць. Беларускім астасенца толькі «просты» народ—селяне.

Але і гэты апошні стан, каторы не перэстаў быць беларускім, с таго часу бытцым заснуў — задзержаўся у сваім далейшым развіцці: пры тагачасным соціальным і экономічным палажэнні беларускай народнай массы, пры падняволъным жыцьці на культурнае развіцьце яе мейсца не аставалася. Больш двухсот лет трываў такі сон. Пакінутая і забытая інтэлігентамі беларуская вёска жыла толькі тым, што астаслоя ёй у спадчыне ад даўнейшага ўсенароднага культурнага багацьця. Ад вышэйших, культурных станаў стравы для душы яна не даставала. Нават родныя сыны яе, зрабіўшыся інтэлігентамі, ці—часцей—поўінтэлігентамі, зразу становіліся адны—палякамі, другіе—пачынаючы з XIX сталецьця—расейцамі, ды пры гэтым прыймалі чужую мову, працавалі (а і цяпер гэтак вядзенца) дзеля павялічэння культурнага багацьця не свайго народу, а польскаго, або расейскаго. У роднай

<sup>\*)</sup> «Па руску», «рускі»—значыць па беларуску, беларускі. Рускімі называлі дауней жыцелёу Заходніяя Русі—беларусау і і украінцау, а цяперашніх расейцау, або велікарусау тады называлі маскоускім людзімі, іх мову—маскоускай.

вёсцы яны—чужые: між імі і іх сермяжнымі братамі вырасла бытцым высокая каменная съцена. Але мінулае самабытнае жыцьцё беларусаў не прайшло бяз съледу, національная душа іх не дарма гартавалася сталецьцямі: яна, ня глядзячы ні на што, не замёрла зусім, і народ перэхаваў яе жывой да нашых дзён разам з роднай мовай, з усімі національнымі асаблівасцямі.

Хто добра ўдумаеца ў тое, што кажэ нам гісторыя, хто ўслухаеца ў біцьцё сэрца народнага, той убачыць, што нават і ў двухсотлетнім летаргічным съне беларускі народ даваў знакі жыцьця. Ніякая дэнаціоналізація не могла зусім забіць національнай душы нават у апалячэнай, ці абрусеўшай інтэлігенції. Вытворэнная сталецьцямі індывідуальнасць беларускага народу выяўлялася ў тым, што беларусы, каторых захапіла польская, або расейская цывілізація, ўнёсілі свае національные асаблівасці ў культурную скарбніцу палякаў і расейцаў і гэтак кіравалі ў той, або іншы бок далейшае развіцьце культуры абодвух названых народаў, хаця іх цывілізація стаіць куды вышэй за сучасную цывілізацію беларусаў. Гэтак ведама ўсім, якое вялікае значэнне мелі ў сваім часе творы Адама Міцкевіча для формаваньня польскай національнай душы; а Міцкевіч, каторы выйшоў з апалячэнай беларускай шляхоцкай сямі, каторы радзіўся і ўзрос на Беларускай зямлі, быў усей сваёй псыхікай неразрыўна звязаны з ёю і з народам беларускім і адбіваў у сабе самым беларускую національную душу. Такіх імён было і ёсць багата, і німа ў гэтым ніякага дзіва: беларусы, працуучы пры будоўлі польскай культуры, хаця і несьвядома, павінны былі ўнасіць у яе свае національные зачаткі. Ня будзем даказываць, што і абрусеўшыя беларусы сур'ёзна прылажылі свою руку да вызначэння дарогі, па якой пайшло развіцьце расейской культуры: признаюцца да гэтага самі расейцы, а проф. Овсяніко-Куліковскій аткрыта кажэ, бытцым праца беларусаў і украінцаў пры будаванні расейской культуры была чуць-што ня роўная працы велікарусаў (гл. кніжку яго: „Н. В. Гоголь“. Изд. „Вѣстн. Восп.“ 1903 г.).

Калі такім парадкам беларусы і ў часі свайго сну, не маючы патрэбных варункаў для развіцця, як асобная нація, усё-ж такі здалелі налажыць сваё кляймо на характэр культуры двух блізкіх, але шмат дужэйшых за іх народаў, дык ня можэ быць споркі аб тое, што беларускі народ мае ў сабе вялікі запас жыцьцёвой сілы. Гісторычна мінуўшчына і гэта жыцьцёвая сіла—вось фундамэнт, на якім будзеца новае жыцьцё беларусаў. На гэтым фундамэнце апраем і мы сваю веру ў беларускае нацыянальнае адраджэнне.

II.

Калі беларусы пагублялі свае інтэлігентныя станы, „простому“ народу — селянству, каторае адно толькі захавала ў чыстаце сваю нацыянальную душу беларускую, жылося дужа цяжка. Беларускае селянства стала далёкім і чужым для інтэлігенціі, каторая дзержалася іншай, чым народ, веры, іншай мовы і, складаючыся найбольш с шляхты, стаяла ў політычным і соціальным значэнні так высока на падняволным дэмосам, што таго дэмоса і не бачыла. Ня гледзячы на тое, што палякі ў гых часах былі ўсесільнымі гаспадарамі ў нашай старане, бо дзержалі ў руках гасударственную ўласць, нікому і ў галаву не прыходзіло займацца съведомым пляновым апальчываннем беларускага селянства: аб ім бытцым забыліся. Дый сама паніцье нацыянальнасьці і дэнационалізаціі — гэта твор больш новых часоў. — Затое, калі з Заходняй Эўропы ў канцы XVIII ст. началі залетаць і да нас дэмократычныя думкі, калі у Францыі ішло змаганьне за роўнасць, брацтва і свабоду, нашы вышэйшыя станы не моглі не звярнуць вачэй на народ. Хрэштовічы, Бжостоўскіе, Монюшкі і другіе лепшыя людзі даюць селянам волю; маршалак Завіша ў 1818 г. на сходзі шляхты кажэ аб патрэбі скасаваць прыгон на векі вечныя, за што Віленскаму губэрнатору і яму





армій — палякаў і расейцаў, ці, спрэядлівей, польскага і расейскага нацыяналізмаў.

Работа расейцаў над дэнацыяналізаціяй беларусаў апіраецца па абрусіцельнай ваеннаі службе, праваслаўнай цэркvi, школе, на цэлым адміністраціўным аппарате с тысячамі чыноўнікаў, прысланых з глыбіні Рasei, на перасяленыні ў Беларускі край велікарускіх селян-стравераў і т. д. Такіх-жэ самых спосабаў дзеля апалалячэння краю ужываюць і палякі: ў іх руках каталіцкі касьцёл; яны заводзяць прыватныя польскіе школы, за каторыя, як можна судзіць з газэтных вестак, па судох адбываюцца дзесяткі процэссаў; у грамадзянскіе і прыватныя інстытуціі, якіе знаходзяцца пад загадам палякаў, прыймаюцца скрозь толькі палякі, і нават нацыянально сьведомыя беларусы каталіцкай веры зусім не маюць туды доступу; ўрэшті, між польскімі памешчыкамі ў апошніе гады бачым тэндэнцыю выпісываць польскіх селян, мазураў на работы ў полі, а поруч і дзеля колонізаціі Беларусі. Адным словам, і полёнізація і абрусеньне вядуцца ўжо паведлуг систэмы, якую вытворыў канец мінулага сталецца і пачатак гэтага.

Канец XIX сталецца прынёс, аднак, для беларусаў не адно толькі благое. Як удар молата па кавадле спатыкае роўнай сілы атпор, так і дэнацыяналізаторская работа у Беларусі збудзіла ў лепшых сэрцах жаданыне бараніць пакрыўджэнны жыцьцём народ, працаваць дзеля падняцца с таго-часнага стану беларускую вясковую беднату, шануючы нацыянальную душу беларуса, яго мову і т. д. І ў tym жэ часе, калі ў расейскім грамадзянстве ўсё болей бяруць верх дэмократычныя думкі, у Беларусі, бытцым адгалосак таго, што рабілася ў Rasei, закладаюцца кружкі вучашчэйся моладзі, узгадаванай як польскай, так і расейскай культурай, котрые выдаюць беларускіе кнігі; родзіцца дужа радыкальная беларуская газэціна „Гоман“ (выходзіць нелегальна ў Мінску, друкаваная на тектографе) і т. д. Гэта—80-ые і 90-ые гады. А поруч з гэтым развіваецца і прыносіць багаты ураджай

поэтычнае творчэство Мацея Бурачка (Ф. Богушэвіча), у псыхіцэ катораго стары польскі дэмократызм з эпохі да 63-га году зліваецца з расейскім народнічэствам, і на гэтым грунце вырастаете ўжо съведомасць грамадзянскіх павіннасцей перад народам-хлебаробам, любоў да яго, пашана яго нацыянальнай індывідуальнасці. Бурачок першы кінуў зычны, моцны кліч: „не кідайце мовы вашай беларускай, каб ня умёрлі!“ ён прыбраў у простыя, але моцныя слова ту ю думку, якая і дагэтуль не губляе для нас свайго значэння.

Пералом, пераход—гэта можна называць канец XIX—начатак XX сталецца. Национальная съведомасць у лепшых сыноў Беларусі прабудзілася; „просты“ народ чутка прыслушіваецца да кожнага слова, якое нясе яму кнішка, брошура, верш у роднай мове, але ўшчэ свайго голасу не дае. Любоў да ўсяго роднага не замёрла і нават узрастаете. Але ўсё гэта шчэ не дайшло да народнай съведомасці, і народ маўчиць. Голес з яго грудзей вырваў 1904—5 год.

---

### III.

Нацыянальная съведомасці нельга аддзяліць ад съведомасці грамадзянской і агульна-людзкой: яны звязаны між сабой неразрыўна, і, губляючы адну, чэлавек губляе і другую. Гэта дужа ясна выявілася у беларусаў.

Нацыянальная беларуская работа да 1904 году пачыналася і канчалася тым, што народу тлумачылі цэннасць і значэнне яго „простай“ мовы і таго культурнага багацьця, якое народ сам прыдбаў сабе сталеццямі,—вучылі шанаваць усё роднае, сваё, чым беларусы адзначываліся паміж іншых націй.

„Наша бацькаўская спрадвечная мова,—пішэ Мацей Бурачок,—каторую мы самі, да і не адны мы, а ўсе людзі цёмныя мужыцкай завуць, а завецца яна Беларускай... ёсь такая-ж людская і панская, як і французская, альбо нямецкая,

альба і іншая якая. Яно добра, а нават і трэба знаць суседскую мову, але найперш трэба знаць сваю“.. Такіе слова былі навіной для народу: ад усіх інтэлігентаў, з якімі беларусу даводзілася спатыкацца—паноў і чыноўнікаў, ён бачыў дагэтуль адну толькі пагарду да яго мовы, чуў здзекі над ёю, дык і сам пачаў сароміцца ўсяго беларускага, пачаў губляць ня толькі сваю нацыянальную съведомасць, але і съведомасць асабістай вартасці, пачуцьце чэлавечай і грамадзянскай гордасці; толькі адрокшыся ад таго, што аддзеляла яго ад пана-паляка і чыноўніка-расейца, маніўся падняцца на ступень чэлавека, роўнага другім. Беларуская кніжка, жывое слова—верш у роднай мове—мела тое значэнне што сеяла ў душы беларусаў пакуль-што неяснае пачуцьцё, што-ткі ня ўсё тое „мужыцкае“, „простае“, на што і сам ён скрыва паглядаў, такое ўжо паганае, пікчэмнае, брыдкае, калі людзі кніжкі друкуюць беларускай гутаркай. Так прыгатаўляўся грунт для ідэй аб правах чэлавека і грамадзяніна, пасяных рэволюцыйным рухам у Рәсей. Калі-ж рэволюція, хаця толькі на адзін момэнт, паставіла мужыка нараўне з усімі людзьмі, калі да беларуса загукалі скр诏 голасна і публічна аб яго патрэбах, аб долі-нядолі ў роднай мові, калі ў народзе паднялі вольны дух,—у беларусаў зразу збудзілася пачуцьцё нацыянальнай гордасці, збудзілася нацыянальная съведомасць.

Варункі, пры якіх беларусы нацыянальна прабудзіліся, назначылі наперад дарогу, па каторай павінна было пайсьці далейшае нацыянальнае адраджэнне беларускага народа. Дарога гэтая—спакойная творчая праца над стварэннем сваёй нацыянальнай культуры на чиста дэмократычным фундамэнце,—значыць без найменшых знакаў нацыянальнага шовінізму і ненавісці да чужых націй. З гэтай дарогі да сягоныяшняго дня беларускі нацыянальны рух не зышоў ні на адзін крок.

Нацыянальные думкі, каторые паяўляліся ў галаве беларускага селяніна і поўноты інтелігента ад гарачых мітынговых прамоў, хапаўшых за сэрцэ, ад яркіх, пекных фраз беларускіх

рэволюцыйных лісткоў, былі сперша дужа неясныя, туманные і прымушалі ўсіх больш жывых людзей шукаць для іх моцнаго, цвёрдаго фундамэнту. Лісткі, каторые сотнямі тысяч шырыла Беларуская Соціалістычная Грамада, уселякіе капеечные брошуры не маглі ўжо служыць духоўнай стравай для тых, у каго прабудзілася національная съведомасць. І вось у 1906 годзе бачым дзъве пробы даць беларусам сур'ёзную національную страву: у Пепярбурзе аткрылася беларускае выдавецкае таварыства „Загляне сонцэ і ў нашэ ваконцэ“, каторое зразу начало друкаваць лепшыя творы беларускіх пісменнікаў; у Вільні начала выхадзіць беларуская народная газета „Наша Доля“. Хаця газета выходзіла нядоўга—каля двух месяцаў—і с прычыны заусёдных конфіскацій за рэволюцыйны кірунак (е 6 выпущчэных нумераў конфіскавана 5) закрылася, усё-ж такі яна здала зрабіць шмат: ужо самы той факт, што нарадзілася беларуская прэсса, дужа заахвоціў людзей да рэальнай працы дзеля національнай справы, паказаўшы ім, што такая работа—ня выдумка, а мае пад сабой цвёрды ґрунт і патрэбна народу. Дзень выхаду ў съвет „Нашай Долі“—тэта першае беларускае національнае съята!

1906 год, каторым у нас закончыўся час агульнай завірухі, быў для беларусаў у національным значэнні дужа важны. У гэтым годзе беларуская вясковая і мястэчковая народная інтэлігенцыя (справядлівей—поўінтэлігенцыя) пачынае болей-меней акуратна організавацца. Гэтак закладаецца хаўрус беларускіх народных вучыцелей \*), каторые набіраюцца у Беларусі найбольш с селянскіх сыноў, эдукаваных у расейскім „національным“ духу; пачынаецца рух і ў вучыцельскіх сэмінарыях, інстытутах, і вучні чатырох сэмінарый робяць свой хаўрус пад беларускім національным штандарам, каторы скора адміністрація разбівае. Якую вялікую вагу мелі гэтыя факты, віма патрэбы доўга тлумачыць; даволі сказаць, што немалая

\* ) Адну з груп яго аткрыла паліція, і суд у Мінску прыгаварыў да суровых кар усіх члену яе.

частка вучыцелсю — найболыш маладых, энэргічных і інтэлігентных, каторые павінны былі заняцца „абрусеньнем“ нашай старонкі, заместа гэтаго пачала шырыць у народзі беларускіе національные думкі. Поруч з гэтым бачым зачаткі руху і ў духоўных сэмінарыях, асабліве праваслаўных. Усё гэта робіцца сілай таго разгону, які даў агульны пад'ём у грамадзянстве за 1904—5 гады. Але с пачаткам рэакцыі агульны разгон слабее. У людзей апускаюча руکі, слабее вера у шчасльівы канец пачатай работы, прападае энтузіазм, каторы быў пры ўзрыве національнай съведомасці.

Ня глядзячы на агульны упадак энэргіі і ахвоты да грамадзянскай працы, некалькі больш вытрывалых і цвёрдых людзей, веручы, што ішчэ ня ўсё прапало для культурно-національнай работы, калі можна друкаваць беларускіе кніжкі і газеты, пачалі выдаваць у Вільні новую газэту ў беларускай мові, назваўшы яе „Наша Ніва“. Пачынаючы с канца 1906 году, газэта выходзіць і цяпер.

Мэтай сваей „Наша Ніва“ назначыла: працаўцаў дзеля культурнага і экономічнага падняцця Беларускага краю і народу, развіваць у беларусаў національную съведомасць, будзіць пачуцьце грамадзянскай і чэлавечай гордасці і, крэпка злучыўшы уладно раздзеленые рэлігіей дзіве часці беларусаў — католікоў і праваслаўных, развіваць національную душу беларускага народу. Патрэба газэты, ў каторай і народ мог бы падаваць свой голас, была ўжо дужа вялікая, і „Наша Ніва“ зразу пайшла ў народ і дайшла да яго. Пад той час ужо ішла сур'ёзная праца ў галавах больш жывых і развітых селян: у душы беларуса,—каторы, жывучы гэтулькі часу падняволным жыцьцем, прывык ужо глядзець на сябе самога, як на нейкае ніжэйшае стварэнне,—цяпер усё болей і болей расце съведомасць, што і астаючыся беларусам ён не перэстаў і не перэстане быць чэлавекам, як усе. Кніжка, газэта ў роднай мові — гэта ўжо не забава, а канечная патрэба. Ён сам пачаў голасна выказываць свае думкі „про-

стымі“ словамі—ад сэрца, пачаў выкладаць іх на палеру. І вось мала-па-малу „Наша Ніва“ становіцца бытцым лютрам, у каторым адбіваецца ўсё крапчэйшы беларускі нацыянальны рух. С самых далёкіх і глухіх канцоў Беларусі, куды толькі дайшла газэта ці вестка аб ёй, паплылі ў Рэдакцію пісьмы і корэспондэнцыі, пісаныя мазалістай рукой хлебароба, мястечковага рамесніка, часам народнага вучыщеля і т. д. Як палічыла і апублікавала сама Рэдакція, за першыя тры гады жыцця „Нашае Нівы“ у ёй было надрукована 960 орыгінальных корэспондэнцый с 489 беларускіх вёсак і мястечак, а за чацвёрты год—660 корэспондэнцый з 321 мейсца. А трэба адзначыць, што ні за корэспондэнцыі, ні за выдаткі на іх перасылку у Рэдакцію корэспондэнты—глажным чынам селяне—не дастаюць ні капейкі. Газету яны лічаць сваёй. І гэта праўда: стаўшы голасам не аднай толькі Рэдакціі, а ўсяго болей-меней съведомага і думаочага „простага“ народу, „Наша Ніва“ зрабілася ўласнасцю беларускага грамадзянства.

З найдаўнейшых часоў беларус выказываў свае душэўные перэжываннія, горэ і радасць, надзеі і жаданні найболей у песьнях, каторых народ наш перэхаваў дагэтуль вельмі многа. Гэтая еклоннасць ёсць у яго і цяпер: лік народных паэтаў дужа вялікі; у „Нашай Ніве“ спатыкаем больш 60 розных імён, а між імі асобыні мейсцэ займаюць такіе праудзівые таленты, як Янка Купала, Якуб Колас і другіе. Трэба адзначыць, што ўсе паэты, каторых творы друкаваліся і друкуюцца ў „Нашай Ніве“, гэта—сыны народу, і найвялікшы інтэлігент між імі—народны вучыщель; аднаго толькі Максіма Богдановіча трэба з гэтага ліку выключыць: хаця і ён—сын народу, бо бацька яго радзіўся ў селянскай хаці, але-ж гэта ўжо інтэлігент у шырокім значэнні слова.—І художэственая, красная проза мае немала працаўнікоў: каля чатырох дзесяткаў аўтораў друкую свае творы ў едзінай пакуль-што беларускай народнай газэці.

Поруч з выдавецтвам „Наша Ніва“ і пецярбурскай Су-

полкай „Загляне сонцэ і ў нашэ ваконцэ“ над павялічэннем беларускага кніжнага багацьца працуць ешчэ: у Мінску—суполка „Мінчук“, у Вільні—„Наша Хата“ і выдавецтва „Полачанін“ і „А. Грыневіч“. За пяць гадоў яны разам на-друкавалі каля 200.000 экзэмпляраў кніжэк усякага гатунку: ёсьць тут і літэратурныя творы, і школьніе кніжкі, і практичныя, і гаспадарскіе, а нават і гісторычныя. Як мы палічылі, ў год ідзе да народу каля 25.000 экзэмпляроў уселякіх выданьнёў. Дзе-не-дзе закладаюцца беларускіе бібліотэчкі, школы з навукай па беларуску (неофіцыйныя). Аткрыўся нават і вучыцельскі журнал (у расейскай мове)—„Белорускій Учитель“, але на другім нумэры скончыў сваё жыцьцё.

У 1910 і 1911 годзе беларускі нацыянальны рух далей разрастаетсяца і ў шыр, і ў глыб. Гэтые гады прынясьці сабой нараджэнніе беларускага народнага тэатру, народных хораў. У Вільні, Гродні, Слуцку, Капылі, Полацку, Дзісне, Давід-Гарадку, Пецярбурзі, Варшаві і т. д. пазакладаліся драматычныя турткі і хоры, каторыя робяць публічныя вечарынкі, ставяць п'есы ў беларускай мове, пяюць народныя песні, скачуць танцы беларускіе. У tym жэ часі бачым зачаткі беларускай драматычнай літэратуры—орыгінальны і перэкладзенай с чужых моў. Збіраюцца, апрацовываюцца і выдаюцца песні беларускага народу, а іх мотывы служаць тэмамі для вялікіх музыкальных твораў пакуль-што йшча чужых композытараў.

У апошнім, 1911 годзе справа тэатру становіцца ўжо на мацнейшы грунт. З вясны ў Вільні аткрыўся беларускі клуб пад названьнем „Беларускі Музыкально-Драматычны Кружок“, которы і працуе над развіцьцем беларускага тэатру, песні, музыкі, танцу. Поруч з гэтым залажыўся аб'ездны тэатр пад загадам Ігната Буйніцкага, которы ў летку аб'ехаў каля 15 мястэчак у Віленскай, Мінскай і Вітебскай губерні, падымаючы скрозь беларускі дух, будзячы нацыянальную съведомасць.

Мы многа тутака сказалі аб рабоці над развіцьцем на-

ціональнай душы беларусаў, але на гэтым не канчаецца праца, якая робіцца самым народам і для народу. Гэтак ідзе ўпачэ работа і на эканомічным ґрунце: заводзіца ўселякіе коопэрациі, аткрываюцца хаўрусныя крамы, крэдытныя таварыстывы і банчкі, сельска-гаспадарскіе кружкі, організуюцца селянскіе выстаўкі, закладаюцца паказныя хутары і т. д. Ёсьць да гэтага багата ахвочных людзей і ахвочных рук, але, на вялікі жаль, вясы і систэматычную эканомічную работу дужа цяжка с прычыны розных адміністраціўных пастанаўленньй і аграрнічэнньй... А ґрунт да такой працы дужа добры і ўжо даўно чэкае працаўнікоў.

#### IV.

Калі беларускі національны рух толькі пачынаўся, гэта быў рух чыста селянскі: восьмімільённая мужыцкая грамада першы раз падала свой голас, пачала сама гаварыць аб себе і аб сваіх справах, выказываючы свае думкі так, як было найлягчэй—у роднай беларускай мове. За беларусаў лішне ўжо доўга гаварылі другіе: або зусім чужые людзі, або тыя сыны беларускай вёскі, катормя „выйшлі ў людзі“ і на сваіх сермяжных братоў глядзелі з верху. Ведама, ні адны ні другіе не маглі перэказаць таго, што думае і чаго хоче народ: яны або ніколі не зналі беларускага селянства, як ніжэйшага, „простага“ стану, або так ад яго далёка адышліся, што перэсталі разумець людзей, між которымі узрасталі змалку. Затое ўсе шчырые дэмократы гóрбача віталі прабуджэнне вёскі і сталі працаваць над тым, каб ёй лягчэй было выказываць усё, што праз доўгіе гады было зачынена ў галавах селянства цемнатой і безпраўным палажэннем. Пачалася работа над развіцьцем „простай“ мовы, каб беларус мог гаварыць аб усім па беларуску: гэта—найлепшы спосаб выказываць свае думкі.

Простыя, шчырые слова народу маюць у сабе такую сілу,

што прамаўляюць да душы і сэрца кожнаго, хто не загубіў здольнасці разумець чужы баль і горэ, чужую душу. І вось загнаная, абкіданая пагардай і асьмейная родная мова разам зрабілася дарагой і мілай сэрцу я ня толькі селяніну-землебору, але і яго сыну інтэлігенту. На нашых вачах родзіца беларуская інтэлігенція: беларус, котры зразумеў, хто ён такі, калі ўшчэ хадзіў у сермязе, ужо я ня можэ перэстаць быць беларусам, хаця сермягу замяніў на сурдut, ці мундзір. Спачатку зусім малая жменя нацыонально-съведомых інтэлігентаў-беларусаў расцце і здабывае памаленьку сілу.

Добры прыклад тутака дае вучашчаяся моладзь. Між вучашчымісі ў вышэйшых, а нават і сярэдніх школах жаданьне прылашыць і сваю руку да нацыональнай работы шырыца ўсё болей і болей. Німа, бадай, універсітэтскага гораду, дзе не было бы беларускага кружка, хаўруса. Паведлуг сваей ідэолёгіі большая частка гэтакіх кружкоў стаіць дужа блізка да ідэолёгіі „Нашае Нівы“; яны ставяць сваёй мэтай працу дзеля народнай прасветы ў роднай мове, — пішуць і памагаюць выдаваць беларускіе кніжкі, займаюцца беларускай літэратурай і пісьменствам, працуюць дзеля навуковага пазнаньня свайго краю і гэтак падгатаўляюць ґрунт для будучых беларускіх навуковых інстытуцій, у тым ліку для музея, для катораго розные прыватныя асобы ўжо сабралі багата матэр'ялаў. Між універсітэтскімі гарадамі ў беларускай нацыональнай працы першае мейсцэ займае Пецярбург, куды едуць лепшыя сілы беларускай моладзі.

Не кажучы многа аб нацыональна-съведомых інтэлігентах — асобах свабодных професій і т. д., бо іх ешчэ надта мала, мы звернемся да духавенства, каторое ў беларускай вёсцы мае дужа вялікую вагу.

Трэба сказаць, што праваслаўных съяшчэннікаў так крэпка дзержаць у сваіх руках вышэйшыя духоўные ўласці, такую сілу мае над імі съвецкая адміністрація і правые організаціі, што нават тые, каторые шчыра спагадаюць беларускай справе,

баяцца паказаць гэта чым-небудзь рэальна. Дый прыток маладых съяшчэннікаў, у каторых національная съведомасць пра будзілася йшчэ ў сэмінары, апошнімі гадамі неяк затрымаўся: ўсе болей съведомыя, болей жывыя і энэргічныя вучні, скончыўшы сэмінарыю, ня хоцуць ісці у съяшчэннікі, а едуць у універсітэты. Ня гледзячы на ўсё гэта, чорнасоценцы на Кіеўскім з'ездзе ў 1909 годзе зусім сур'ёзна падыймалі праект, каб усіх съяшчэннікаў с „тутэйшых“ людзей перэвадзіць з Беларусі ў цэнтральныя губэрні, а на іх мейсцэ прысылаць съяшчэннікаў-велікаросаў, бо мейсцовые не надта энэргічна працуяць дзеля „абрусьення“ краю!

Лепей стаіць справа с каталіцкім духавенствам. Ці тут літоўскіе ксяндзы даюць добры прыклад, ці каталіцкіе духоўные ўласці умеюць глядзець упярод—у будучыну—далей за праваслаўных, трудна напэўна сказаць. Адно толькі бачым: між маладымі ксендзамі (асабліва йшчэ вучашчыміся), каторые выйшли з вёскі і не адварваліся ад яе зусім, трапляеца ўсё болей і болей съведомых беларускіх патрываў. Дзе-не-дзе—часта пад страхам свайго бліжэйшага начальства—іны ужо началі ў касыцёлі гаварыць казаныня па беларуску, выдаюць катэхізмы і рэлігійныя кніжкі ў беларускай мові і т. д. Усё гэта—ксяндзы-народнікі, людзі, каторые скрэзь свае рэлігійныя справы і ідэі умеюць бачыць жывы народ; гэта—ксяндзы-грамадзяне свайго краю. Але поруч з імі ў каталіцкім духавенстве ёсьць ешчэ другі кірунак: прэдстаўнікі яго, пачынаючы ад быўшага Віленскага біскупа барона Роопа, глядзяць на беларускую мову толькі як на спосаб дзеля шырэння ў народзе сваіх думак. Такіх дальназоркіх палітыкоў, аднак, мала: на Беларусі перэважываюць дагэтуль ксяндзы-палякі, і польскі націоналізм іх не дапускае нават думкі, каб, працуячы для каталіцызму, духавенство карысталася беларускай мовай, паддзержываючы такім спосабам несыmpатычны для палякаў беларускі національны рух.

Кажучы аб праяўленнях національнай съведомасці у бе-

ларускай інтэлігэнціі, мы ня можэм не ўспамянуть аб тых кірунках і групах людзей—часта чыстакроўных беларусаў, каторые, прыняўшы цэлком расейскую культуру, стараюцца ўсімі сіламі, як заўсягды гета робяць рэнегаты, запыніць развіцьце таго, ад чаго атыхчамліся: беларускай нацыянальнай культуры. Гэтые людзі гуртуюцца каля двух газэт: чорна-соценнага, лістка „Крестьянинъ“, каторы у краёвых спраўах заўсягды выступае самозваніца ад імяні беларускіх селян і народных вучыцелёў, і штодзеннага органа расейскіх нацыоналістаў—„Бѣлорусская Жизнь“, перахрысьціўшагася підаўна ў „Сѣверо-Западную Жизнь“. Абедзьве газэты, разумеецца, выходзяць па расейску (у Вільні).

Асаблівую увагу звернем на „Сѣверо-Западную Жизнь“. Яна—адно колка ў супольным ланцузе організацій, каторым расейскіе нацыоналісты маніяцца задзержаць нацыональнае адраджэнне беларусаў. Побач газэты бачым „Бѣлорусское Общество“, „Бѣлорусскій Клубъ“, каторые маюць тую-ж самую мэту, як і „Сѣв.-Зап. Жизнь“: стварыць між беларусамі такі рух, які ў Галічыне вядзеца пад загадам графа Бобрынскага і завецца старорускім. Як галіцкіе „старорусы“ стараюцца запыніць развіцьце роднай мовы і ўсім украінцам прынічапіць расейскую, так і „беларусы“ з „Бѣлорусского Общества“ організуюць ту-тэйшае расейскае грамадзянства дзеля вайны з беларушчынай, дзеля „абрусенія“ краю. Гэта—акурат тое самае, да чаго кіруеца і большая частка тутэйшых палякаў, с тай розніцай, што палякі заместа „абрусенія“ дабіваюцца „апалячэнія“ беларусоў, выдаючы розные „Przyjaciele“, „Jutrzenki“, „Dwa grosze“ і т. д.

Сумна прызнавацца, але да чорна-соценна-абрусіцельнага кірунку належаць блізка ўсе прэдстаўнікі беларусаў у Государственнаі Думе. Закон З июня так нарыхтаваў выбары ў беларускіх губэрнях, што съведомым беларусам нельга было і думаць папасыці у III Думу: ў тых губэрнях, где наці-

нальная съведомасць ужо шмат узрасла, на выбарах перэважываюць памешчыкі-палякі (напр. у Віленскай губ.); там-жэ, дзе народ мениш съведомы і цямнейшы (напр. у Мінігчыне), далі селянам больш галасоў, але поруч з гэтым былі спэцияльна організованы съяшчэнікі і чыноўнікі, каб, падняўшы штандар змаганьня с „польскимъ засиліемъ“, праpusыціць у Думу толькі такіе элемэнты, каторые зразу селі с канцавымі правымі, а ў національных справах паддзерхываюць ідэалы графа Бобрынскага і т. п. Такое палажэнне робіць вялікую крыўду беларусам: Гасударственная Дума і расейскае грамадзянства, слухаючы прамоў беларускіх дэпутатаў-селян, каторые толькі патураюць Замыслоўскім, Бобрынскім і Комп., ня могуць ніяк акуратна прадставіць сабе таго, што па-праўдзі робіцца на Беларусі, якіе патрэбы мае наш народ, чаго ён дабіваецца.

---

V.

Хто акуратно прыгледаецца да жыцьця беларусаў, той можэ наперад сказаць, што—раней, ці пазней—беларусам прыдзецца пакіраваць свае сілы на тое, каб здабыць грамадзкіе права для сваей національнасці, для роднай мовы у двух інстытуціях: гэта—народная школа і—у праваслаўных—цэрква, у каталікоў—касьцёл.

Кожнаму зусім ясна, якую вялікую вагу для духоўнага развіцця народу, для развіцця яго культуры мае національная школа. У Беларусі аб беларускай національнай школі німа зусім і тутаркі: тутака ўсё перэважывае „палітыка“, каторая, як ведама, мае мэту „привести къ одному знаменателю“ ўсе наці. Расейскі націоналізм—гэта школьнай атмосфера, ў каторай павінны вучыцца дзея беларускіх селян. Праўда, дзе вучыцель на першым месцы ставіць навуку, а не „палітыку“, гдзе ён шчыгра рупіцца аб развіццце гэтых

будучых грамадзян нашага краю, там яму сама сабой прыходзіцца—хаця-бы спачатку—тлумачыць вучням усё зразумелай, матчынай гутаркай. Але такіе здарэнья дужа рэдкі: офіційна ужываць у школі беларускую мову забаронена. І пакуль беларусы не дачэкаюцца такога часу, калі ў Думе падыймуць свой голас і здалеюць цвёрда пастаяць за беларускую школу іх нацыянально съведомыя предстаўнікі, датуль як навучанье па беларуску ў народных школах, так і аткрыцце прыватных беларускіх школ, ня можэ ісьці правільна і шырока, а будзе адбывацца патайна. Гэта — адна з найвялікшых перашкод, якая ляжыць на дарозі беларускага нацыянальнага адраджэння, але яна так моцна звязана з нашым палітычным палажэннем, што толькі з ґрунтоўнай пераменай палітычнага „курсу“ можна будзе яе пазбыцца. А пакуль-што дробныя ручайкі нацыянальнай съведомасці цякуюць у народную школу доўгай, абходнай дарогай.

Цяпер з'вернемся да справы завядзення беларускай мовы ў цэркvi і касыцёлі. Кажучы аб цэркvi, мы спатыкаемся так сама с перашкодамі, каторые залежаць ад агульной „палітыкі“. За тое ў каталіцкім касыцёлі „палітыка“ ўраду мае шмат меншую вагу: тутака духавенства, калі-б хацела, могло бы багата зрабіць, але беда ў тым, што яно—ня лічачы тых маладых ксяндзоў-народнікаў, аб каторых мы сказали вышэй,— скоса паглядае на беларускі нацыянальны рух. Агульна кажучы, справа беларускай мовы не такая простая, як на першы пагляд здаецца, і да ея прыступаць трэба дужа асьцярожна і добра ўсё абдумаўшы. Гэтым і тлумачыцца факт, што беларусы у змаганыні за права для сваей мовы ў касыцёлі не пайшли тэй дарогай, якой з самага пачатку літоўскага руху ішлі і йдуць іх суседзі літвіны.

Мы ўжо казалі, што пасля польскага паўстаньня 1863 году ўрад глаўнай мэтай сваей палітыкі ў Беларусі абвесыці „распалалячыванье“ краю с тым, каб яго зусім зраўнаваць з Велікарускімі губэрнямі. І тутака ён зрабіў аблылку, рэзультаты

каторай ляглі цяжкім каменем на ўсё далейшае развіцьце беларусаў, як наці: національные асоблівасыці былі перамешаны з асоблівасыцямі рэлігійнымі, і на гэтым фундамэнті ўсё каталіцкае ў нашым краю і дагэтуль офиціяльна лічыцца польскім.

Паведлуг рэлігіі беларусы дзеляцца на дзьве няроўныя часткі: меншая частка (каля  $2\frac{1}{2}$  мільёнаў) — гэта каталікі, большая — праваслаўныя. Нішто, апрача рэлігіі, не раздзеляе гэтых групп, которые національна складаюць адзін сучэльны беларускі народ.

Нават такіе старонікі дэнацияналізацыі беларусаў, як проф. Кулаковскій, аткрыта з гэтым згаджаюцца: проф. Кулаковскій, быўшы на з'ездзе правых організацій заходняга краю ў Кіеві (1909 г.) даказваў, што ў беларусаў каталікоў і праваслаўных мова, звычаі, ўсе пагляды і — адным словам — уся псыхіка — супольны. Ня гледзячы на гэта як пры выборах у Гасударственную Думу, так і пры апрацаванні закону аб земстве ў Заходніх губерніях ўрад усіх беларускіх селян-каталікоў записаў „у палякі“, прылучыўшы іх да польскай куры, а такіе-ж беларусы праваслаўнай веры былі ўсе аб'яўлены „расейцамі“.

Так быў зроблен оффіціяльны раздзел беларускага народу на „палякаў“ і „расейцаў“. А поруч з гэтым каталіцкае духавенства, ужываючы ў касцёлі ў дадатковых малітвах і казаньнях толькі польскую мову і без падмогі ўраду зусім натуральным спосабам апалаічывала і апалаічывае беларусаў-каталікоў. З усяго гэтага выйшла вось што.

Беларускі селянін, не разумеючы, чым каталіцтва розніцца ад праваслаўя, крепка верыць, бытцым каталіцтва — гэта польская вера, праваслаўе — расейская. І ня дзіва: ў цэркві ён прывык чуць расейскую мову, у касцёлі — польскую, сваей жэ роднай, беларускай, ня чуе ні тут, ні там. Палітыка ўраду і духавенства зрабіла тое, што два зусім розныя паняцці — рэлігіі і наці — ў галаве беларуса зліваюцца ў вадно. „Паляк“ і „каталік“ для яго такіе самыя синонімы,

як „рускі“, „расеец“ і „праваслаўны“. Беларусы йшчэ дагэтуль памятаюць, як ім „адбіралі“ рэлігію (скасаваньне уніі), і, каб мацней звязацца с тэй рэлігіей, да якой цепер належаць, стараюцца адзначываць усюды сваю бытцым то прыналежнасць да палякаў, або да расейцаў. На такім ґрунце нарадзілася жаданьне адрэакціі ад беларушчыны, нарадзілася пагарда да ўсяго роднага: да сваей мовы, да братоў-сермяжнікаў, каторые йшчэ дзержацца яе, да ўсяго „простага“, „мужыцкага“.

Аб tym, як у вачах беларусаў польшчына і каталіцтва монна звязаны, съведчаць такіе факты, як запіс 58 тысяч чыстакроўных беларусаў-селян Віленскай губэрні на валасных сходах палякамі толькі затым, што яны каталікі (—пры перапісі, зробленай тутака ў часі апрацаваньня закону аб земстві), як разгромы народных школ, дзе вучыцелі не хацелі беларусаў-каталікоў запісываць палякамі („январская школьная перепісь“). Падобных фактаваў можна было-бы знайсці бяз ліку, але і гэтых даволі!

Здаецца, варункі жыцця беларусаў павінны былі ў канцы зусім раздзяліць гэты народ на дзве часці паведлуг рэлігіі с tym, што каталікі і па мове і па культуры зрабіліся бы напраудзі палякамі, праваслаўные—расейцамі, злùшчыся з велікарускім народам. Гэтак яно напэўна і было-бы, каб не нарадзіўся беларускі національны рух.

Гэты рух зразу адбіўся на ўсіх бакох жыцця беларусаў. Пачалася работа і над распалячэннем касцёла с тэй мэтай, каб на мейсцэ польскай мовы завясыці беларускую. Але ў той момэнт, калі на гэтай дарозе беларусы рабілі першыя крокі, на беларускую національную справу асаблівую ўвагу звярнулі расейскіе „націоналісты“. Для „націоналістаў“ справа адраджэння беларусаў паказалася больш „небяспечнай“, чым іх апалалячэнне; вось яны і паднялі агітацію, каб урад наложыў на справу аб мове ў касцёлі сваю руку, каб сам узяўся за распалячэнне касцёла, але ўжо с тэй мэтай, каб польскую мову замяніць не на беларускую, а расейскую.

Такая думка дужа перэнапохала беларускіх селян-ката-лікоў. Натуральны страх, што ў іх рэлігійные справы ўме-шаенца урадовая ўласць, пастараляся йшче павялічыць поль-скіе нацыяналісты, даказываючы, бытцым урад, завёўшы ў касыцёл расейскую мову, пераверне каталікоў у праваслаў-ных. Поруч з гэтым началася агітація прыці проб заведзенія ў касыцёлах беларускай мовы: польскіе нацыяналісты, як съвецкіе, так і духоўные, началі тлумачыць беларускім селянам, бытцым беларуская мова — гэта толькі пераходная ступень да расей-ской, а, значыць, і да праваслаўя.

С таго, што мы вышэй сказаі, лёгка зразумець, які добры ґрунт павінны знайсці ядавітые зерніты, закінутые ў душу беларусаў супольнай працай польскіх і расейскіх на-цыоналістаў. І з гэтым піонеры нацыянальнага адраджэння бе-ларусаў ня могуць не лічыцца. Вось, чаму мы кажэм, што да справы завядзенія беларускай мовы ў касыцёлі трэба пры-ступанца дужа абдуманна: адзін фальшывы крок можа я-лёгка задзержаць на доўгі час.

На нашу думку тутака трэба ісці двумя дарогамі: праз самы народ і праз духовенства. Трэба старацца, каб жаданыне правоў для роднай мовы ў касыцёлі шырэй збудзілася ў на-родных масах, каб увесь народ сам пачаў голасна іх дама-гацца. Грунт для гэтага прыгатаўляе агульна-беларуская ра-бота; сюбя на ўзыранай ральлі — гэта павіннасць нацыянальна-съведомага духавенства, ў гэтым ліку і тых ксяндзоў-народ-нікаў, кадры каторых ужо набіраюцца. Споўніць гэту павін-насць народ наш мае права вымагаць ад духавенства, як ад людзей і грамадзян, сыноў Зямлі Беларускай, ня гледзячы на ўсе перашкоды, якіе стаўляе польскі нацыяналістычны клір, або Сынод, або йшчэ хто іншы.

VI.

З усяго, што мы сказалі, відаць адно: як для работы дзеля школьнай справы, так і дзеля касцельнай, або цэркоўнай і ўсіх іншых патрэбны беларусам інтэлігентные сілы, каторые памаглі-бы народу выйсьці на шырокую, вольную дарогу національнага творчэства. Уся старая краёвая інтэлігенцыя—расейская і польская—вядзе ў Беларусі палітыку эгоістичную, рушіцца адно толькі аб свае національные справы. І пакуль не народзіцца моцная свая, беларуская народная інтэлігенцыя, пакуль яна не здабудзе сабе належнага мейсца ў жыцьці краю, як съведомая і солідарная группа, беларускі національны рух ня можэ развінунца так шырока і ўсестранна, як, напрыклад, літоўскі рух, каторы пачаўся на гадоў 30 раней за беларускі і ўжо здалеў узгадаваць кадры національна-съведомых інтэлігентаў—літвіноў.

Мы ўспамянулі вышэй аб тэй дэнаціоналізаторскай рабоці, якую робіць у Беларускім краю расейскі і польскі элемэнт. Гэткае становішчэ займалі яны даўней—у часі першых проб беларускай національнай працы; тое-ж робяць і цяпер, калі ўжо съмела можна сказаць, што—раней, ці пазней—голос національно-съведомага беларускага народу, як гаспадара краю, будзе перэважываць ва ўсіх культурна-національных справах на Беларускай зямлі. І расейцы, і палякі—кажучы праўду—вядуць і далей дужа недальнавідную палітыку вузкага націоналізму, або выступаючы востра проці новай грамадзянскай сілы ў нашым краю, або не з'вертаючы на яе ніякай увагі, бытцым з ёй на трэба зусім лічыцца.

Аб расейскім незалежным грамадзянстве, аб вольнай грамадзкой думцы расейской у Беларусі не шмат можна сказаць: расейскі элемэнт бадай увесь укладываецца ў рамкі „офицыйнай Расеі“, або палітыцы каторай нам ужо давялося гаварыць, а невялічкая шчыра дэмократычная группа мае так мала сілы, што яе сымпатіі для беларусаў маюць толькі мо-

ральнае значэнье. А паляки—гэтая найдужэйшая краёвая інтэлігентная сіла, стараючыся апалячыць беларусаў-кatalікоў, як-бы ідуць на спатканье офиціальнай расейскай палітыцы і, выдумляючы ўсё новые і новые спосабы перэварачываць беларусаў „у палякі“, памагаючы дзяліць беларускі жывы народ на дзівье непрыяцельскіе арміі. Старай сістэмы насельнай полёнізацыі трymаюцца цяпер толькі польскіе „народовыя дэмократы“, і ўжо пайшоў у ход, другі спосаб— спосаб ласкі: „niechaj sami przyjdą do nas!“—гэтак кажуць болей „палітычныя“ так-званыя „краёвцы“ \*) („Kur, Lit. № 180“ у 1908 гаду). „Краёвцы“ гатовы нават прызнаць права беларускага народу, але ў такім прыпадку, калі беларускі рух захопіць толькі беларусаў праваслаўных, да каторых палякам нікага дзела німа; затое каталікоў-беларусаў „краёвцы“, як і „народовыя дэмакраты“, лічаць за матэр'ял для апалячэння. Ведама, што пры такіх варунках нельга і думаць аб tym, каб кадры національно-съведомай беларускай інтэлігенцыі павялічываліся людзьмі, каторые належаць да старай апалячэнай, ці абрусешай краёвой інтэлігенцыі; нельга спадзевацца, каб і само захопліванье беларускіх інтэлігентных сіл, выйшоўшых з народу, так зразу скончылася. А гэта—вялікая завада для ўсей беларускай справы, для нараджэння народнай, національна-съведомай беларускай інтэлігенцыі, каторая, звязаная неразрыўна с „простым“ народам—9-ці мільённай мужыцкай грамадой, адна толькі і можэ як належыць развіваць національную душу беларусаў, пераховываючы ў чыстаце ўсе асоблівасці свайго національнага Я.


Ня гледзячы на ўсе перашкоды, мы верым у нараджэнне такой інтэлігенцыі: яна павінна нарадзіцца. Пачатак ужо


\*) Кажучы аб „краёвцах“, трэба зрабіць агаворку: праудзівых, шчырых краёвых людзей, каторые лічаць сваёй павіннасцю працаваць ня толькі для сваёй польскай справы, але і для тутэйшаго беларускага народу, ёсць зусім малая жменя; большая-ж частка „краёвцу“—гэта тые-ж націоналісты, толькі уздзеўшы новую скuru.

бачым; рэшту зробіць само жыцьцё: глянцые, як будзіща національная съведомасць у беларускай вучашчэйся моладзі, як жаданыне працаўца для свайго, дагэтуль усім забытага народу, падыймаецца ў душы гэтых будучых дахтароў, юрыстаў, інжэнераў, пэдагогаў, грамадzkіх працаўнікоў. Мы верым, што наша маладая народная інтэлігенція споўніць назначэнную ёй гісторыей высока-культурную мэту, і беларускі народ, каторы ўжо „свой голас даў“, паложыць і сваю частку у агульна-людzkую культурную скарбніцу, павялічыць хоць крыху усесветнае культурнае багацьце.

*Антон Новіна.*

У лістападзе 1911 г.—Вільня.





## Родны край.

Ты не пытай мяне, мой дружэ,  
Аб той краіне, дзе я ўзрос,  
Аб днях пагодных, золкай стужэ,  
Аб роснай траўцэ, поўнай слёз:

Пакінь пытаць аб кветках мая,  
Што так пярэсцяць на лугох  
Дзе шчебяцлівых птушак стая  
Пяе и снуе па стагох.  
Аздобнасць неба—сонцэ, зоры  
Душу съятлі часта мне,  
І сэрцэ, поўнае пакоры,  
С падзякай к краю свайму мкне.

Пакінь пытаць, ші я збалелы  
Свайго радзімага села  
Пагляд санлівы і ня смелы  
Яшчэ і сёніні помню я.  
А хто-ж бы мог нямое поле,  
Абшар квяцісты—сенажаць,  
Дзе столькі працы, слёз у волю,  
Так лёгка, зрадна зневажаць?

Пакінь пытаць аб хатцэ курнай,  
Аб плот абвіслы ля гумна,  
Пра ціхі шэпт вярбы спахмурнай  
Пры самай прызьбе ля вакна.  
Пра шлях, пра крыж на ройсьце смутны,  
Пра векавечны рад бяроз,  
Касцельных вежаў звон пакутны...  
Ўсё сэрцэ ўздрыгвае да слёз.

Пакінь, браток, ня муч пытаньнем  
Аб роднай матцэ, што ўвесь час  
Мяне пясыціла і з бажаньнем  
Мне над калыскаю не раз  
Пеяла песні с цёплай верай,  
Жадала долі, шчасьця шмат...  
Вер, тая песня сумнай лерай  
Зъвініць у сэрцы ад тых дат.

Пакінь пытаць пра жніў с касьбою,  
Начлег, агнішчы, карагод,  
У вырай доўтай чарадою  
Буслоў і жораваў адлёт,  
Дзе звон касы, дзе песня жнеек,  
Дзе чуцен зычны рык кароў,  
Туды душой нясеся неяк;  
Рой съветлых дум уздымае кроў.

А родных птушак як убачу  
Адлёт, іх шумные рады,  
Здаецца мне, што з імі трачу  
Спакой и шчасьце наўсягды!...


Пакінь пытаць аб край, аб мове:  
Сваё над жыцьце я люблю,  
І ў прывітаньні, ў кожным слове  
Я беларускі тон лаўлю,

Што з глыбі шчырай, непадкунай  
Цурком з душы жывой плыве,  
Гдзе ў працы чорнай, цяжкай, рупнай  
Сумленьне з згодаю жыве.

Пакінь пытаць! Не дам я веры,  
Каб Беларусь хто мог забыць:  
Я пэўны—кожны з нас бяз меры  
Любіў и будзе вёк любіць!!...

*Альберт Пауловіч.*

Мінск.






Янка Купала.

СОН ==

НА КУРГАНЕ.

У 4-х образох.



ПЕЦЯРБУРГ.  
1912.



І м е с я ч ь

Пам'яці

СВАЙГО БАЦЬКІ І БРАТА.

Автор.

## **А б р а з ы.**

---

А Б Р А З I.      У пушчы.

Сам. Русалкі.

А Б Р А З II.      На замчышчы.

Сам. Чорны. Відмы.

А Б Р А З III.      Пажарышчэ.

Сам. Пагарэльцы. Вясельная дружына. Прыйстаў.

А Б Р А З IV.      У шынкоўні.

Сам. Шынкар. Дзеўчаты. Госыці. Стражнік.

---



I.

## У Пушчы.

Восень. Ноч. Лес. Глуха шумяць, калыханые ветрам, елкі і сосны; скрыпяць асіны і бярозы; с шэлестам валіща на зямлю трупя-  
жутоа лісьце. Паміж трох адвечных дубоу—мохам і гальём устаны  
узгорак-курган; над ім, зачапіўшыся валасамі за галіны дубоу, тры  
вісіаць русалкі і калышущаца. З усей мясыціны вее бязлюдзьдзем, чарам  
і жудою.

Русалкі, (разам).

Гу-та-та, гу-ля-ля,  
Гу-ля-ля, гу-та-та!  
Ад сучка да сучка,  
Ад куста да куста!

Ха-ха-ха! Вось яно,  
Вось русалак жыцьцё;  
Пушча—сосны, дубы,—  
Вось і царство усё.

Жывём самі сабой,  
Самі ўмеем мы жыць,—  
Ніхто есьць не дае,  
Не дае ніхто піць.

Днём ляжым, днём маўчым,  
Як на жывы мы днём,  
А як начка прышла—  
Мы жывём, мы пяём.

Так калышэмся мы  
Ад куста да куста...  
Гу-та-та, гу-ля-ля!  
Гу-ля-ля, гу-та-та!

(Чуваць затрашчэлі сухіе сукі ад нечых ног).

1-я русалка.

Ці вы чулі, ці не?  
Штось трапчыць каля нас.

2-я русалка.

Чула так сама я,  
Вось напроці, якраз.

3-я русалка.

Пэўне воўк, ці мядзьведзь,  
Бо хто-ж гэткай парой?...  
Як вядома, хадзішъ  
Яны любяць сюдой.

1-я русалка.

Стукат толькі дзъвюх ног.

2-я русалка.

Ну, і што-ж там за дзіў:  
Ў госьці к нам чэлавек,  
Не інакш, заблудзіў.

Усе трои, (разам).

Чэлавек, чэлавек!  
Не здарма пелі мы.  
А цяпер хто куды,  
Як начніцы, як сны.

(Атчэплывающа і разбегающа).

С а м, (выходзе, разгледаючыся).

Хаджу і блуджу я  
Ўжо колькі гадзін  
І, дзе ні ступлю я,  
Не бачу пуцін.

Дубы ды хваіны,  
Бярозы, вязы;  
Скрыгочуць асіны,  
Шыпяць верасы.

Кругом нейкі шорах,  
Жуда, пустата;  
На долах, па ўзгорах  
Легла цемната.

То нешта съмяецца,  
То нешта пле,  
То клічэ, здаецца,  
То тут-жэ снуе.

Гоп, гоп! Не чуваці!. .  
Атказу німа.  
Ой, пушча, ой, маці!  
Ты зводзіш здарма.

Ох, зводзіш здарма ты,  
Наслаўши ламоў!  
Я траплю да хаты,  
Я траплю дамоў!

(Пашоу далей, разгледаючыся).

Р у салкі, (выбегшы зза кустоу, разам).

Ха-ха-ха, вось так госьць,  
Як з зямлі, як с травы!

Чэлавек, як і ёсьць—  
З галавой і жывы.

Ці сюды, ці туды,  
Ад калоды, ад пня.  
Ужо ня выйдзе ад нас  
Аж да белаго дня.

Гу-та-та, гу-ля-ля!  
Аж да белаго дня!

1-я русалка, (чэпляючыся ізноў за сук валасамі).

Як люблю я, люблю  
Гутататаца вось так!  
Як-бы дзе на градзе  
Зацьвітаючи мак.

Помню гэта было  
На зямлі між людзьмі:  
Як любіла-ж яго  
Сэрцем, думкай сваймі!

Як бажыўся ён мне,  
Што так любе і ён.  
Сколькі начэк звяялі,  
Сон ішоў нам ня ў сон.

Сон быў гэта, ах, сон.  
Зноў зіма па вясъне:  
Ён пашоў за другой,  
Ён пакінуў мяне.

І тады, ах, тады  
Адна сьцежка была —  
Ці ў раку, ці ў пятлю...  
Ну—ў пятлю я пашла.

І за тое люблю  
Гутатація так,  
Як-бы дзе на градзе  
Зацьвітаючи мак.

У се тры (разам).

Гу-та-та, гу-ля-ля,  
Гу-ля-ля, гу-та-та!  
Як-бы дзе на градзе  
Зацьвітаючи мак.

2-я русалка, (седаючи пад дубам).

Я сядзець так люблю,—  
Гэта мой трон-пасад;  
Бо-ж я княжнай была  
Таму лет сто назад.

Прыгажэй за мяне  
Не было наўвакруг;  
Шмат пакорных тады  
Ў сябе мела я слуг.

Найвярнейшы адзін  
З іх мяне спадабаў:  
Як шалёны хадзіў,  
У мой бок пагледаў.

Знала мукі яго  
Я усе на вылёт;  
Як съмяшы, ахў, съмяшы  
Яко сумны паглед.

Тады сэрца ў мяне  
Не было, ці было...  
Княжнє меці яго—  
Не да твару ішло.

Князь багаты, стары  
Ажаніўся са мной,  
А мой верны слуга  
Заручыўся з ракой.

Вось за то і сяджу —  
Гэта мой трон-пасад,  
Бо-ж я княжнай была,  
Лет таму сто назад.

У се тры, (разам).

Гу-та-та, гу-ля-ля,  
Гу-ля-ля, гу-та-та!  
Бо-ж я княжнай была,  
Лет таму сто назад.

3-я русалка, (ходзючы па капцы).

Я снаваці люблю  
То сюды, то туды,  
Ўспамінаючи свой  
Век з людзьмі малады.

Мы жылі у дваіх,  
Як дзъве рыбкі ў вадзе;  
Ён нідзе без мяне,  
Без яго я нідзе.

Як любіліся мы,  
Як быў ясен прастор!  
Плялі думкі свае  
С сонца, месяца, зор.

А паслья ад мяне  
Адарвалі яго...  
Узялі, павялі,  
Не сказалі — чаго.

У мяне-ж, ах, прышло  
Дзіянётка на съвет;  
Хлопчык мілы такі,  
Як-бы с цветак букет.

Стыдна стало ўжо тут  
Мне за долю сваю...  
Я ў пялёнках яго  
Закапала ў зямлю.

Як нябошчык, жуда  
Мяне ўсю абняла:  
Я у горад аттуль  
Пабрыла, уцекла.

Ну, пасъля гарадзкі  
Брук мяне адальеў:  
Хто мне лепей плаціў—  
Ласкі лепшыя меў.

З віном слёзы піла,  
Час маланкай ішоў;  
Не стрывала і там—  
Уцекла ўжо дамоў.

Сыдюжай выла зіма,  
Сыцежку сънег засыпаў;  
Даплелася сяк-так,  
Дзе маленькі мой спаў.

Абняла курганок,  
Сылёзы беглі с павек,  
І заснула я там,  
Ах, заснула на век!

І за тое снью  
Так сюды і туды,

Ўспамінаючы свой  
Век з людзьмі малады.

У се тры, (разам).

Гу-ля-ля, гу-та-та!  
Так сюды і туды—  
Ўспамінаем мы свой  
Век з людзьмі малады.

(Чуваць зноу затрашчэлі сукі).

1-я русалка.

Зноў трапшыць у кустох.

2-я русалка.

Гэта, знаць, любы мой  
Ўжо вярнуўся ка мне  
Са старонкі чужой.

1-я русалка.

Не, ня твой, але мой  
Зъменнік той ходзе, знаць,—  
Зноў мяне палюбіў,  
Будзе зноў цалаваць.

2-я русалка.

І ні твой, ні яе,  
А мой верны слуга  
Княжну ўспомніў сваю,  
І ідзе, як мага.

3-я русалка, (як-бы сама да сябе)

Мо' нябончык сынок?..

1-я русалка, (як раней).

Мо' татуля сівы?..

2-я русалка, (так сама).

Мо' стары князь, мой муж,  
Ка мне йдзе—як жывы?..

Усё трои (разам).

Ну, ў кусты, хто куды!  
Хай-жэ йдзе маладзец,  
Пакуль блуду яго  
Не надойдзе канец.

(разбегающца).

Сам, (разгледаючыся).

Ня сълен я, здаецца,  
Здаецца не пьян,—  
Зноў гэтае мейсцэ,  
Той самы курган.

І ногі прысталі,  
І хочаецца спаць,  
А съцежкі, чым далей—  
Не знаць і не знаць.

Ці кінуў хто ўрокі  
У кожны тут кут,  
Ці ведзьмы ў нарокі  
Мянен водзюць тут.

Так шумы пужаюць,  
Чуць што дзе дрыгне:  
А дома чэкаюць  
Даўно ўжо мянен.

Гон! гон! Не чуваці,  
Атказу німа.  
Ой, пушча, ой, маці,  
Ты зводзіш здармá!

Жартуеш здармá ты,  
Наклаўши ламоў...  
Я траплю да хаты,  
Я траплю дамоў!

(Ідзе далей).

Русалкі, (выбегшы, разам).

І не наш, і ні чый,—  
Так сабе чэлавек.

1-я русалка.

Для спачынку яму  
Я прыдумала лек.

2-я русалка.

І мне ведама ўжо.

3-я русалка.

Знаю я. Як не знаў?

Усе тры, (разам).

Вось тут на курганé  
Яго ўложым мы спаць.

(Чэпляюща ізноу валасамі за сукі і калышуща).

Ха-ха-ха! Сёныні ўжо  
Ён ня выйдзе атсюль.  
Гу-ля-ля, гу-та-та!  
Гу-та-та, гу-та-туль!

1-я русалка.

Ах, успомніла я  
Сваё ў летку жыцьцё;  
Пільнавала тады  
Я за вёскай жытцо.

Ужо съпелы былі,  
Як адзін, каласкі;  
Вечер іх калыхаў  
Вось так, так, на бакі.

Ласкаталі так мне  
Яны твар, валасы;  
Ласкатала іх я  
Ад расы да расы.

Пільнавала іх я;  
Ажно раз, нада днём,  
К ім кабета ідзе,  
Проста йдзе с фартухом.

Вочы ўпаўшы ў яе,  
Не вясёла яна,  
І худая уся—  
Косць ды скура адна.

Як прышла, дый скубель  
Каласкі так мае,  
І адзін за другім  
У фартух, як свае.

А я шась! а я ў съмех!  
Зъняў кабеціну страх,  
Ды на ўцекі аттуль,  
Толькі чула я—ах!

Развязаўся фартух,  
А яна ўсё бяжы,  
І разсеяла так  
Каласкі па мяжы.

Ах, як съмешна было!  
Як съмелялася я!

Гу-ля-ля, гу-та-та!

Гу-та-та, гу-ля-ля!

У се тры, (разам).

Ах, як съмешна было!

Ну, яна, ну семья!

Гу-ля-ля, гу-га-та!

Гу-та-та, гу-ля-ля!

2-я русалка, (атчэпліваецца і садзіцца над дзерэвам).

Ужо недаўна было;

Шільнавала ў вайсе

Так я грушу адну,—

Бач, хлапца к ей нясе.

Абарваны такі,

Адно зрэбье на ім:

Босы быў і усім

Тросся целам худым.

Як да йгруши дабег,

А ўжо быў на ей плод,

Зірнуў, плюнуў ў руку,

І на йгрушу—як кот.

Як да верху далез,

Давай дзіч тую рваць,

І за пазуху ўсё

Напіхаці, хаваць.

А я тут галінкой

Па камлі груши хлон!

Ды вось як: сучком трэсь! (паказвае)

Зляцеў хлопец, як сноп.

Лятучы, зачапіў

Кашулёнаю сук,

І з запазухі ўсе  
Груши кучай стук-стук!

Не зъбераў, паляцеў,—  
Уцекаў, як быў дуж.  
А я ў хохат, у съмех  
І с хлаща і з ігруш.

Ах, як съмешна было!  
Як съмеялася я!  
Гу-ля-ля, гу-та-та!  
Гу-та-та, гу-ля-ля!

Усе тры. (разам).

Ах, як съмешна было!  
Ну, яна, ну семья!  
Гу-ля-ля, гу-та-та!  
Гу-та-та, гу-ля-ля!

З-я русалка, (атчэліваеща і сиуе па кургане).

Ах, і здарыўся мне  
Так-жэ сёлета съмех.  
Пільнавала лажка,  
Дзе быў блізка начлег.

Траўка ладна ужо  
Ад зямлі адышла  
І панаднай была  
Для каня, для вала

Меў на воку яе,  
Як хто толькі зірнуў;  
Аж съмельчак раз адзін  
Так яе не мінуў.

Ночкай цёмна было,  
Як на дне у вадзе;

Хмары месяц зъвялі,  
Зоркі так-жэ нідзе.

Я ў травіцы сяджу:  
Бачу, нейкі бедак  
На худзен'кім кані  
Патцікаецца так.

Сядзіць конна, а ўесь,  
Як асіна, дрыжыць;  
Падабраўся к лажку,  
Як сава, ўкруг глядзіць.

Конь прышаў да травы  
І са смакам скубе:  
Вельмі голадзен быў—  
А я шась так сабе! (наказвае).

А конь скок! ды на ўцёк  
У вайсе капыты.  
А ездак аб замлю...  
Устаў паплёўся ў кусты.

Адну толькі нагу,  
Як калеку, валок,  
А я ў хохат, у съмех...  
Такі съмешны быў скок.

У се тры, (разам).

Ах, ях съмешна было!  
Ну яна, ну семья!  
Гу-ля-ля, гу-та-та!  
Гу-та-та, гу-ля-ля!

1-я русалка.

Але-ж дзе, але дзе  
Гэты наш маладзён?

2-я русалка.

Мы тут пелі сабе,  
А на съцежку ўзбрыв ён.

3-я русалка.

Не яму шуціну  
Ў гэтай пушчы найці.

Усе трои, (разам).

Пушча наша для нас—  
Яе нашы пущі.

2-я русалка.

А каб пэўна было,  
Пашукаць трэба нам.

Усе трои, (разам).

Пашукаць, паглядзець  
Там і тут, тут і там!  
(Разбегающа).

1-я русалка, (на хвілі варочаючыся).

Ха-ха-ха! блудзе ўсё,—  
Разгледае кусткі;  
З рук і ног кроў цячэ,  
Сумны, бледны такі.

3-я русалка, (выбегаючы).

Ха-ха-ха! блудзе ўсё.  
То аб пень, то аб лом.  
І на неба глядзіць,  
Як-бы там яго дом.

2-я русалка, (выбегае).

Ха-ха-ха! блудзе ўсё.  
С сучкоў знакі кладзе.

Каб другі раз ня йесьці,  
Перайшоў ужо дзе.

У се тры, (разам).

Прыдзе, прыдзе сюды,  
Хоць-бы млеў, хоць-бы чэз,  
І зас্যне, ах зас্যне,  
Як-бы нач, як-бы лес.

1-я русалка.

Стойце! чую трэск я.

2-я русалка.

Ужо ідзе.

3-я русалка.

Ах, як кот!

У се тры, (разам).

А цяпер хто куды!  
Песьні ў ход! чары ў ход!

(Разбегающца, только у паблізасьці чуваць с трох старон іхні хохагі — „гу-ля-ля, гу-та-та“).

С а м, (змучыуся, чуць ідзе).

Ужо змогся саўсім я,  
Змагла міне цьма,  
А съцежкі-пуцінкі  
Німа, як німа!

Спаткаў і ваўка ўжо—  
Зуб ляскаў аб зуб;  
Сава праляцела  
І села на дуб.

Спад пня выбег заяц  
І ў гушчу пабет,—  
А гэткі быў белы.  
Як вапна, як сънег.

Лізнула гадзюка  
Хвастом каля ног,  
Пабегла і недзе  
Схавалася ў мох.

Ах, болей хадзіць, так  
Блудзіць не магу!..  
І сон не астаўся  
Сабой у даўту.

Пара атпачыці,  
Дыхнуці пара,  
Хутчэй мо' на небе  
Узойдзе зара.

(Садзіца на кургане).

Ах, як тут выгодна!—  
Узгор, як пакой—  
Мох, лесьца, чарнобель,—  
Лес над галавой.

Ах, ах, як-жэ слаўна  
Тут можна заснунці!  
(Прыслуховаецца).

А ўсё нейкі шорах  
Як чудзь, так і чудзь...  
(Відам салавее).

Ох, муцяцца думкі,  
Павекі—як звон!..

Хацінка... сянейка...

Ах, сон, ты мой, сон!..

(Засыпае. Русалкі выходзюць з укрыцця).

1-я русалка, (нахінаецца і угледаецца на Сама).

Ах, прыгожы які!

2-я русалка, (як і першая).

І які малады!

3-я русалка, (так сама).

І чаго-ж, і на што

Заблудзіў аж сюды?

1-я русалка.

Як ён люба злажкү

Ручкі пад галаву!

2-я русалка.

Як снапок, гэтак лёг

Тут на мох, на траву!

3-я русалка.

Сам сябе усяго

У клубочкі сагнуў;

Як атпаўшы лісток,

Як нябошчык заснуў.

Усе трои, (разам).

Ха-ха-ха! як лісток,

Як нябошчык заснуў!

2-я русалка.

Цяпер сядзем пры ім,

Як тры кветкі ў вакне;

Ціха так, каб не знаў—

Ці на яве, ці ў съне.

1-я русалка.

І навеім яму,  
Пакуль сонцэ зірне,  
Казку долі яго.

2-я і 3-я русалка, (разам).

Што?

1-я русалка.

Сон на Курганé.

Усе трои, (разам).

Гу-ля-ля, гу-та-та!  
Пакуль сонцэ зірне,  
Загадаем яму  
Сыніці на курганé.

(Садзянца: дзьве—на абапал—у галаве, адна—у нагах. Ціха жаласьліва  
пяюць; шум лесу зліваєца з іх песьняй).

Сыпі, наш міленькі саколік,  
Госьць наш не званы, не сланы!  
Дням патубляў ты даўно лік  
Долі сваей не спынянай.

Мы над табою, мы—цені,  
Поля і лесу начніцы,—  
Казкай павеўнай асенім  
Думкі твае злыбядніцы.

Гу-та-та, гу-ля-ля!  
Казкай павеўнай асенім...

Сыпі, наш міленькі... Нікому  
Гэткаго сну не ссылалі:

Будзен ты дома, за домам,  
Будзен ты бліжэй і далей,

Сокалам вольным па съвеце  
Будуць павевы насиці;  
Вогнікі ўгледзіш на цъвеце,—  
Будуць табе іх гасіці.

Гу-та-та, гу-ля-ля!  
Будуць табе іх гасіці.

Сыпі, наш міленькі!.. Далёка  
Неба глухога съвітаньне;  
Будзе нялётка, нялётка,  
Покі дзень новы настане.

Мы цябе тутка атулім  
Ласкай сваёю і песьняй,  
Песьняю—лю-лі, ой, лю-лі!  
Гэтак панадне, уцешне.

Гу-та-та, гу-ля-ля!  
Гэтак панадне, уцешне...


Сыпі, наш міленькі!.. Вы, сосны,  
Елкі, дубы і асіны,  
Кіньце шумеці жалосна,  
Пейце вясёлай часінай.

Выгляні, месяц беляны,  
Съветыч ад веку да веку,  
Съведкаю будзь неабманнай  
Гэтаго сну чэлавека.

Гу-та-та, гу-ля-ля!  
Съведкаю будзь неабманнай  
Гэтаго сну чэлавека.

Пад канец песьні падбліжающа—з аднаго боку воўк, а з другога — ліс і аподаль, на задніх лапах садзяцца; паміж іх падымаеща да палаўіны гадзіна і глядзіць у старану съпячага; с-пад лазовага куста высоўваеща заяц і разгледаеща, з апошнімі славамі русалчынай песьні паволі апускаеща

З А С Л О Н А .







## II

## На замчышчы.

Ноч. Старое замчышчэ, ці так сабе палац—калісь знаць важны—сягоныня напоў разваліўшыся. На гэымсах паўрасталі пальны і крапіва; каля съцен дзікія рожы і акаціі памешаліся з лазой і непрыветліва шэлесціць. Вокны і дзвіверы ўсе наглуха забіты таўстымі яловымі дошкамі. Ганак (дзе і рэч адбываецца) каменны, на шасьці слупох— па тры с кожнага боку. Пусткай, гнільём і зністажэннем вее з усяго замчышча.

Сам, (патшікаеща к парадным дзвіверам с тапаром у руках).

Колькі ўжо начэк, колькі ўжо раз  
Стукаўся ў гэтые съцены.—  
Вечна заходзіла штосьці не ў час  
Мне на дарозе нязъменна.

Дзед мой нябошчык, калі уміраў,  
Так гаварыў мне і тату:  
Скарбы у лёхах замчышча схаваў  
Хтось адзін вельмі багаты.

Траніць-жэ можна ў ноч тую на сълед,  
Як з іх спадае закляцье;  
Толькі пары тэй ня ведаў і дзед—  
Треба яе адгадаці.

Летам, у восень, зімою, вясной  
Гэтые пробую дзъверы;  
Штось атпіхае, штось кідае мной,  
З рук выбівае сякеру.

(Закладае лязо за дошку і машуе).

Чорны, (паяўляеща ля съянны незаметна і хватаеща за сякеру).

Ты зноў сюды лезеш, нещасны!  
Ха-ха-ха! вось так навала!  
Напрасна, мой мілы, напрасна,  
Зноў цябе немач прыгнала.

Не дам я да скарбаў дастацца,  
Варту я моцна трymаю;  
Хто важыцца з мною змагацца—  
Помач я крэнкую маю.

Іі просьбай, іі грозьбай, іі стонам  
Стукнешся ў гэту мясыціну—  
І ўсё на загубу: ня ўлезеш да скону  
Ха-ха-ха! счэзынеш скацінай...

Сам, (атступае ад дзъвераў, тапор з лоскатам валіцца на ганкава каменіня).

Так ужо ёмка тапор залажыў,—  
Меціуся дошку сарваці,—  
Бач, як-бы сілы усе свае збыў;  
Млее рука, не спазнаці.

Хаты сваей лягчэй зрушыць звяны,  
Тут ня йдзе ў лік і ахвота.  
Спробую толькі з другой стараны,  
Мо' спрытней пойдзе работа.

(Закладае тапор так сама, з другога боку дошкі).

Ну, адрывайся, пракляты запор,  
До' жартаваці са мною!  
Сілы, больш сілы! ах, каб цябе мор!  
Зноў не пакратадь рукою.

Ч о р н ы, (выбываочы ізноў тапор).

Зубамі трыві, війся ў ранах,  
Сэрдам бі ў камень, як звонам,  
Крывёю парог злі цэгляны,  
Трупам тут ляж безгалоўным,

І с съвету таго выглянъ марай,  
З небам аплутаўшысь дружбай —  
Удар пярунамі с-пад хмараў,—  
Я не пакіну тут службы.

С а м, (шукаючи тапара).

Дома ўжо нельга мне далей так жыць,—  
Дом мой магілай халоднай;  
Каменем поле съцюдзённым ляжыць.  
Плённы зъмёу вечер галодны.

Марна пад кроквай ржавее каса,  
Недзе ўчапіці нарога...  
Толькі чырвоная ўсюды раса,  
Толькі к неўдачам дарога.

Гадзіны ўющца вяроўкай ля ног,  
Смокчуць кроў з жылаў піяўкі;  
К Богу зварнуся—маўчыць нема Бог,  
Сыцелочки ў пекле прылаўкі.

Людзі!... Што людзі? Ці ёсьць дзе між іх  
Годны адзін хоць у людзі:  
Мутнасцяй, трупам нясе ад усіх;  
Пошэсцяй поўные грудзі.

Чорны.

Ха-ха-ха! Жыць табе трудна,  
Цесна, хоць так съвет вялікі,  
Й думце з людзямі адлюдна,  
Свойскае стало ўсё дзікім.

І долю ўжо як абязвечыў,—  
Скарб цябе цягне закляты.  
А сколькі разоў ад мяне чуў:  
Лезеш і тутка здарма ты!

Сам, (находзючы тапор).

Вось і тапор мой. К рабоце жывей!  
Скарб дасталь мунцу я гэты;  
Ласкай павее тады ад людзей.  
Неба і цэлага съвета.

(Замахіваецца тапаром у самые дзъверы; Чорны ізноў яго выбівае;  
Сам абяссілены валіцца на зямлю).

Чорны.

Калі-ж ты спагоніш ахвоту?..  
Вянь павуцінай, травою;  
Зымешайся з гразёю, з балотам,  
Стукай аб мур галавою..

Вясёлкай табе скарб съмляецца,  
Вотнікам зводзе бліскучым...

(Сам мацуеща устаць).

Што? Зноў табе, квольнік, здаецца,  
Што сіл досьць маеш магучых,

Каб мяне тут паканаць, адалеці,  
Вываліць дзъверы ў замчышчы.  
Не! Перш магілай на съвеце  
Станеш свайго пажарышча,

Пакуль сюды ўвойдзеш не званы.  
Кінь свае думкі, дзяціна.  
Лепш чэрвем ад рана да рана  
Ляж пад гнілою асінай.

Ха-ха-ха! і там жджы усходу,  
Новаго ўсходу-прынады;  
Пішчы там, як кáня ў пагоду;  
Вый, як ваўкі на Каляды!

Сам. (шукае, поўзаочы на каленях, тапара).

Мусіць змацуе гэтая глуш.  
Эх ты мой быт чэлавечы,  
Ўдзержыць сякеры і то ўжо ня дуж,—  
Корчацца ногі і плечы.

Як-бы тапёр ужо толькі найсьці  
Ў гэтай пустошы заломнай...  
Дзе ён? Дамоў без яго-ж мне ня йсьці  
Як-жэ тут цёмна, як цёмна!

(Дастае з-за пазухі смолку).

Маю на ўсякі прыпадак с сабой  
Колькі смаляных патпалак,  
Толькі запалкі...

(Машае у кішэнях).

Ай, Божэ ты мой!  
Дома забыўся запалак.

(Шукае і знаходзіць абмацкам тапор).

Ну, ужо і так рэзачок свой знайшоў,

(Прабуе пальцам лязо).

Толькі аб камень зьбіў зубы.  
Што-ж? Так сяноння ўжо пойдзэм дамоў,—  
Вытачу заўтра, мой любы.

Эх, каб ешчэ ды цапробаваць з раз  
Гэтых струхлеўшых запораў.  
Вось і напаў-бы у добры мо' час...  
Там, эй, не знаў-бы ўжо гора.

(С трудам устae і пагледае на дзъверы).

### Ч о р ны.

Ты ўсё угледаешся ласа  
Збыща ня можэш пакусы;  
Дам я табе тут папасу,  
Толькі гуляй без прымусу.

### С а м.

Ціха... Прышомніў; ёсць мел у мяне.  
(Находзіць за пазухай крэйду).

Ўчора на мысьль мне ўзляцела...  
Чуў, што і поўнач тады не чапне,  
Круг абвясыці толькі ўмела!

(Садзіца пасярод ганку — бокам к дзъверам — на кучы другу і мелам  
абводзе каля сябе круг).

Вось, мо цяпер і спазнаю ўсё,  
Як найці к скарбу дарогу;  
У поўнач тут, кажуць, свае йдзэ жыцьцё,  
Толькі-б не зняцца трывогай.

Трэба хоць песьню злегка зацятнуць,—  
С песьняй съмялей, кажуць людзі;

Мыслі благіе далей адлетуць,  
Шорах так страшэн ня будзе

(пяе).

Атуманіла начэнъка цёмная  
Нашы нівы і нашы сялбы,  
І ўсім песьню пяе непрытомную,  
Ў запацеўшы звонючы шыбы.

Ва ўсе съцежкі блізкіе, далёкіе  
Неспажыты уплутаўся хвораст,  
Съцяг-прысады стаяць адзінокіе,  
Агнецветны навыгляне пораст.

Не заходзе, ідучы прысадамі,  
Падарожны з далёкага краю  
З добраі весткай, з ласкавымі радамі,  
Аб жыцьці-небыцьці не спытае.

Не заходзе ніхто к нам са съветычам,  
Як пажар, як агністae сонцэ,  
Неразвейнаго, вечнаго свету чым  
Аслабешай уліубы старонцэ.

Ходзім, блудзім, снуем без прыстанішч,  
Атираўляем старые малітвы  
На забытым самім курганішчы  
Дзе съпяць съведкі навыйграных бітваў.

Адно ветрам асіны хістаюцца,  
Дзе сном слава заснула незваным,  
Ды кручча на пажыву злетаецца,  
Судзіць суд над жыцьцём закаваным.

Гэй, ты, гэй! наша начэнъка цёмная,  
Завагніся ты сонца пажарам,

Распалі нашу долю заломную,  
Не пракляцьцем, а божым будзь дарам!  
(Перэстаўшы пець).

Нейкую кашу, бадай, не з дабромъ  
Ліха ўжо, ўзнаць, заварыла;  
Сьвіст, бразгатнія, тупаніна кругомъ.  
Што за нячыстая сіла?!

Проста рабінава ночка прышла!  
Жудасьць—дзе вока ня кіне...  
Пацераў спробую, можэ імгла  
Гэта шыпучая згіне.

(Шэпчэ пацеры. Чорны сьвішчэ: паяўляеца чалавек у лекайскім уборы і, падаўшы жалезні саганок, знікае. Чорны запускае у сярэдзіну саганка руку і, падыймаючы аттуль жменю золата, падтрэсае яго на далоні; гроши са звонам — як путаў жалезных — валюща ізноў у гаршчок; Чорны ізноў аттуль іх бярэ і так усё перэсыпае. Сярод ночной цемры, золата блішчыць чырвона—смольным жуткім полыменем і, як сыпешца, выдае, бынцам плыве нейкая крыавая поліўка).

### Ч о р н ы .

Дзын-дзын-дзын, зывіні, як жалеза,  
Золата, звонка-званіста;  
Зывіні па жалезных нарэзах  
Дзын-дзын, зывіні ў звон ірдзіста.

Зывініце ў звон золата, лозы;  
Сыкайце, гадзіны, з гнёздаў;  
Зывініце ў звон золата, сълёзы;  
Бліск свой гасіце вы, зъвёзды.

(Вечер усіліваеща. Словы Чорнага зліваюца у нейкую дзікую музыку з бразганинем гроши, шэлестам зарасцяль і скрыпам дошак забітых вакон і дзьвераў замчышча. Паяўляюца — то з аднай то з другой стараны ганку — відмы; Чорны кідае кожнаму з іх па колькі чырвонцаў на зямлю, — касцятратулы хціва іх падбераюць, патходзюць к Саму і пяняюць навокала яго — то падбліжаючыся, то аддаляючыся ад абведненага мелам круга).

Зноў ты, зноў ты непакоиш  
Нашэ царства уладарства;  
Зноў ламаці—думкі роіш—  
Прауды нашай гаспадарства.

Вон адгэтуль, вон с парога!  
Скарб пад нашымі замкамі.  
Вон, якой прышоў дарогай:  
Скарб пілнуе цемра з намі.

Хто закон наш не ўшануе—  
Я здаўлю таго прынукай:  
Абручом такім спаўю я,  
Як вужакай, як гадзюкай.

2-е відма.

Што тут робіш? Хто асьмеліў  
Падыйсьці пад хорам гэты?  
За праступ такі на дзеле  
Даць атказ свой мусіш мне ты.

Не на съмешкі, не на жарты  
Мы вартуем гэтых зломаў.  
Скарб пад нашай схован вартай—  
Не дадзім чаниуць нікому.

Вон адгэтуль на заўсёды!  
І не важся ступіць кроку:  
Усе выходы і ўходы  
Наша мае страж на воку.

А хто варты не ўшануе,  
Я здавлю таго прынукай:  
Абручом такім спаўю я,  
Як вужакай, як гадзюкай.

3-е відма.

Зноў на скарб наш вочы лушіш,  
Зноў прыбырӯ с сваей пустошы...  
Здохнеш перш, чым к яму ступіш  
Тут не банк, мой ты харошы.

Сотні лет і сотні плечаў,  
З сотні ніў яго тут клалі,  
А ты, відма чэлавеччэ,  
К яму зубы так аскаліў.

Вон адгэтуль! Маё дзела  
У тым, каб скарбу не практаў.  
Я ганю цябе, калелы,  
Гэтым хорамам заклятым.

Хто граніц мне не ўшануе,—  
Я здаўлю таго прынукай:  
Абручом такім спаўю я—  
Як вужакай, як гадзюкай.

4-е відма.

Скуль ты ўзяўся? чаго хочэш?  
Кім пасланы, кім пазваны?  
Што с сякерай тут ламочэш—  
Па скарб лезеш захаваны.

Пеуці хочэш нам машыны  
Нашай фабрыкі цымрычнай...  
Вон адгтуэль! вон, скаціна,  
С сваей думай неабычнай!

Вон адгэтуль! Тут крануці  
Я нічога не пазволю:  
Я ганю цябе акуцьцем  
Гэтай хорамнай будоулі.

Хто исуць фабрыку спрабуе—  
Я здаўлю таго прынукай:  
Абручом такім спаўю я,  
Як вужакай, як гадзюкай.

5-е відма.

Ші ты блёкату напіўся,  
І за лішне перамерыў?—  
Аж пад мур наш заваліўся  
С сваей востраю сякерай.

Не, не трапіў на пару ты,  
Не туды прывёў бот шкляны...  
Напаю цябе атрутай,  
Аж патомак будзе пьяны.

Вон адгэтуль, шокі цэлы!  
Я ганю цябе законна:  
Шкляным звонам, капляй белай,—  
Царства нашага аслонай.

Хто звадзіць шынк наш спрабуе,  
Я здаўлю таго прынукай:  
Абручом такім спаўю я,—  
Як вужакай, як гадзюкай.

6-е відма.

Ну, чаго сюды прыпоўз ты?  
Ці табе не здаў хто рэчты?  
Чаго лезеш горш каросты  
І гішэфты мне исуеш ты?

Тут не гандэль, тут не крама:  
Німа дзёгпю, німа солі...  
Вон! Засядзь клапом пад трамай,  
Шукай скарбу ў сваей столі.

Вон адгэтуль! вон са скурай!  
Я ганю цябе съячніцай:  
Вечнай плесьняй гэтых мураў,  
Неспажытаю цямрыцай.

Хто гішэфты нам папсуе,  
Я здаўлю таго прынукай:  
Абручом такім спаўю я,  
Як вужакай, як гадзюкай.

7-е відма.

Дужа, дужа так нягодна:  
Праў съянцоных не шануеш;  
Гэткай подласьцяй выроднай  
Сабе пекла прыгатуеш.

Скуль ты маеш пазваленъне  
Скарбам гэтым карыстаці?  
Проч адгэтуль безадменна!  
Ціха сядзь у сваей хаце.

Проч ад нашага ўладарства!  
Я ганю цябе павагай  
Найвышэйшай земных царстваў!  
Зрадай к съвету, к цемры смагай.

Хто наш голас не ўшануе,—  
Я здаўлю таго прынукай;  
Абручом такім спаўю я,  
Як вужакай, як гадзюкай.

Чорны, (звонючы ўсё золатам).

Ў права, ў лева, ў лева, ў права  
Аплетаці шчыльна, жавава

Абручамі ў знак, не ў знакі,  
Як гадзюкі, як вужакі!

Відмы, (сплетающца за рукі і, як ланцугом, ачэпліваюць і кружащица навокала Сама).

Як гадзюкі, як вужакі,  
Абручамі ў знак, не ў знакі

Аплетаці пчыльна, жвава  
Ў права, ў лева, ў лева, ў права!

Чорны, (падымае і стукае аб саганок абломкам муру).

Гэй, на вырай, гэй, на жніва!  
Толькі спрытна, толькі жыва.

Ў лева, ў права, ў права, ў лева  
На насыпельные пасевы!

Відмы, (расплетаючыся і збегаючы з ганку — кожнае у сваю старану).

На насыпельные пасевы—  
Ў лева, ў права, ў права, ў лева!

Толькі спрытна, толькі жыва,  
Гэй, на вырай! гэй, на жніва!

Сам, (папраўляе ямчэй у руках тапор).

Што за дзіва, што за сіла  
Тут сывістала, скавытала.  
Штось круціла, штось музіла,  
Як вяроўкай, аплетала.

(Відмы па хвілі варочающца у тым самым парадку, але кожнае валачэ с сабой — зачапіўшы пятлёй за шыю — таварыша, каторы, астанаўліваючыся калія Чорнага, кідае яму у саганок колькі медзякоў; пасля відма садзіць свайго таварыша на кругу калія Сама канцомъ вяроўкі завязываючы руکі).

Товарыш 1-го відма, (кідаючи гроши).

Дзед і прадзед паході  
Поле роднае тое,  
А цяпер мне сказалі,  
Што яно ўжо чужое.

З роднай выгналі хаткі,  
Як-бы ім што я шкодзіў...  
Эх, нясу ўжо астаткі,  
Бо за праўду мне ходзе.

1-е відмо, (садзючи таварыша, да Сама).

Вось таварыш для хаўруса,  
Каб не брала больш пакуса...

Сядзьце ціха, сядзьце зъмірна,  
Як мак з макам—так абышырна,

Як дамоўкі—так глыбока,  
Як злом камня—так высока.

Сэрца шэнтаў атчурайся,  
С тапаром сваім сквітайся.

Як не глянь сюды цекава—  
Цемра тут закон і права.

Таварыш 2-а відма.

Як-жэ, як я стараўся  
Сабраць тэтых шалегаў,—  
І ў калоды цягаўся,  
І падзённа ў двор бегаў...

Сцыюжа цісьнецца к хаце,  
Жыта ўжо ані жменькі,—  
А тут кажуць аддаці  
За шнурок свой вузенъкі.

2-е відма.

На, і ўчыцеся ахвоты  
Шанаваць закляцьця сплёты.

Сядзьце роўна і пакорна:  
Як калоды—так праворна,

Як у пні клін—так свабодна,  
Як дамоўкі—так выгодна.

Ад граніцы да граніцы  
Страж мая тут—паляўніца.

Дум згасіце ўсе праявы;  
Цемра тут закон і права!

Таварыш 3-го відма, (кабета).

Ад уходу да ночы  
Так шла ў постаці звінна—  
Смольлю пот лез у очы,  
Хоць круці—кашуліна.

А тут платы за многа  
Кажуць, хоць гэтак мала...  
Наце! што-ж? ваша змога,  
Наша дзе не пранала.

3-е відма, (з насымешкай).

Вось табе падмога ў працы  
Па скарб лезыці у палацы,

Дабівацца ў валадарства  
Цёмна-ночнага мацарства.

Сядзьце квола, асьцярожна;  
Гляньце там, тут а трывожна,—

Як пыліны—так забыты,  
Як атопкі—так прыбіты.

Ажані тапор з неславай,—  
Цемра тут закон і права!

Таварыш 4-го відма (аднаруки).

Як па праўдзе судзіці—  
Мне належала-б плата,  
А тут кажуць плаці  
За якуюсь там страту.

Руку рвучы, машина  
Сапсавалася, праўда,—  
Але ў чым-жэ я вінны,  
Калі вінна прылада.

4-е відма.

Ўсё для дружбы, ўсё для большай  
Тваім думам збор вясёльшы.

Сядзьце роўна, жэлязіста,  
Мазаліста і крывіста;

Як дым гутні—так цягуча,  
Як час векаў—так жывучая.

Як авечкі—гэтак дружна,  
Як падмуркі—так натужна;—

Скарб ня будзе тваёй стравай:  
Цемра тут закон і права!

Таварыш 5-го відма.

Так ўсё аплуцілі—  
Не найці ў съвеце съвета,

I ў дабавак пусыцілі  
На пакусу звод гэты.

Ўзялі усё — дам апошкі:  
Капля, кажуць, жалее;  
Мо хоць трошкі, хоць трошкі  
На души прасъятлее.

5-е відма.

Ўжо с пацехай ды вясёлай  
К табе йду, мой ты дзябёлы.

Сядзьце шумна, як расохі,  
Дурнапъян, чэртапалохі;

Як звон фляшэк — неўгамонна,  
Як сама кроў — так чырвонна,

Як пагібел — так шчасльіва;  
Затуманьце усе парывы,

Каб ня зводзіў скарб ласкавы...  
Цемра тут закон і права!

Товарыш 6-го відма.

Так аплуціў, ачмуціў,  
Як чэрвяк лісток вішні,  
Хоць і знаю, што круце,  
Хоць і знаю — што лішне.

Мушу даць, хоць ня штукі;  
Зымёў с тачка і паскрэбы;  
Кажуць, лепшай прынукі  
Не найці як — патрэба.

6-е відма.

На, і доўга не таргуйся,  
І па скарб да нас ня сунься.

Сядзьце ціха, сядзьце скрыней,  
Як-бы мухі ў павуціне.

Як кароўка—гэтак дойна,  
Як свая ценъ—так спакойна;

Гібка так—як валаконцы,  
Так працэнтна—як чырвонцы,—

І па скарб ня лезь аблавай:  
Цемра тут закон і права!

Таварышы 7-го відма, (двоё—стара ябета і падростак).

Кабета.

Каб хаця ужо сьвечак  
Як найболей разнепіў,  
Каб аж мой чэлавечэк  
На тым цешыўся съвеце...

На імшу на „задушкі“...  
За жывёлку так сама...

Падростак.

За памершыя душкі  
Майго таты і мамы.

7-е відма.

Для навукі, для прымеру,  
Як паступкам знаці меру...

Сядзьце складна і прыкладна,  
Непакратна і нездрадна;

Як фігуркі вырэзаны,  
Як бібулы малеваны,

Як грыбы ў съяляснелай глебе:  
Вочы к небу, тубы к небу!

Усе жыцьця здушыце зъявы...  
Цемра тут закон і права!

Чорны, (стукаючы абломкам цэглы па саганку з грашым).

У права, ў лева, ў лева, ў права  
Аплетаці шчыльна, жвава

Абручамі ў знак не ў знакі,  
Як гадзюкі, як вужакі.

(Відмы ізноў сплетающа між сабой за рукі, ачэпляючы і кружучыся навокала Сама і пасаджаных пры ім звязаных таварышаў. Глухашмяліна гудзяць — ні то пяюць; Чорны у тахт ім бразгае абломкам па саганку; скрыпяць дошкі; шлесесьцяць зараслі, вецер сьвішчэ у шчэлінах. Усё гэта зліваецца у вадну —нейскую пыкельна-шалённую мэлёдью; нёма толькі сядзіць Сам і яго таварышы на грузах замчышча).

Відмы, (у вадзін голас).

Як гадзюкі, як вужакі,  
Абручамі ў знак, не ў знакі  
  
Аплетаці шчыльна, жвава  
У права, ў лева, ў лева, ў права!

(Раптам асьвечывае ўсё замчышчэ пажарны блеск. Момэнт, відмы астанаўлівающа і дзіка, злавестна глядзяць: вочы іх крывёй наліты, зверскіе, прагавітные).

Чорны, (стукаючы абломкам па саганку).

Зноў на вырай, зноў на жніва,  
Толькі спрытна, толькі жыві!

Ў лева, ў права, ў права, ў лева —  
Па наспелые пасевы.

Відмы, (расплетающа: кожнае бярэ за вяроўку — між галавой і  
рукамі — звязанага свайго таварыша і ў парадку, у  
якім прышлі, сходзюць з ганку пад звон Чорнага грашыма).

Па наспелые пасевы —  
Ў лева, ў права, ў права, ў лева,  
Толькі спрытна, толькі жыва,  
Гэй, на вырай, гэй на жніва!

(Чорны съвішчэ. Паяўляеща і забірае саганок з грашыма той самы  
чэлавек, што яго і прынёс).

Сам, (усхапіўшыся з мейсца).

Што за дзіва, што за сіла  
Зноў круціла, зноў муціла?...

Скавытала і съвістала,  
Як-бы путам аплетала,—

Ні то ў яве, ні с спрасоньня...  
Што за начка мне сягоньня?!. .

Было цёмна, як у вулі, —  
Хоць-бы ў вока пальцэм ткнулі,—

А тут відна ў гэтых грудах,  
Хоць лічы іголкі ўсюдах.

(Узіраеща у той бок, скуль бъенъ большы блеск).

Што я бачу?.. Ці-ж быць можэ?..  
Гэта-ж вёска!.. Божэ!.. Божэ!..


Жонка... дзіце... балька... матка...  
Ах, ты, хатка, мая хатка!

(Як шалёны, злетае с тапаром з ганку).

Чорны.

Ха-ха-ха-ха!..

З А С · Л О Н А .







### III.

## Пажарышчэ.

Досьвітак. Непадалёку ад пажару. Пасяродку стаіць дзікая груша. Валяеца колькі галавешак. Далей—трохі ў права—пачынаеца палаюча вёска: з некатарых хат асталіся ужо толькі печі ды коміны а па бакох лежыць асмалеўшэ бярвенъня. Пажар падбіраеца пад другі канец вёскі. Калі-не-калі узрываеца вечер і даносе снапы іскар. Чуваць гул полымя і людзкіх галасоў.

1-ы пагарэлец, (шагнучы лаву).

Скуль і як яно ўзялося?  
С чый хаты занялося?..

Сплю, як толькі съпяць у ночы,  
Чую, лезе дым у вочы;

Усхапіўся, пагледаю:  
Морэм полымя туляе;

Сам не знаю, ў што ўчапіцца...  
Ну за лаву—прыгадзіцца.

(Ідзе далей).

2-гі пагарэлец, (з андараком і капитаном бабскім).

...Мы с сваёй ешчэ не спалі:  
Дзіцянётка калыхалі...

Раптам—відна... Я у дзъверы,  
Ды ня ў дзъверы, а ў кут зъмерыў.

Сяк так выскачыў за хатку...  
Бачу, косе ат пачатку

Агонь вёску, як памора;  
Зноў я ў хатку... ах, ты, горэ!

Сам не знаеш, што ўхапіці;  
Крыгчу жонцэ: бяры дзіце!

Сам хапаю сёе тое...  
Чуць з душою, чуць з душою.

З-пі пагарэлец, (з матком і шпулькамі).

Я так крэнка сплю на печы:  
Ажно тут—штурхель у плечы!

Глядзь; аж нехта качаргою  
Мяне цягне, як дугою.

Ўже ўстаю, ужо буджуся,  
Злазіць с печкі ўжо лаўчуся...

Бух аб землю, як сноп жыта,  
Проста бокам аб карыта!...

Хтось крычыць: барджэй-жэ, тата!...  
Ломюць цятнунець усё с хаты...

Я—хвацель маток і шпулькі...

(Глядзіць за пазуху).

Ну, а люлька... німа люлькі..

Дзяўчынка, (с хлопчыкам—меньшым ад сябе, абое у вадных зрэбных кашулях).

Як маланкай, пашла хатка.

Чэрвічкі і апратка.

Хлопчык, (праз слёзы разглядаючыся).

А дзе-ж татка? а дзе мама?

Дзяўчынка.

Ціха, братка: я так сама

Вось с табою іх шукаю,  
Дзе-ж падзеліся—не знаю.

Ў гэты бок нясьлі кадушку.

Хлопчык.

Патсадзі—сарву я грушку;

Хочу вельмі піць і есьці.

Дзяўчынка, (патсаджываючы хлопчыка, с павагай).

Вось уздумаў грушы трэсці.

Тутка гэткае нешчасьце, —

Не дзівота і праласьці,

А ён, баш, с сваёй ядою!

Хлопчык, (саскочыў і грызе сарваную дзічку).

Пабяжым цяпер затое.

Дзяўчынка.

Ня лезь толькі ў вочы с плачэм:

Татку, мамку недзе ўбачым.

Хлопчык, (з радасцяй адбегаючы з дзяўчынкай).

Недзе нойдзім, недзе ўбачым!

1-я кабета, (цягнучи саху, заплакаўшыся).

Што за nochka! што за nochka!  
Не пакінү і ламочка!

Як сярпом, зжынае, голе...  
А стары, прост, сходзе с поля,

Галаву саўсім губляе —  
Сам не знае, што хватае;

То у хлеўчык матанецца,  
То ля пуні алынецца...

Ні прыстаньня, ні куточка...  
Што за nochka! што за nochka!!

2-я кабета, (з дэіцянём у калысцэ).

Чуць усыпела, чуць з душою  
Гэта выхваціць малое;

Асталася ступа, дзежка  
І пасудак і адзежка.

Мой паехаў с кума братам —  
Папрасіў — паехаў сватам,

І не бачыў і ня ведаў,  
Як гарэла ўсё да съледу,

Мо-б што больш уратавалі...  
Так, саўсім, саўсім прапалі..

3-я кабета, (цягнучи на руках ягнё).

... Цягнем с хаты мы ламоцьце:  
Зірк на хлеўчык — страху коце...»

Я у хлеўчык — гнаць кароўку:  
Як прывязана вяроўкай —

Ані з мейсца... тут авечка  
С хлева ў полыме, як печку, —

Я ягнятка хваць за воўну,  
А тут дыму ужо поўна...

Чуць у дзъверы, чуць папала,  
А ўжо хатка дагарала.

ЖЫД, (з багамольлем і ліхтарамі; за ім жонка яго і чацьвёра дзяцей).

І стадола, і камора  
Так ешчэ стаялі ўчора,

А сягоньня, як у яму,  
Заваліліся і с крамай.

(Да жонкі).

Знаеш, чуў я ад Агаты:  
Дзіцянё згарэло с хатай.

ЖЫДОЎКА, (с падушкай і халаю).

Мне казалі на прыгумні:  
Чалавек звуглэў у пуні.

1-е ЖЫДЗЯНЁ, (с блешанымъ пудэлкам цукеркаў).

Вото-ж вочы дым кусае.

2-е ЖЫДЗЯНЁ, (са скруткам пэркалю).

Будзе-ж крама зноў такая?...

3-е ЖЫДЗЯНЁ, (са скрынкай с цвекамі.)

Як-ж гэты агонь страшэ.

4-е жыдзян ё, (з кульком муки).

А як с козачкаю нашай?

(Ідуць далей).

(Чуваць званкі, пасъля ціхнуць; выходзіць з леваго боку вясельная дружына; маладая у вянку, малады с кветкай на грудзях, сват перэпасаны праз плечо белым ручніком, музика са скрыпкай, закосьнік, маршалак і дзьве дзяўчыны -- дружкі).

Маладая, (асоваеща бясільна пад грушу, закрываючы рукамі заплаканые вочы).

Што тут стала? што тут стала?

Үсё у дыму, үсё прапала!

Дзе-ж мы сонейка сустрэцім?

Галавы прыкрыці нечым.

Малады, (садзіца ля маладой, абнімаючы, прытулівае к сабе і успакаівае).

Ціха, міленькая, ціха.

Як прышло, так пойдзе ліха;

Пагаруем, пабядуем,

Дасьць Бог — хатку адбудуем...

(Горка усьмехаючыся).

І вясельле дагуляем.

Мачыха маладой, (выбегае задыхаўшыся са стараны пажару).

Ах, ах! чым вас прывітаем?...

Чула, чула, галубочки,

Вашы звонкіе званочкі!..

Так усе мы вас чэкалі:

Каравай прыгатавалі,—

А які-ж, ах, быў удачны!  
Каб вы зналі — які смачны!

Сват, (пьянаваты, панура).

Відно, смачны, бо смалі,  
Што аж хаты ў дым пусыці.

Маршалак.

Знаць, згуляці захацелі  
Без шлюбоўніка ѿ вясельле.

Музыка.

Але толькі без музыкі —  
Пад пажарные скавыкі.

Войчым маладога, (выходзе са стараны пажару с пустымі —  
як і мачыха рукамі).

Ну, прыехалі, нарэшце!  
Вось чым сэрцэйка пацешце,  
Малады і маладзіца.

Мачыха.

Мы ў суседавай съятліцы  
Вас ад шлюбу выглядаем;  
Гаманім сабе, чэкаем...

Войчым.

Як вам ведама — дзе мелі  
Адгуляць вашэ вясельле.

Закосынік.

Ў вашых можна-б скруціць ногі —  
Ні разгону, ні падлогі.

Мачыха.

А тут раптам у ваконцы  
Віднютэнька, як-бы ў сонцы!

Войчым.

Тут у лямэнт бабы, дзеци.

Мачыха.

К сваім хатам мы лящеці.  
Үратаваці не прышлося.

Войчым.

Найперш з нашых занялося.

Мачыха.

Як-жэ собіла ў час гэткі  
Замарудзіць так вам, дзеткі?...

Сват, (заметна манючы).

Мост зламаўся, ну, праждалі,  
Покі броду атнукалі.

Войчым, (панура).

Знаем вашые мы броды:  
Гэта так у нас заўсёды.

Соцкі, (выбегае с парожнім вядром).

А вы што тут сталі ў кучы  
Ды, як мокрые анучы,

Не парушыцесь з мейсца?  
То-ж не жарты вам, здаеща...

Патпаліў ўсіх нейкі злодзей...  
Зараз воласць с прыскам пойдзе.

(Маладая свой вянок, сват ручнік а музыка скрыпку вешаюць на груши, і ўсе ідуць за соцкім у старану пажару).

Стары, (з ім, разам, старая і іх нявестка з грудным дзіцем;  
нясучь стол, начоўкі і калыску).

Я казаў вам, што за блізка —  
Пачарнела аж калыска.

Нявестка.

Ах, забыліся дайнічкі!

Стара я.

Стаўма гэтта калія дзічкі.

Стары.

А, рабі ўжо, як там знаеш.

Нявестка.

Каго толькі не спытаеш —  
Адным чынам, што нам хтосьці  
Патпаліў сяло па злосыці.

Стара я.

Каб звуглеў, як гэта сажа.

Стары.

Чымся слухаць, што хто кажэ,  
Лепш папраў дзіцю пялёнкі.

(Усе атходзюць).

Нявестка, (на выхадзе).

Не забыць каб зноў даёнкі.

Дзяўчынка, (і хлопчык з ёй — абое ужо заплакаўшыся).

Дзе-ж той тата збег сягоńня?

Хлопчык.

Мамка ёсьць, але вон гоне.

Дзяўчынка.

Мамку маем і не маем.

(Ідуць далей, разгледаючыся).

Падростак, (дурнаваты, вядучы съяпую бабу, которая баючыся ступае).

Зараз, зараз съвет пазнаем...

Сълепая.

Ці ня зьбіўся ты з дарогі?—  
Дзе ступлю, пячэцца ў ногі.

Падростак.

Ціха, бабка, пойдзе гладка;  
Не съячэшся, як аладка;

Як ні бойся—не ўбайшся:  
Усе сягоныя патнякліся.

(Убачыўши ламацьцё).

А!.. начовачкі і столік!

Сълепая.

Дзе-ж мы гэта, мой саколік?

Падростак.

А пад грушай, на узьмежку;  
Сядзь пад ёй во, як пад дзежкай,

І глядзі на дым чырвоны,  
З даля, як с-пад парасону.

Сълепая.

А вагонь-жэ не дастане?

Падростак.

Ці-ж асьлепла, ясьне пані?—  
Тут і чорт цябе ня чэпе.

Сълепая.

А мо' далей пойдзім лепей?

Падростак.

Ну, садзіся; будзь спакойна:  
Далей, бліжэй—усё роўна.

Сълепая.

Усё роўна, мае дзеткі,  
Мне ўжо сонцэ, ночка, кветкі.

Падростак, (угледаючыся на грушу).

А!.. ці бачыце, бабуля,  
Як зраслі на йгрушы дулі:

Хвастач, скрыпка і вяночэк?

Сълепая.

Кпі сабе, мой галубочэк!

Падростак.

Даліпан-то, не жартую...

(Становіща на стале і хочэ дастась скрыпку).

Вось так зараз запішую.

Старая, (выходішь з ламацьцём; з ёй стары і нявестка).

Ты чаго на стол узбіўся?

Падростак, (саскаківаючы са стала).

Ціха, цётка, не сварыся; —

Мірам кончым гэту справу:  
Я—на ўцекі, ты — пад лаву.

(Саскаюае са стала і адбегае на бок).

Стары.

Такі воласьць аборонюць.

Нявестка.

Дзе-ж? усіх к ратунку гонюць:  
Мяне з дзіцем—то хацелі.

Стара я.

З двара с помпай прыляцелі:

Людзі ім ваду цягаюць,  
Яны кішкаю пускаюць

На закоты, на застрэшкі...

Стары.

Ну, ідзем, не ўзялі дзежкі.

(Атходзюць).

Падростак, (выбегшы з укрыцця).

А цяпер мая ўжо скрыпка,  
Толькі лоўка, толькі шыбка.

(Дастаў скрыпку і прабуе струн).

Вось зайдраю ва ўсе плечы  
Ад запечка ды да печы,

Ад парога да парога...

(Выбегае кабета—вар'ятка, сышоўшая з разуму праз пажар,—у зрэбнай спадніцы і кашулі—без капитана; на левай руцэ у яе—як дзіцянё—апкручана анучкамі галавешка, а ў правай—сыціскае у жмені нож; як выбегла—хлопец атскочыў на старану).

а р ятка, (размахіваючи нажом).

Дай гасыцінец, дай дарогу!..

Жыў нікто тут не залежэ:  
Үсіх пазводжу, ўсіх парэжу!

Вось так жніва, вось пакоша!  
Дзе мой муж, дзе мой харошы

Німа мужа—і так дужа:  
Үсьяды пойдзе крыві лужа.

(Угледаеца на съяпую пад грушай).

Ты са мной яго жаніла,  
Ты яго мне і спаліла...

Давай горла, бо іначай  
Съвету боскаго не ўбачэ  
Твой паглед, зъмей, вужачы.

(Хочэ кінуцца з нажом на кабету).

П адростак, (падбегае і хватае з заду за руку).

Што ты, цётка, звар'яцела,  
Ці мо блёкату пад'ела:

К съяпой лезеш без баязыні,  
Як углядзе, справе лазыню.

Чым людзей тут зарэзаці,  
Лепш пільнуй свайго дзіцяці...

В ар'ятка, (с пачатку тузаеца, але пры слове: „дзіцяці”, выпускае з рук нож і туціц к грудзям галавешку).

Лю-лі, лю-лі, мой сыночек!  
Лю-лі, люлі, сакалочек!

(Дастае грудзі і хочэ карміць).

Падростак, (сам да сябе).

Проста, с поля сынила цётка.

Вар'ятка.

На, пасьсі, на, дзіцянётка!

Ты ня вер, што кажуць людзі,  
Быццам таткі ўжо ня будзе.

Падростак, (сам да сябе).

Жджы к Пятру сырка, матуля.

Вар'ятка.

Маеш мамку, а татуля?...

(Неўспадзеўкі к падростку).

Я с табою ажанюся.

(Хочэ абняць яго).

Падростак, (сам да сябе).

Кленкі ўсе згубіла, мусе.

Вар'ятка.

Толькі, як вясельле ўстроіць?

Падростак, (сам да сябе).

Трэба бабу супакоіць.

(Да вар'яткі, паказываючы скрыпку).

Я пайграю—ты паскачэш.

Вар'ятка.

А вянок дзе?

Падростак, (паказываючы на грушу).

Ці-ж не бачыши?

Вар'ятка, (дастасе вянок і кладзе на галаву).

А як с сватам і дружынай?

Падростак, (сам да сябе).

Ну, нявеста! каб лепш згінуў.

(Да яе).

Я ўсім буду, мая душка,—

Разам—сватам, мужкам, дружкай.

(Дастасе з ігруши хвастач і—як сват—закручывае сабе праз плячо; адрывае кусок з лісьцямі галінкі і прычэпляе к грудзям).

Вар'ятка.

І музыкай, і музыкай.

(Глянула на съляпую, і кладзе на галаву ёй кусок сухой галінкі, скруціўши абручом).

А ты, імасьць, будзь нам свацій!

Падростак.

Час вясельле пачынаці.

(Садзіца на калысце і пачынае іграць і прыпеваць; вар'ятка, цянюючы каля ігруши, патцінае яму на языку).

Былі ў бацькі тры сыны,

Гоп я!

Ды ўсе-ж яны Васілі,

Гоп я!

Дзяўчынка і хлопчык, (выбегаючы і с плачэм кідающа да вар'яткі).

Мама! мама! дзе наш тата?

Вар'ятка.

Вон, ягнята, вон, шчэнята!

(Далей прыпевае пад музыку с падросткам).

Адзін коні пасе,  
Гоп я!  
Другі лапці пляце...

(Пачуўся са стараны пажару гоман і крыкі: „дзяржы моцна!“, „бі, колькі ўлезе!“)

Падростак, (прислухаўшыся, ускаківае).

Цяпер, жонка, давай драла,  
А то, каб не перэпала

І табе, і мне так сама.

(Выбегаюць абое).

Дзяўчынка і хлопчык, (бягучы за вар'яткай с плачэм).

Дзе наш татка? мама, мама!

(Уваліваеца гурмам куча людзей, валакучы і тузаючы Сама).

Сам.

Хоць зарэжце—ўсё мне роўна:  
На начлезе быў сягоньня.

Пламя ўзгледзіўшы с панару,  
Ратаўаць бег ат пажару...

Я ня вінен, хоць зарэжце...

1-шы голос, (з грамады).

Лжэ сабака, праўду бэсьце:  
Конь згардзі яго у хлеве.

Сам.

Хоць павесьце тут на дрэве,  
На начлезе...

2-ті голас, (перэпныяючы).

А с сякерай,  
Зьвёўшы хаты, ў воласьць мерыў?

С а м.

Як і вы, бег ратаваці  
Вас усіх, як сваіх брацьцеў.

3-ці голас, (кабечы).

С тапаром і галавешкай,  
Патцікаючыся съцежкай...

4-ты голас.

Покі што, прывяжэм к груши.

5-ты голас.

Хай-жэ тут мазгі пасуншэ,  
Як агнём агонь гасіці.

С а м.

Хоць заражце, хоць судзіце, —  
На начлезе быў я толькі.

4-ты голас.

Ці німа ў каго вяроўкі?

3-ці голас.

Усе бярвенъня пагарэлі,  
А вяроўкі каб ня стлелі?

4-ты голас.

Паясá мо хто пазычэ,  
Посыле ўсё на ім палічым.

Колькі галасоў.

Хто аб поясе тут думаў!

3-ці голас.

Я сяджу сабе у кума...

5-ты голас, (перэпыняючы).

Гэта-ж пояс свой ён мае.

4-ты да 5-го.

Я с табою прытрымаю,  
А хай хто яго развязжэ.

3-ці голас.

На вяроўцэ ўсё раскажэ.

(Адвязываюць пояс; пасыпаліся з запазухі кускі смолкі).

1-шы голас.

Во, во! гляньце, чым прасвіста  
Ратаваў усіх нас чыста.

Колькі галасоў.

Нават смолка для патпалкі...

3-ці голас.

Пэўне мае і запалкі.

(Валакуць і прыціскаюць Сама плячыма к ігрушы, закручываюць руки назад і звяззываюць іх на другім баку ігрушы).

Сам.

Ратаваці бег с папару  
Усіх чыста ат пажару.

1-шы голас.

Хай да дnia тут перастое,—  
Там убачым, што якое...

4-ты голас, (да сляпой бабы).

А ты май яго на воку.  
(Хутка ўсе атходзюць у старану пажару).

Сам, (панура).

За німа што на вяроўку,  
Як якога арыштанта...

Падростак, (выбегае са скрыпкай).

Фі! Якога бачу франта...

Вось абняў, ак дзеўку, грушу,  
На т рукамі не парушэ...

Я хоць з бабай ажаніўся,  
Гэтых-ж к дрэву прычапіўся.

(Да Сама).

Дрэнна, дзядзька! Не вялікі  
Смак пад дзічкай не ўрваць дзічкі.

Ну, пушчу цябе на волю,  
Вазьмі бабу маю толе; —

Ўсяго першы дзень жэнаты,  
А ўжо, хоць ідзі вон с хаты.

Адно ты мяне ня выдай...

(Хочэ развязаць пояс, але аглянуўшыся, уцекае).

Старая, (за ёй нявестка падбегае, і хмурна ідзе стары, кідаючыся са съязьмі к Саму).

А!.. сынок мой, ці ж ты збрыдаў  
Хаткай, намі так без жалю?

Стары, (панура).

Ці то праўда, што казалі?

Старая.

Усё бацьком сказаць павінен.

Сам, (з болем).

Хоць зарэжце, я ня вінен:

На начлезе быў... С папару  
Ратаваць бег ат пажару,  
А яны мне...

Стары, (перэпрыняючы).

Конь быў дома.

Старая.

Бег са смолкай і саломай  
Ужо пад воласьць, кажуць людзі.

Нявестка, (галосочы).

Што-ж, міленькі, цяпер будзе?

У ссылку могуць засудзіці,  
А мне хоць ідзі ў съвет з дзіцем.

Стары, (глуха).

Не жалеў ты бацькі, маці.  
Ані жонкі, ні дзіцяці.

Старая, (съязліва).

Колькі бедненъкаму муки:  
Зьбілі так, звязалі руки.

(Хочэ развязаць).

Стары.

Не чәпай без часу, маці,—  
Гэтым нам не ўратаваці,

Толькі можэ стацца горэй.  
Усё роўна ўжо дзень скора:

На верх праўда выйсьць павінна,  
Хоць-бы мела ўзяць нам сына.

Няястка, (уціраючы сълёзы).

Так, ці сяк—ня вернім хаткі...  
Прынясём пайдзём астаткі.

(Уздыхаючы атходзюць).

Падростак, (падбліжаючыся).

Нудна, дзядзька! Мамка с таткам,  
Ну, і жоначка з дзіцяткам,

Пагасыціўшы, разышліся:  
На апошнене пашлі ўсе.

Пакуль зноў хто прывандруе,  
Я на памяць падарую

Паясок табе твой, дзядзька,  
Пажалею лепши, як бацька.

(Развязывае саму рукі, той бяссільна асовываеща ля грушы. Падростак садзіща на стале і пачынае з увагай строіць скрыпку).

Сам, (панура).

Усё старэла, ўсё, да-званьня —  
С хатай воля і прыстаньне.

Сълепа стануць съведчыць людзі,—  
Суд у катаргу засудзе.

З усім родным разлучуся...  
Не вярнуся, а вярнуся—

Уся вёска сходку склічэ,  
Мне праступкі ўсе палічэ;

Скажуць: ссылънаго ня трэба...  
Зноў без хаты, зноў бяз хлеба...

З дзіцем жонка ў чужых згіне,  
А бацькі — у жабраніне...

На пагібелъ, на скананье  
Ўсё згарэла, ўсё да-званьня.

(Гаворучы усё гэта, круце у руках пояс, мацуе і мяркуе яго даўжыню, і жутка усьмехаецца).

Падростак, (раптам перэстаючи строіць скрыпку і угледаючыся у вадну старану).

Зноў сюды прэ мая жонка.

(Саскаівае са стала і ўцекае).

Сам, (як шалёны ускаківае на стол і завязывае за сук ігрушы пояс).

Будзь шчасльваю, старонка!

(Укладае галаву ў пятлю і вісьне).

Вар'ятка, (улетае — так сама—з галавешкай і вянком).

Дзе мой нож? усіх парэжу!

Ніхто жыў тут не залежэ!

(Хватае, угледзіўши, тапор).

Ўсіх парэжу, як авечкі, —  
Пасяку ўсіх драбней сечкі!

(Глянуўши на вісячага Сама).

На пачатак гэту йгрушу  
Ў сама горла трапіць мушу..

(Ускаківае мігам на стол і замахіваецца тапаром у шыю Сама, але падае толькі ў пояс і пересекае яго. Сам ешчэ с знакамі жыцьця, валицца на зямлю. У вар'яткі выпадае з рук сякера; сыходзе ся стала і пачынае ізноў галубіць дзіцянё-галавешку. Сам кашляе крывей і хрыпла стогне).

Вар'ятка, (снуючы кругом груши).

Лю-лі, лю-лі, мой сыночэк!

Лю-лі, лю-лі, сакалочэк!

(Туліць і хочэ карміць грудзёй).

Сълепая, (маўчаўшая дагэтуль).

Што тут творуцца за дзівы,

Божэ ты мой літасыўвы?!

Стогнуць, плачуць і рагочуць...

Што ім трэба? Чаго хочуць?

Дзяўчынка і хлопчык, (выбегаюць ужо саўсім збедзіўшыся і асалавеўшы, і чэпляюцца за спадніцу вар'яткі).

Мама, мама, дзе наш тата?

Вар'ятка.

Вон, ягнята, вон, шчэнята!

(Снует далей навокала груши; дзеці ад яе не атстаюць. Выходзюць нясучы лаву і другое ламацыё, стары, старая і іх нявестка).

Стары, (садзючыся ля стала на зямлі; панура).

Ну, цяпер ужо дажынкі.

Старая, (нахінаючыся над Самам).

Адвязаўся, бедачынка,

Сам атиплутаўся, міленыкі.

Нявестка, (з дзіцем на руках, такжэ нахінаючыся).

А як змучыўся усеныкі!

Сам, (ауняўшы трохі, стогнучы хрыпла).

Ратаваці бег с папару  
Усіх чыста ат пажару.

Стараја, (садзючыся з нявесткай наабапал яго, заламаўшы на каленях рукі, маркотна).

Што рабіці, што чыніці?

Нявестка, (нахінаючыся над лзіцем).

Німа чым і пакарміці:

Як спужалася, заныла  
Малако ўсё.

Стары, (глуха).

Усё скасіла,  
Прыскам, попелам пакрыла.

Сам, (с сумнай жаласьцю угледаючыся на дзіцянё, каторае працягівае да яго ручонкі).

Хіба ты, падросшы, дзетка,  
Будзеш бацькі свайго съведкай.

Маладая, (уходзючы з маладым; горка усьмехаючыся).

А цяпер вясельле справім.

Малады, (так сама).

Ежай, водкай стол заставім.

(Садзянца на старане, абняўшыся, сумные).

Сват, (за ім уходзе музыка і дружына).

Прыстаў с стражнікамі едзе,  
Затрымаўся толькі недзе.

Музыка і дружына, (разам).

Кажуць, едзе на дазнаньне.

Стары, (панура).

Як згарэла ўсё да званьня!

Падростак, (са скрыпкой, разгледаючы ўсіх).

Ну, цяпер то ўжо вясельле  
Не такое, як мы мелі

Са сваёю маладухай.  
Рэзнуць можна ім ад вуха.

(Стroe скрыпку).

Музыка, (усхапіўшыся).

Ты, дзе скрыпку ўзяў, песяюха?

(Уходзе прыстаў, два стражнікі і куча пагарэльцаў за імі. Ўсе ўстаюць, сядзіць толькі сълепая, падростак і Сам).

Прыстаў.

Что, друзья моі,—нешчасльце?

Колькі галасоў.

Так, так, барынька, пралаесьці  
Ні за грош усім нам трэба.

Прыстаў.

Ну, ну! ласкаў Господзь з неба.  
Цяпер толькі,mai брацьші,  
Ў пратакол усё спісаці —  
Як і што — я мушу тутка.

Войчым маладога.

Гэта пойдзе, барынь, хутка.

Прыстаў, (садзючыся на патстаўленай яму лаўцэ і дастаючи торбу с паперамі).

Ну кажэце, як было ўсё.

Мачыха маладой.

Так пашло, як пачалося...

Соцкі.

Што-ж, пішэце: ўсё згарэла,

Толькі воласьць асалела!

Двор памог уратаваці.

Прыстаў, (запісываючы).

А з людзей?

Голос з грамады.

Дзіцё ў хаце,

Ну, і мужа кабяціны

(паказываючы на вар'ятку).

Гэтай сылёк агонь.

Прыстаў.

Прычына?

Колькі галасоў.

Патпаліў во гэты злодзей.

Мачыха маладой.

Каб яму дна...

Прыстаў.

Годзе, годзе!

Войчым маладога.

Ужо пад воласьць...

Прыстаў.

Як завецца?

Колькі голасоў.

Сам.

Прыстаў.

Пакуль што разъярэцца,

Трэба ўзяць яго пад стражу.

Колькі галасоў.

Ніхай добра суд накажэ!

Прыстаў.

Дзе бацькі?

Колькі галасоў.

У такога зьвера...

Прыстаў.

Ё ў мяне для іх папера.

Стары і старая, (патходзючы к прыставу),

Гэта, барынька, мы будзем.

Прыстаў.

Вота-ж тут стаіць вам, людзі:

Даў на вашае пралін'не

Губэрнатар разрэшэннё

І праезд дзяшовы тожэ:  
У хадакі ісьці сын можэ

Выбіраць зямлю ў Сібіры.

Стары і старая.

Дзякуй, барынька, вам шчыра.

Прыстаў, (складываючи торбу).

А цяпер, бывайце жывы!

Колькі галасоў.

І вам, барынька, шчасльва!

Прыстаў, (да стражніка, паказываючи на Сама).

Забіраць яго с сабою!

(Стражнікі ўсьцягіваюць Сама за руکі з зямлі).

Колькі галасоў, (насмешліва, гледзючы, як Сам устаючи хістаецца).

Баш, на ножэнках ня ўстое.

Сам, (стогнучы балесна).

Ратаваці бег с папару  
Усіх чыста ат пажару...

(Вядуць яго ў лева, за ім з—заду прыстаў і пагарэльцы. Астаюцца: ўся вясельная дружына,войчым, мачыха, старые, іх нявестка, падростак, вар'ятка і сълепая. Садзяцца: на зямлі — малады з маладой абняўшыся; ля іх непадалёку — сват, маршалакъ, закосынік, дружкі, музыка,войчым і мачыха; стары — на лаве, ззвесіўши галаву над стулом. Усе хмурные, сумные, некоторые заплакаўшися. Гул ад пажару зацих, толькі вечер шалясьціць аблеўшым лісцям ігруши).

Старая, (валочыся на зямлю, як паткошэнная, ў сълед выводженаму Саму).

Сына роднага забралі!

Нявестка, (супакоіваочы, заплакаўшэся дзіцё).

Над дзіцём ня мелі жалю.

Сълепая, (сама да сябе).

Што тут творуцца за дзіві?

Божэ ты мой літаеьцівы!

Стотнуць, плачуць і рагочуць.

Што ім трэба, чаго хочуць?

Старэць, (вышаў незаметна і стаў ля груши, як стуль забіралі Сама.

Увесь авбешаны па жэбрачаму торбамі: стаіць апёршыся  
абедзьвумя рукамі на кію. Загаварыў глуха, панура, і  
тады толькі зьвярнуў на сябе ўвагу).

З трудзеі вырві сваё сэрцэ,—

Зіму, лета сушы ў печцэ;

А як высахне, смалою

Зылі жывою сэрцэ тое, —

Патшалі тады лучынкай,

Каб гарэла без упынку,

Як пажар гарэў сягоńня,—

І ідзі ў сьвет, як с паходній:

Прауды йдзі так з ім шукаці...

Ты ня нойдзеш.

Дзяўчынка і хлопчык, (выбегаочы і чэпляючыся за вар'ятку,  
каторая ўсё снуето сюды, то туды з галавешкай у  
руках і вянком на галаве).

Маці, маці!

Дзе наш тата, дзе наш тата?

Вар'ятка.


Вон ягнята, вон шчэнята!

Падростак, сядзіць аподаль на зямлі і пачынае іграць пагле-  
даючы на музыку.

Былі ў бацькі тры сыны...

Паволі апускаецца

ЗАСЛОНА.





#### IV.

### У шынкоўні.

Ноч. Зімой. Тракцір у канцы горада; з леваго боку дзъверы; каля съцен расстаўлена восем столікаў; на съценах вісіць колькі лубачных малюнкаў; у кутку з левай стараны вісіць абраз—перад ім цепліца лямпка з алівай; па правай старане—буфэт і паліцы з бутэлькамі, за буфэтам—шынкар; пасярод карчмы, пад сталеваньнем, зачэплена вялікая лямпа; падлога ўся ў гразі і мокрая. С пачатку

нівога, німа, зівала, пісцілі.

3, уважаю, вы прычынай;  
дней не бавіце дарэчы;  
уперад вас былі дзяўчыны,  
тых не знаю такой пустечы.

Гась  
Што  
Пры

1-я дзяўчына.

Э! Ваша толькі нарэкаеш.

2-я дзяўчына.

Забыўся, колькі было ўчора.

3-я дзяўчына.

Ешчэ сягоныня прычэкаеш,  
Хай толькі добра съюжа зморэ.

4-я дзяўчына, (хмурна).

Як мухаў рой на мухаморы,  
Збягутца, фляшкамі зазвонюць;  
Пакуль ахвоту ўсю спагонюць,  
Пасуду высушаць бяз гора,  
Табе кішень, як баш, напоўнюць.  
(Чуваць топат на ганку).

Дзяўчыны, (разам).

А вось і гоес্য! Ці-ж не казалі?

(Уходзе двое).

1-шы.

Што за мароз пячэ сягоныня!  
Як прыскам, вочы проста смале.

2-гі.

Ў казіны рог усіх загоне.

(Садзяцца ля першага століка з левай стараны).

1-шы.

А ну, дзяўчынкі, ці кабеты,  
Хай там шынкар чаго патсучэ.

2-гі.

А крэпкай так, як мароз гэты;  
А як агонь — такой пякучай.

1-я дзяўчына, (бярэ з буфэту дэ́зве чаркі, паўквартуюку, на ка-  
торую ўкладывае на шыйку тры абаранкі, і падае  
гасцюцём).

Ніхай-же добра вас патэмажэ.  
(Уходзюць двое).

1-шы.

Што за пракляты сівер смажэ,  
Аж косьці ў крук, як шчэнкі, верце!

2-гі

Як воўк авечэк, бярэ ў лапы.  
(Садзяцца ля 2-га століка).

1-шы.

Што-ж! Дайце нам таёй сусъветнай,  
А толькі добра там адмерце!

2-гі.

Каб аж Люцыпар у праметнай  
Развесіў дзіўлючыся ляпну.

2-я дзяўчына, (падаючы гарэлку, як 1-я).

І ў пекле лепшай не дастаці.  
(Уходзе двое).

1-шы.

Гняце і даве да зарэзу...  
Душу у целе не стрымаці.

2-гі.

Не акуе так і жалеза.

(Садзяща ля 3-го століка).

1-шы.

Ніхай-жэ, ваша, там удружэ, —  
Шынкар хай толькі знае дзела.

2-гі.

Каб аж трапчэлі сковы съюжы  
І ўсё, ў нутры што накіпела.

3-я дзяўчына, (падаючи так сама, як I-я).

Не знаю што-- а трапчэць будзе.

(Уходзюць двое).

1-шы.

Прост, лёдам кроў съцелася ў жылах,  
Зледавацелі цэглай грудзі.

2-гі.

Пячэ, як жаб агнём на вілах.

(Садзяща ля 4-го століка).

1-шы.

Падай там нам! А каб хапіла,  
Аж сівер каб ня змог, як трутняў.

2-гі

Каб так нутро ўсё растапіла,  
Як топіоць шкло у печы гутній.

4-я дзяўчына, (падаючи, як і I-я).

Хоць над свой дом с такім патапалам.

(Уходзіць двое).

1-шы.

Абвіўся тадзінай халоднай,  
Упіўся ў шыю, як жыгалам.

2-гі.

Як ястрэб птушку рве галодны.  
(Садзяцца за 5-ты столік).

1-шы.

Гэй, гэй! жывей на стол прынаду —  
Зальём атрутаю атруту.

2-гі.

А каб мацней была ад яду, —  
Як съмерць сама — так зьвіўнай, крутай.

1-я дзяўчына, (стаўляючы водку).

Кагось, ці штось, але атруце.  
(Уходзе двое).

1-шы.

Як пяруном, стрэляе ў съцены,  
Кладзе нябошчыкаў ў бяспуцьці.

2-гі.

Людзей зъедае, як конь сена.  
(Садзяцца за 6-ты столік).

1-шы.

Таей, што льецца зъмейнай хваляй,  
Ў шалённым высвенцанай зельлі.

2-гі.

Каб аж нябошчыкі ўставалі,  
Каб аж крыжы з магіл запелі.

2-я дзяўчына, (падаючы водку).

Хтось заняе, хоць мо' не ўстане.

(Уходзе Сам — адзін).

Сам.

На небе сонцэ зледаваціў,  
Імглою зоры ўсе загаціў,  
Зямлю патрэскаў на кургане.  
(Садзіцца за 7-мы столік).

Ня будзьце-ж толькі скупы ў мерцэ, —  
А крэпкай так, як кроў жывая;  
Каб так паліла ў цэлым сэрцы,  
Як хата родная палае.

3-я дзяўчына, (падаючы водку).

Крапчэй, як вар съязы сірочай;  
А вагнісцей, як кры́уды вочы.

(У шынку усіліваецца гоман; дзеўчата ўвіваюцца, падаючы гасьцём  
то водку, то піва).

Пры 1-м століку.

1-шы, (да 2-га)

Ші! Што глядзіш, як-бы нясьмела?  
Ші, каб аж серцэ скрыгатала!  
Каб аж душа, як дым, курэла  
І дымам вочы засыціала.

2-ті, (падымаючы с 1-м чаркі).

За згубу лепшай, съветлай далі,  
За працьвітанье чорных хвіляў,  
За тых усіх, што мяне гналі,  
Пакуль аж тут не утапілі!

Пры 2-ім століку.

1-шы, (да 2-га).

Сам галавы сваей ня вешай:  
Табе яе другі павесе...  
Ші, каб аж процыму ўсю усьцешыў,  
І ў гэтай сам струпей пашесе.

2-гі, (падымаючы чарку).

За тые плецены прылады, —  
За тых, што точенаю сталей  
Былі ва ўсіх пущах завадай,  
Пакуль аж тут не прыкавалі!

Пры 3-м століку.

1-шы, (да 2-га).

Што гнеш свой карк, як вол у плузе,  
Зямлю капаючы нарогам?  
Пі, як канюх расу на лузэ,—  
Ярмо ты нойдзеш за парогам.

2-гі, (бяручы чарку).

За тые пухавы пасьцелі,  
За торшы, стогі аж пад неба, —  
За тых усіх, што хлеб мой елі,  
Пакуль мне тут не далі хлеба!

Пры 4-м століку.

1-шы, (да 2-га).

Што круціш сумна галавою,  
Як касьцеломнаю машынай?  
Ші, каб аж трэсла ўсім табою,  
Як трасе вецер павуцінай.

2-гі, (падымаючы чарку).

За тую комінную сажу,  
За сьвіст гудкоў, за дым крыавы,—  
За тых усіх, хто мяне пражыў,  
Пакуль гарэць тут не заставіў!

Пры 5-м століку.

1-шы, (да 2-га).

Што сеў, як мокрая варона?  
Пі, як кроў смокчуць с тваіх косьцей!  
Заліся гараю шалёны,  
Каб аж тапелец пазайздросціў.

2-гі, (падымаючы чарку).

За тые дзікіе напасыці,  
За нашу братскую нязгоду,  
За тых, щто сълед закрылі к шчасыцю,  
А паказалі сюды ходы!

Пры 6-м століку.

1-шы, (да 2-га).

Не закладай рук, як-бы ўсыпаў  
У печ апошнее з аруда.  
Пі, каб аж вылецелі скрыпы  
З грудзей тваіх, як с кол па грудах.

2-гі, (бяручы с першым чарку).

За тые збэшчэнныя сілы,  
Што самі чэзнучы ў праклянцыі,  
Усе з нас высмакталі жылы,  
І сюды звабілі смактаці!

(Уходзюць троі дзеўчыны).

1-я.

Пусьціў на вуліцу уперад.

2-я

Людзкое ўсё зъдзёр, апаганіў.

1-я.

Цяпер сюды прэ, як у нерат.

3-я.

На славы, долі патаптаньне.

(Расходзяща і прыседаючы к гасьцем).

1-я, (патсажываючыся к Саму).

Ты што адзін так, небарака,  
І чаркі, бачу, не чэпаеш?  
Са мною выйд, як са ўсякай,  
І думай, што з дачкой гуляеш.

Сам, (падымаючы з дзяўчынай чарку).

За тых, хто родны край зністожыў  
І к цемрам вечным кладкі мосьце.  
За тых...

Шынкар, (перэпнянюючы Сама).

А што на съвеце божым  
Чутно цекавенькаго, госьці?

Пры 1-м століку.

1-шы.

Што-ж? Народ грэіцца, як можэ:  
Агонь раскладывае ўсюды.

2-гі.

С кастры сплясьнеўшай і саломы...  
І то ўсё грэюща прыблуды.

Пры 2-м століку.

1-шы.

Масты старые йдуць на зломы,  
Старые стаў паліць руіны.

2-гі.

Не збудаваўшы сабе новых--  
Мець будзе духу, як з націны.

Пры 3-м століку.

1-шы.

Ўжо тлеюць вогнішчы у ровах,  
Пяройдуць скора і на горы.

2-гі.

Пачаў патпал разводзіць з нізу,  
Каб сам прапасьць лепш мог у норах.

Пры 4-м століку.

1-шы.

Стаў класьці ўжо на вокны маты;  
Ў куты кладзе абноскі рызаў.

2-гі.

К вакнам прыладжывае латы,  
А дзъверы насьцеж раскрывае.

Пры 5-м століку.

1-шы.

А ўсё-ж, і ў горадзе і то ўжо  
Агонь на вуліцах палае.

2-гі.

І гінуць самі ў ім, як смоўжы,  
Нагой съляпоу растаптаны.

Пры 6-м століку.

1-шы.

Але ахвота змагаць съюжу  
Усіх с пасыцелі прэ ад рана.

2-гі.

Ахвотай і надзейй дужы,  
На дзеле-ж слабшыя ад мухаў.

Сам.

Замала сівер ешчэ хухаў,  
Замала пёк рабоў пакорных;  
А ў думах выхаваны зморных,  
Не знаюць, дзе пячэ, дзе студзе.

Мнішка, (увышла з двара і, адбіўшы паклон у старану абраза, аходзе столікі).

На манастыр і на храм Божы...

С 1-го століка.

С-пад храмаў лепш ідзі у людзі  
Палоці грады, жаші збожэ.

С 2-га століка.

Лепш лён ідзі чэсаць і прасыці,  
Для голых шый лепш кашулёны.

С 3-го століка.

Несла-ж ты помач у нешчасыці  
У свае радзімые староны?

С 4-го століка.

У муры чымся зашываца,  
Ідзі лепш к працы на прасторы.

С 5-го століка.

Не мур павінен храмам звацца,  
А цэлы съвет—зямелька, зоры.

С 6-го століка.

Дзяцей ідзі лепш гадаваці,  
На бітву будучую сілы.

Сам.

Ідзі сонца ўходу выгледаці  
Над сваіх прадзедаў магілай.

(Уходзе фокуснік; мішка з нічым выходзе).

Фокуснік, (достаючы с-пад палы паперыну, зложэную гармонікам, і кланяючыся гасцям).

З вашай ласкі, сазваленъня  
Даць хачу вам прэдстаўленъне,  
Каб вас лепш ахвота браала,  
Лепш шынкоўня таргавала.

(Паказываючы).

Вось кусочэк вам паперы—  
І ня белы, і ня шэры—  
Ў сабе мае моц такую,—  
Што захочэце, збудую.

Перш, во хата, як ёсць, хата,  
Каля хаты—плот, як крата:  
Мужычок сядзіць у хаце  
І пляще сабе сам лапці.

А вось хорам, як ёсць, дворны,—  
Пабеляны і прасторны;  
Хтось ля ғанку стаў без шапкі,  
І палуе пана ў лапкі.

Гэта фабрыка ўжо будзе,—  
Вось закурэнты ў ёй людзі;  
Ў неба с коміна дым вале,  
Як-бы душ там гатавалі.

Во—шынкоўня, як і наша,  
Так галубе, як і страшэ:  
Шынкарочэк за буфэтам:  
Рад гасьцём зімой і летам.

Суд—будынак значэ гэты,—  
Кругом вострые штахэты:  
Заседаюць у ім судзьдзі—  
Брункі тоўсты, ў бляхах грудзі.

А во! гэты мур цэгляны,  
Нашым братам збудаваны:  
У вокнах краты, тоўсты съцены...  
Ну,—астрог—наш хлеб штодзенны.

Тут сібірскіе абышары:  
Поле пусткай, небо — ў хмараах;  
Сыцюжа, лес сапуць пакутай,  
Як-бы звоны вечных путаў.

Тутка — могілкі шарамі  
Між лазовымі кустамі,  
Толькі крыжа штось ня відна...  
Знаць, яму тут стала стыдна.

А вось сельская зноў хата,  
Каля хаты плот, як крата;  
Мужычок сядзіць у хаце  
І пляще сабе сам лапці.

Далей — тое ўсё, як казкай...  
А за працу мне што ласка:  
З гурту — нітачка, другая,  
А ўжо голы пятлю мае.

(Апходзючи гасьцей с шапкай).

Будаваў без інжынера,  
Без людзей і без сякеры.

Колькі галасоў, (кідаючы медзякі ў шапку, посьле чаго фокуснік выходзе с шынкоўні).  
Што-ж? ня дрэнныя панеры.

На выхадзе фокусніка, Сам пачынае нехация званіца пальцамі па леры.  
Усе звертаюць на яго ўвагу).

Колькі галасоў.

А, лернік! Што там шэпчаш звонам?!

Грымні, каб чутна ўсім быў нам.

Сам, (кладучы леру на каленях).

\* Канечна, мае голас лера,  
Бы толькі слухалі вы шчыра

(Грае, манатонна напеваючы).

Ходзе съцежкай-пuczявінай  
Ад хаціны да хаціны  
Лернік з лерай звонка-струнай,  
Пагледаючы ў съвет сумна.

Сонцэ потам палівае,  
Ноч жудою спавівае,  
Вечер съвітку рве і шчыпе,  
Сынег у вочы смольлю сыпе.

Сыпе ў вочы, як пасеі,  
Бараду яго развеі  
На старонкі на абедзьве—  
Ён пляцецца ледзьве-ледзьве.

Плечы горб гняце пахіла,  
Грудзі ўпалі, як магіла,  
Чуць-чуць ходзяць ходам ногі  
На дарогу, то з дарогі.

Ёмка ўжо трасуцца рукі:  
Многа мелі, знаць, дакукі;  
Толькі голас знае дзела,—  
Дабываючы грудзі съмела.

\* Чуць ідзе, а звоне з лерай  
На старонкі на чатыры  
І старой, і новай песьняй  
Так магучая, так балесная.

А каліж к нам зымілаваньне  
З дальней далі прыдзе, гляне?  
Лад-парадак пазаводзэ,  
Думкі песьняй асалодзэ?

А каліж к нам рыцар важны  
Прыплыве Дунаем с княжнай?  
Нас падыме, заахвонце  
К лепшай славе і рабоце?

А каліж к нам прыдуць весьці,  
Што пара усім засесці  
На пачэнным на пасадзе  
Ў роўнай долі, ў роўнай радзе?

А каліж мы загуляем  
За вялікім караваем,  
Закалышэмся каронай  
Ля дубровы ля зялёнай?

А каліж накленім косы  
На чырвоные на росы,  
Што палеткі сушаць нашы,—  
Хлеб людзям, а коням пашу?

А каліж песьняр вялікі  
Нашай песьняй пусьце клікі  
І гарой і даліною,  
Дрогне небам і зямлёю?

А калі ўсё гэта будзе?  
Дзе схавана, дзе марудзэ?  
Ходам ходзе,— не прыходзе,  
А здаецца клічэм годзе...

Клічэм кáней на пагоду  
Ад усходу да заходу,  
Молім, сеем рéчкай сълёзы  
Ад марозаў да марозаў;

І нічога, а ўсё толькі  
Паганяюць больку болькі,  
Са старонкі левай, беднай  
Маладзік стрэчаем бледны.

Ждуць пасеву горы, долы,  
Нашы нíвы, нашы сёлы,  
Німа-ж мейсца ад залома  
Ані ў полі, ані дома.

Пакрывіла съцюжа хаты,  
Пазметала стрэхі з латаў,—  
Пазметала, не спытала  
Ў чистым полі пахавала.

Спад глухога неба хмары  
Кветкі губяшь на папары,  
Бор хістаюць векавечны,  
Дуб кладуць далоў няўсечны.

Усё палошчуць і дрыгочучь;  
Хоць бы йшлі ўжо—йсьці ня хочуць.  
Хто прагоне, хто ўбароне,  
Крыжам ляжэ на загоне?

За гарамі, за даламі  
Дрэме сонцэ нашэ з намі;  
Ночка ходзе, не атходзе,  
І съляпой савой заводзе.

Ад далёкіх, блізкіх ветраў  
На жывых напала нетра,  
На забранай сенажаці  
Стогнуць дзееці, плачэ маці.

Ані знаку агнецьветаў,  
Праўды-маткі ня шлюць съвету  
Жыватворнаю крыніцай  
Ад граніцы да граніцы.

Лернік-лазар ходзе плачэ,  
І нікто яго не бачэ.  
Не прыходзе змілаванье  
З важнай весыцю ў добрым стане.

Усе мімавольна паўтараюць аношніе дзьве звароткі пад тахт песьні  
Сама. Пачыпаеца напеванье бяз слоў, каторае паволі усіліваеца у  
нейкую жутка-сумную прыдаўленую мэлёдью; становіца што раз  
ясьней с чутнымі выразна славамі. Маўчиць толькі шынкар.

...Вырвалі счасьце, вырвалі вочы,  
Думы паганюць неславай;  
Сыцежкі заслалі цемраю ночы,  
Рыюць у процьму канавы.

Тутка мы пьяны, ах, пьяны  
Вечным праклянцем сваім:  
Гоючы вечные раны,  
Новые раны тварым.

\*

Выжэй, іці піжэй—цемра-пацёмкі:  
Ўсходу-паходні не знаці.  
Продкі ў магіле, ў путах—патомкі,  
З намі, прад намі—безхацьце.

Тут п'яны мы, як съляпые;  
Сылёзы з атрутаю п'ём:  
Помнучы петлі старые,  
→ Новые путы куём.

\*

Звязаны рукі, душы ў балоце,  
Зъверства спраўляе Каляды;  
Сьвіст гругановы целам калоце,  
Гадзіны сыкаюць здрадай...

Тутка мы п'ём, не марудзім,  
Вечнай адданы кляцьбе;  
Даўных праступкаў забудзем,  
К новым—пад'юдзім сябе.

\*

Хто лепш ярмом нас здаве, прыцісьне,—  
Б'ём таму ніжэй паклоны,  
І ненавідзім так безкарысьне,  
Як безкарысны ўсе нашы плёны.

Тутка мы п'яны, ах п'яны...  
Як сэрцэ ядам зъмія.  
Тут, там нам праўда не знана—  
Хто мы: зъярмі, ці людзьмі?

(Уходзе малады стражнік; шынкар паказывае яму мейсцэ пры 8-м аношнім століку каля самаго буфету. Песьня ізноў пераходзе ў нямы—баз слоў — гул. Скора за стражнікам уходзюць два музыкі — адзін са скрыпкай, другі—з гармонікам; як увышлі, ўсе перэсталі пець).

Колькі тасьцей, (разам).

Ціха! Ўжо прышлі музыкі.

(Музыкі садзяцца па левай старане, ля дзъяврэй, і зводзюць скрыпку з гармонікам).

С 1-го століка.

Як добра, што шынкар паклікаў...  
Зайграйце, толькі-ж не фальшыва—  
Як судзьдзі, купленые медзяй.

С 2-га століка.

Ніхай маланкай смык паедзэ  
А так съвістуча, так ігрыва,  
Як куля, пушчэная ў птушку.

С 3-го століка.

Як аплявухі, рэжце, звонам;  
Гудзі гармошкай, як кадушкай,  
Як бізуном гудзе аконам.

С 4-го століка.

Скрыпніце йскрыпкай і гармошкай,  
А так піскуча, так прымерне  
Як тые ў фабрыках шасьцерні.

С 5-го століка.

Зъвініце, іграйце п'яна—звонка,  
Як шклянкі гэтые і фляшкі,  
Каб аж забегалі мурашкі!

С 6-го століка.

Зъвініце, як нач гэта звоне,—  
Як на змазоленай далоні  
Зъвініць апошняя капейка.

Сам.

Я чуў, шмат лет таму, жалейку ..

(Музыкі, глушучы далейшыя слова Сама, пачынаюць іграць „ой-ра“, ой-ра“; некоторые з гасцей выкручываюць п'яна, у тахт ігры, за столікамі нагамі. Усе гаманяць і ў нос патпеваюць музыкам).

Сам, (як музыкі перэрвалі ігру).

А каб цяпер — „Волны Дунаю“...  
Дунай я часта ўспамінаю.

(Іграюць „Волны Дунаю“, усе ім патцягіваюць; пасъля—як падніманы з нейсца наведамай сілай—пачынаюць у пары з дзяўчынай круціца выгляд кожная пара мае не натуральны — поўдзікі, пануры; асталь; ные—па адным пры кожным століку—седзяць і глуха патпеваюць музыкам: Сам так-жэ круціца; стражнік сядзіць. Па колькі мінатах, атчыняюцца ў шынку дзвіверы і двух мужын уцягіваюць замёршую скасцянеўшую кабету; усе, не дагледзеўшы гэтага, час нейкі ешчэ круціца).

Шынкар, (так-жэ не зауважыўши с пачатку).

Што гэта? Што? Святы Бог з вами!  
Скуль вы с такою падарожнай?

1-шы мужчына. (Музыка і гульня шіхне).

Замёрзла тутка пад вакнамі,  
Ешчэ к жыцьцю вярнуці можна.

2-гі мужчына.

Мы йшлі сюды шукаць начлегу,—  
Глядзім—ляжыць, як корч, кабета.

Шынкар.

Нясіце сънегу! Жывей сънегу!  
Сънег памагае ў разох гэтых.

Нехта з гасцей.

Так, як нябошчыку палонка.

(Усе апступліваюцца каля замершай і угледаюцца).

Стражнік, (атскаківаючи, як-бы спужаўшыся).

*Моя мамаша...*

Сам, (валочыся на кален над замерзшій.

Мая жонка...

**З а с л о н а.**

Н е ц я р б у р г, 8/VIII, 1910 года.





## Asieńije listy.

Siadzieli na pryzbie, kłanili k sabie hałowy, jak dźwie wysachšyje makaŭki pad silnym wietram, i wiali haraču hutarku.

— Dziakuj, Symonka, dziakuj, što adwiedaŭ ty mianie chacia pierad śmiercij. Rad, wielmi rad, — skrypieū suchim hołasam Ściepan. Hladžu na ciebie i nia wieru swaim wačam, ci heta ty, ci nia ty?

— Mo' i nie ja, — śmiejaŭsia Symon: pastukaj! tolki pawoli, bo ja ciapier šklanny — hy-hy!

— Śmiech śmiecham, a kusok času. Toż my s taboju i nie bačylisia s tajé parý, jak ja kupiū u Mejera rabuju karowu i jak prytrapilasia, pomniš? toje...

— Jak nia pomnić! — pomniu.

— A znaješ, udała była żywina, słowam nie skazać — i uježna, i da zimy ūladna, i na cielata — prosta had nie karowa!

— I—i—i! pawysachli rečki, pawysachli, spoźnienia twaja jewanella pa rabojcy».

Pykaŭ Symon lulku, napichajučy tutun i padryhiwaŭ wyblekawonymi wačyma.

— Da taho času, waša, kamień pakaci—to pakryšycca. A što kazać pra skacinnu! Janož nie żenatyje byli tady?

— Hawary macniej, nia čuju! Natstawiū wucha Šciepan.

— Nieženatyje byli!!! Dzieciuki, jak duby, až narod ahledaūsia. A ciapier što? — truchlo! Wun unuku majmu treciamu hety hod na losy.

— Ciž heta tak daňno? Padniaū z zadziwu Šciepan nawisszyje browy.

— A ja dumau hadoū piatnaccać!

— Pawysachli recki, — cho!-cho! kiepuje biazzubym rotam Symon, — piat-nac-cać, dreńnie, dreńnie waša ličyš! bje pa plačy staroha. A jak miarkuješ pa nás, budzie ūzo pa trynaccać? Bo ja dumaju, što nie! Hladzi—tolki, tolki zuby wyrezywajueca. Pakazywaje biazzuby rot.

Uskałychnuūsia wiecier na suchich halinach, bytcam śmierć smihanuła lohkim cieniem pa licach starcoū.

— Ej Sciepanie, Sciepanie, staryje my ūzo pni! adnoju paławinaj na hetym baku, druhoju na tom. Fiū! zýccio, jak taja mucha bzzz! i pralaciela... — pstrykaje palcami Symon u pawietry.

— Šek tak, jano to, tak, — pralaciela, — hodzicca Šciepan,— ale jak ahlaniešsia nažad, jak padumaješ, dy prypomniš tyje mahily, nasypany swaimi rukami, na šlozy wylit... kachu—kachu! papiarchuūsia horkim słowam, kašlaje. Oś spytaj susieda i świedku ab projdzienaj darozie. Pakazywaje skurčenym palcam na kryž pry warociach. Usich maleúkich pachawaū, usich aplakaū. Nie paškadawali, rodnieńkije, mianie... staroha, nie paškadawali!—adno za adnym, adno za adnym, jak pacierački pakacilisia! Zharnuūsia ū kručok i kidaū załosnuju skargu u wočy raspiacia. Nu, — zakiwaū haławoju: Jaho świataja wola! wiečna adpačywańie...

A kryž-starawina zamšałyim licom hladzieū na abodwych i dumau swaju dumu... Razam peňnie s Šciepanam swoj wiek skaratali, razam stareli i horbilisia. Mo' nie adna bura

nad ich haławami šumiela, nie adzin hrom u ich serca mieru, a jany cicha smutak sabie pawierali. Na't i pachódzili adzin na adnaho: abadwa šeryje, suchije, zamknutyje ū sabie, panura hladzieli ū ziamlú.

— Praz kryž twoj i muki — wybač im, Panie! — končyū swaju malitwu Ściepan, i ūzo krychu spakajniejšym hołasam wioŭ dalej hutarku.

— Žywiem ciapier tolki ū dwoch. Woś siadżu časam na pryzbie i dumaju: a nu! chto kaho pierastaić? Chacieū, było, patpierci, ale jak uzo na toje pašlo — pahladzimo, chto kaho: ci ja jaho, ci jon mianie? Rawiešniki-ż, bačyš, Symonie, i my z im. Šče baćka moj niaboščyk pastawiū, jak raz u toj hod, jak ja mieň radzicca. I tut Ściepan papraūla-jecca, siedaje dobra, biare Symona za ruki, jak jon prwyk rabić z koźnym świezym čelawiekam, i pačynaje swoj skaz, mo' tysiaca raz uzo piereskazany im u žyciu.

Baćkiē maje byli bałatyje haspadarè, ale dzieci u ich nie hadawalisia. Narodzicca chudoje, zialonaje, hadoū dwa, try pakawenčycce dy pamre. Piererabawali ūsiaho čysta. Chto čaho nie paradziū: leki, znachary, šaptuchi, a skutku ni na šeleh. Znaku — ni twoj Boże! Chodzić heta maja matka sa mnoju wośnym, ci dziewczatym, a pošeć — znakam tym chalera — kosić narod, što ni radački. Chmaraj idzie pa ūsiej staranie. Ludzi nie zhadajuć, što i rabić: abhorywa-juć wioski, molacca, na achwiary dajuć, kryzy stawiać. A matka lieta maja i ka' da baćki. Čelawiečku, pastaūmo i my kryž, žywucy na adnasielli. Mo i nas Boh ukryje ad zarazy, a mo' i dzietki stanuć hadawacca! Pošle jana to spa-minała, što byecam kryž ahnisty milhanuū joj piered wačy-ma. Paradzilisia, pahawaryli, dy pastawili źle waroć. Praz kolki tydniaū ja i naradziūsia — chłopiec nia chłopiec, a ēwik! tak taki dzicia kaubuk. Babka stała kupać, zirk i ruki adnialisia... Na prawaj łapatcy u dziciaci, znakam tym u mianie, čyrwony kryžyk, tak taki kryžyk — radzimy znak.

Susiedzi na zdziū džiwilisia: adnē warazyli ščaście dziciaci, druhije naadwarot...

Che-che-che! značyć prýšoū na świet Božy ūzo z kryzam. A poše kali pasypalisia — tak tolki kryzy, kryzy pa ūsioj skury... A duša ščymam ščymić. Bačkié s pažaru nia wyšli, nieščaście z żonkaj, astroh, kalectwa, a poše—jal pacierački—da apošniah...

— Ścisnuū haławu kaścistymi rukami i horka płakaū. Siwa wałossia siratliwa kasmykami raznosiū wiecier. Dziewianny kuli pry nahach miortwa kačalisia ad sudaražnaho plaču.

Ściepanie! krepka nadumaňšsia, azwaūsia Symon; Čuu, šmat čuū ad ludziej pra twajo adzinoc̄ta, ale što zrobis̄, zycio trasie čelawiekam... oj rečki pawysachli, tak trasie, tak trasie, jak wiecier lišciem na dzierawi! A my s taboju, Ściepanie, praūdu skazać, asieńnije listy, patrasie jšče krychu nami, patrasie i apadziem! O, jo-jo! rečki pawysachli... bzzz i pralaciela... A waźmi chacia mianie: i żonka zywie, i dziaciej maju i nie kaleka. A dabra, što plunuē. Piąłun kipić u hrudzi, harkacienie cieraz bierahi... pakazywaje na serce. Wyhnali bačku na starość i zabruje. Och rečki pawysachli. A što zrobis̄?— Musić tam było tak napisana... Hladzić, jak husak, adnym wokam u nieba.

Asieńnaje nieba chmarna i zimna... nie adkaže wam, pažoūkšyje listočki. Wiecier tolki zakalyše i zniknie. Adzin zwon mo' pa was zapłače ščyra, a ziemla maci prytulić spracawany kości. Jelka, abo biaroza puścić kareńnia u wašy zbaleły sercy, wyciągnie z ich usiu horyč i wyniasie u wiasiolaž zieleni surowamu świetu.... kaniec muki.

*Ciotka.*

## Lišniaja.

Pa zbledlym twary chadzili chmary dum. To napływali husta, zbiwalisia ū wačach stalowym bleskam — wyhlađala što ūzo—ūzo zbirajecca na burnu, ale šalony spazm kryku zdzierzywaŭ niejki jasny pramienčyk, wyskaŭznuušysia s kutkoŭ lalek, i niešta čystaje, wialikaje biez kanca i zwańnia biła ad lica ū altar z zapalenymi świečkami.

Arhan hraŭ. Ustaŭlenyje špaleram mirty mleli u cioplum światle kaścioła. Išli pary za parami. Biely šoük spływaŭ niawińnie pa ich hibkich stanach. Wiesiela šeptaŭsia narod i źdaŭ.

Cikawych karahod uzhladaŭ tkaŭ cień na kabiercy. Akordy zmahalisia ūsio wyżej i wyżej. — Zdawałasia što woś—woś začepiać za abłoki i atčynicca nieba. Ccyt.

Mirtawaj darohaj ruka ū ruku łyńaje moładaść. Ćwiet tolki raz ćwietučyj

Pieršaje dychańie wiasny biez chmarak. Iduć, zahledźeny ū siabie, a praz ich wočy ścielecca zornaja daroha het.

Nadzieja u brylantowym wianku nad biazdonnaj hlybiaj.

Klali piarścionki na tacu. Słaby zwon zołata hostra pierakasiū sumny twar adzinokaj. Zasnawali bystra chmary čorna čarniej, čorna čarniej. Jasnyje pramienčyki pužliwa zbieháli ū siaredzinu. Usia jana lekaciela, jak raschadziušajesia ū bierehoch mora. Úzarwaūsia ūzdoch; — nizka pachililisia świečy swaim połymiam u staranu jaho. Zakalychalisia mirty. Pa zornaj darozi prajošu hrom—piarun.

Uwieś abrad pryspiešna skončyūsia. Nieskładna stana-wilisia ū pary. Hawaryli prycišanym hołasam. Jak-by ni-čocha nie stalasia, a kožny bajaūsia paza siabie ahlanucca. Maładyje pieršymi adychodzili. Pry dźwierach z za chwi-lar pužliwa wysunułasia zebračka i padała liliu małdomu. Jaho twar, še prad minutaj tak ščasliwy,—asunuūsia i zhas. Dryzacej rukoju zacisnuū kwietku i šepnuū: «Padziakuj joj». A z bielaj lilií hladziela rasa niawinnymi, čystymi slažmi.

Razbirali mirty. Tušyli świečki. Pa krysie wystupaū škilet pyšnaho charastwa. Bajka tajała ū tumani. . . . .

Üsie wyšli, adzin zakrystyan waročau klučom u za-rzaūlenym zamku. Jak cień, apošnia pierastupila paroh kašcioła, chaciela żwiarnuć naprawa, ale ciernista daroha ma-nila tudy . . . tudy . . . u śled karet . . . tudy, hdzie čaradziejka-dola astatki bajki rwała . . . . .

Išla i chistałasia, stawała, hladziela rasšyrenymi wa-čyma u niematu nočy i pytała: «A mnie? . . . a ja? . . . a majo hdzie miejsca ū žyćiu?» Lamała ruki, a z pamia-tych hub rwałasia ni to pytańnie, ni to praklaćcie: «oś i śivet chwalony wialikim prastornym, a mnie niekudy dziecca na jom . . . zabycca . . . . .». Echa rwała żalbu diaučyny i bystra kaciła pa chałodnych kamieniach wu-licy. A jana bila haławoj ab mur: «Adna, adna, pusta! chapila siabie za hrudzi, «tut pusta! tut rana wialikaja, žy-waja palić! A—a—a—a!!» jojkala z bolu. «Wo, hladzi, Boże! hołas lamaūsia ū biespamiactwi, a chryplaja skarga bila macniej i macniej u hłuchacie nočy. Blud prystupaū bystra.

«Litašciwy—cha—cha—cha!» . . . . .

«Miłasierny—hu—hu—hu—huhu!» . . . . .

Prypadniałasia na palcy i plunuła. . . . .

A wyś biazmiernaja spakojna hladzieła miljonami zor. Cicha było i bieschmarna.

«Maūčyš»... zašeptała, «maūčyš... maūčyš».

Adna z jasnych zor zamihacieła, pamucilasia; załatom klubkom iskor palacieła na ziamlu. Upały świet mahilnym okličam patchapiła biezładnaja myśl zbuntawanaj dušy.

«Maja upała! kryknula: «maja» i pačala uciekać». Nie! nie! majej zarý uzo niema. Upała . . . upała . . . niema!

Horad radzieū; paciahnulisia zahony, kusty, reka tuž zasinieła. Dabiehšy, prykucnuła žla bierahu, i wačyma ustawiłasia na wadu: «Tak... tak!...» ciažka dyšučy zahawaryła da siabie u poňholas, jakby što ūspaminajučy. «Aha . . . tak . . . ubačyć jaho . . . skazać usio . . . usio . . . »


Uslugnaja pamiać pryatčyniła dźwiery prošlamu; u jakich abrazach ustawała jano i prachadziła prad jaje wačyma, jakby na adwitańnie. Milyje, biez konca bahatyje minuty śmijalisia da jaje, łaskalisia wieśnianymi ūzdochami, apletali čaromchi šeptam zmučeny mozh. Pierażyty raj stawať ciapierašnim. Zaśmiejałasia da ihrywych chimer i pawiereła abmanu.—Krasa życia wa ūsio! A jana idzie šašliwa swaim charastwom, horda bujnaj moładaściąj, z nadziejaj, što niešta wialikaje, niskazannaje zdze jaje u pieradzi . . . Čaroūnamu tumanu zabyćcia paddalasia ūsia, spakojna ūzo spakojem biassilnaj. Skłaniła haławu nad wadą. Wočy, poňnyje miahkich tonau bludzili cicha pa sinich chwalach hlybi. Miesiac ich ślady zasypał rasoju. Šeptam, wichrami pawiejaū strach z jaje ūzhladu. U racý spatkala adbięcie swajej postaci. Jak mara zahrobna, hladzieū na jaje balesny twar. Ihrywyje chimery stájali ū mih. U wusach zažwiniela zolata. Polymia świečak chibanała ū kroū. Z arhanu hrozna pasypalisia hromy. Znoū praūda wužak z dzikim rohatam prystupiła da achwiary. I rwanulasia

z usiej sily, i—kinulasia ū wadu . . . . .

Na zaútra pa siniej racé płyū trup; u spakojnych jaho wa-  
čach ihrała soniejka. Śledam za im bystra nadbiehała recha  
tužliwaj pieśni płytnika. Hnaŭ duby, spiewau i dumaŭ, što  
tam u chaci milaj sumna. . . . .

A na dnie rusałkam-siostram nowa hościa byli składała.

*Ciotka.*





## Chutara-ra, Chutara! \*)

Ūsio bałota dy bałota!  
Topčeš šorstkuju trawu...  
Jedzieš, jedzieš, a drymota  
Tak i klonić haławu...

*Jakub Kołas.*

Les, les... Usio les biez kanca i pačatku!... Pahaniaje Symon swaju prystaūšuju Bielku... Skrypiać kalosy, patreskiwajuć pierakidywajęcisia z boku na bok, s karča na korč, skačuć pa hrebli, hrochkajuć kólami... Wykručywajeca, kradziecca daroha pamiž pnioǔ i dzierawaǔ... Spatykajecca Bielka, fyrkaje... Siadzić Symon na kuli salomy i zawodzie swaju ūpadabanuju pieśnju, zawodzie, jakby chawa-juć kaho...

Sparadziła mianie maci  
U światuju niadzielu...  
Oj chutara, chutara—  
Chutara-ra, chutara!..  
  
U światuju niadzielu...  
Nie dała mnie maci  
Ni ščaścia, ni doli...  
Oj chutara, chutara,  
Chutara-ra, chutara!..  
  
— Ni ščaścia, ni doli...

\*) Wydaūcy drukujuć hety maleńki abrazok, jak duże cikawy prylad nasłojeńia u narodnaj pieśni. «Chutora» ab katorych naš sielanin hetulki čuu i ad ziemlestroicielnych kamisij, i ad ziemskaho, i ad pana, i ad duchouñych pierzejšli užo u prypieuki da piešni.

Sumić Palešsie... Kwakaje zabina carstwa ū balotnaj dryhwie... Krekče sytaja rapucha... Laskočuć dzierhačy... Dzicianiom płače sawa, zachlipajecca... Paŭzie pa mokraj trawie husty bledna-šery tuman... Syraścijaj dyše balotnaja dryhwa... Chaŭturna žwinić hołas Symona...

Tolki i dała mnie maci  
Prahorkuju dolu...  
Oj chutara, chutara,  
Chutara-ra, chutara,  
— Prahorkuju dolu...

— Do-o-lu-u! — patchaplaje ciahučaje recha i zamiraje niedzie ū dali...

Jak začaplu swaju dolu  
Dyj na matuzoček...  
Pawiadu ja swaju dolu  
Ū horad na tarzoček...  
Och, luli, chutara, chutara,  
Chutara-ra, chutara!..  
— Ū horad na tarzoček...

Kwakacić bałota pad kaptami Bielki... Kačajucca kalosy pa kaŭdabinach... Šypiać koly, skryhočuć...

Wadžu, wadžu swaju dolu...  
Nichto nie kuplaje,  
Nichto j daram nie biare...  
Oj chutara, chutara,  
Chutara-ra, chutara!..  
— Nichto j daram nie biare...

Ciamnieić les... Pa niebi čornije chmary pływuć... Kalučaje hallo ściobaje Symona pa šapey...

Pawiadu ja swaju dolu  
Dyj nazad da domu,

Pasadžu ja swaju dolu  
Ú sadu dy na soničku...  
Och, luli, chutara, chutara,  
Chutara-ra, chutara!..

— Ú sadu dy na sonjčku...

— Tprru, Bielka, stoj! Čelawieče, pacekaj! Ci chutka budzie Kabanačka?

Panuryła Biełka haławu i stała.

— A chto jaho znaje?.. Čort tut mieryš i šnur zhubi... Što-ž može wiersta z wałoňiim rykam i budzie!

Pačesaūsia za kaūniarom padarožny, zaduumaīsia

— A sam, stary, skul budzieš? — bycym niešta ūspomniušv, zapvtaušia ion u Symona.

— «S Kačaj-Balota... Jedu da bratoū chutar dzialić... Swajho mala... Balota skrož... Nima kudy i stupić,» —atka-zaū Symon i tak sama żadumaūsia.

— «Tak, tak!.. Niačystaja sprawa! Nu, bywaj zdroū!»—pawiarnuū padarožny i panloūsia na brazi

Symon pahladzieū jamu ū plečy i kiňuuň haławoj... Zakalychałasia Bielka, zaruchałasia... Paciahnušia les ścianoj... Zahrachatali, zatrašceli kalosy pa dryzačym mastu, a pašla i pa hrebli... Uspomniū Symon swaju pieśnju i ūznoj zaciabnū

Jak napjecca, z ludzmi bjecca,  
U chaci nie načuje...  
Oj chutara, chutara,  
Chutara-ra, chutara!

— Ū chaci nie načuje...


— Nie na-a-ču-uje! — paňtaryla recha i šcichla... Zmoúk Symon... Zadumaúšia .. Dastaň lulku... Zadymíť...

Sumić Paleśsie... Pamiż cichich zatočyn, tryśniakou i zarašlaŭ wywiwajecca, kradziecza maičaliwaja rečka...

U tumanie chawajecca dymčaty bierezniak z nizkaroslym  
sasniakom...

Siadzić Symon na kuli salomy i dremie... Bielka chrapie  
i fyrkaje... Prytałasia noč da čornaj mokraj ziamli  
Cicha... Cicha ū lesi, jak u mahili, i kanca jamu nima...  
Cicha, cicha...

*Lawon Chmury.*



CENTRALNA  
Biblioteka Pedagogiczna  
przy Kuratorium O. S. Polskiego  
Dział No 5146

## ATČOT SUPOLKI

# „Zahlanie sonce i ū naše wakonce” za 1910 i 1911 hady.

### Balans rachunkau supolki.

„Zahlanie sonce i ū naše wakonce” na 15 wiereśnia 1911 h.

#### AKTIŪ.

#### PASSIŪ.

	Rub.	K.		Rnb.	K.
Kasa . . . . .	51	05	Siabrucki kapitał . . . . .	1500	—
Knihy (naličnaść) . . . . .	2592	01	Supolnicki kapitał . . . . .	790	—
Ruchomaść (mebli) . . . . .	37	00	Zapasny kapitał . . . . .	277	98
Kommisionery . . . . .	2185	96	Hultajski padatak . . . . .	125	00
Debitory . . . . .	1129	44	Komitenty . . . . .	777	27
			Kredytory . . . . .	2525	21
BALANS . . . . .	5995	46	BALANS . . . . .	5995	46

### Ruch addzielnych składnych čaściej

za atčotny čas s 1 čerwienia 1910 h. da 16 wiereśnia 1911 h.

	Było na 1 čerwienia 1910 hoda.		Abarot za 1910 i 1911 hady.		Jość na 15 wie- reśnia 1911 h.	
	Debit.	Kredyt.	Debit.	Kredyt.	Debit.	Kredyt.
Siabrucki kapitał . . . . .	—	800	—	—	1500	—
Supolnicki . . . . .	—	750	—	—	790	—
Zapasny . . . . .	—	21	21	—	277	98
Hultajski padatak . . . . .	—	76	—	—	125	—
Kasa . . . . .	27	49	—	1279	38	1227
Ruchomaść . . . . .	—	—	37	—	—	37
Pieredplata na B. P. . . . .	—	29	91	29	91	00
Knihy . . . . .	1924	54	—	5985	93	3393
Kommisionery . . . . .	—	—	—	2185	96	—
Komitenty . . . . .	—	—	—	—	777	27
Debitory . . . . .	2117	87	—	2117	87	983
Kredytory . . . . .	—	2392	78	—	2525	21
	4069	90	4069	90	10635	05
					10635	05
					5995	46
					5995	46

Jak widać z hetaj tablicy massa majetnaści u rukach supołki wyrasta za hety hod z 4069,90 da 5995,46 heta značyć na 1925,56; jana składywajecza z:

Uniesienych siabrukami-hrašmi . . . . .	Rb. 110,00	{	700,00
i pracaj . . . . .	590,00		
Uniesienych supołnikami-hrašmi . . . . .	40,00	{	256,77
Adłożanych u zapasny kapitał . . . . .	188,77		
i nia wydanych dywidend 4%	68,00	{	49,00
Hultajskaško padatku . . . . .	777,27		
Danych nam na kammisiju knih . . . . .	192,43		
i pažyčanych nam hrašmi i astatku pa rachunkach . . . . .			
		Razam . . . . .	1955,47

Za wyličeniem pahašenaj patpiski na B.P . . . . . 29,91

Usiaho . . . . . 1925,56

Pracu pačali u atčotnym hadu, majučy swaich i čužych wydańniau u Supołce na . . . . .	1924,54
i na kammisiju zdanych . . . . .	988,43
	Razam . . . . . 2912,97

U atčotnym hadu wydali knih . . . . .	722,67
»     »     »     kupili     » . . . . .	51,85
Raznica pa rewizii i acence . . . . .	1089,81
Uziali na kammisiju . . . . .	777,27
Za wydańnia prošlych hadou zaplačili . . . . .	237,36
Na sprawu «Dudki» i «Smyka» wydali . . . . .	200,00
	Usiaho . . . . . 3078,96

Wysłali na kammisiju . . . . .	2003,53	{	2991,96 *)
Z raniej wysłanymi na kammisiju . . . . .	988,43		
Pradali u Supołce . . . . .	407,96		

Razam . . . . . 3393,92

Astajecca u Supołce wydańniau na . . . . .	2592,01
»     u kommissioneraū na . . . . .	2185,96

Usiaho na . . . . . 4777,97

Z ich { Swaich na . . . . .	4000,70
Čužych na . . . . .	777,27

\*) Z hetaj ličby prodana na kammisii na . . . . . 806,00

Wydana u atčotnym hadu nowych wydańniaū:

	Ekzempl.	Listoū.	Na summu, rub.
Ščyroňskie dažynki . . . . .	4300	12900	205,80
U domu lepiej . . . . .	4000	4000	77,60
Kamedyi	Pašylisia ū durni . . . . .	200	800
	U zimowy wiečer . . . . .	200	440
	Modny ſlaehcink . . . . .	200	300
	Swataannie . . . . .	200	300
	Michałka . . . . .	400	800
	Pa rewizii . . . . .	400	800
	Razam . . . . .	9900	20300
U druku Pčoły . . . . .	4000	32000	75,00
Usiaho . . . . .	13900	52300	622,67
Na wydańiu Kalendaru Naſaje Niwy na 1911 h. . . . .			100,00
	Razam . . . . .		722,00
Ruch na skłazi:			
Našych wydańiaň było za atčotny čas . . . št. 21			
Čužych , , , , ,			43
U čužych mowach , , , , ,			23
	Razam . . . . .	št. 87	

Jak widać z wyżej pamieščenych tablic ruch u Supołce uzmahajecca, pamańku, ale čwiorda, idučy u horu, i finansowaja starana, dziakujuč nieustannaj pracy jaje siabrukoў i ščyraj prychilnaj pomačy usich našych supolnikaŭ i dabadziejaū, katoryje nie žalejuč dla našej sprawy hrašej, pracy i wielmi žyčliwaj rady, jośc wielmi zdarowaja i razwiwajecca krepka.

Pasylajuč hety naš atčot wielnipawažanym našym Siabrukom, Supolnikom i Dabadziejom — urad Supołki ad usiaho serca dziakuje za prychilnije rady, pracu i pomač Supołce i z jasnym wokam pahladaje na pryšaść, wieručy, što i dalej nia budzieć niedastatku u čystych, ščyrych i pryažnych biełaruskich sercach.

Za Supołku:

Staršyna *W. Iwanouski*.  
Kniahawod *H. Rožnouski*.

## „Pčalina — žywiołka małaja — a karyści daje mnoha..“

Henryka Bierożki

Pieciarburh 1911. cena 30 kop. str. 104

Koźnamu, kamu na sercy lażyć dąbro naroda, pawinna być przyjatna dawiedacca a tom, što woś wyšla nowa ksionžka, hdzie napisana, jak rabić, kab krychu bolš hrošy wyciahanuć z ziamli. Tamuž i ja uciešyłaś, jak uhledziała ksionžeczu a pčołach, a katorych jašće da hetaj pary tak jak nichcō nie pisaū dla muzykou bielarusau. A i šmat dobrych staron mając taja ksionžka, widna, što toj, chto jaje pisaū, dobra znaljecca na pčołach i úsio, što najwažniejsza, možna tut znajsci.

Najwažniejszy niedastatak hetaje ksionžki toj, što jana napisana za mała dastupna dla muzykou. Asabliwie heta widna u pieršaj čaści ksionžki, hdzie, napryklad, pryroda pčoły za koratka apisana. U tom miejscy, hdzie haworyeca a pčalinym žyhale, naležyłab skazać, kamu pčala umiraje, jak ukusić čelawieka, ci druhuju žyhalu. Na pčalinom žyhale jošc kručki solnutyje, tamuž jak pčala úsunie žyhalu u skuru čelawieka, to kručki nie pažwalajuc wynuć jaho, bo skura čelawieka ściahajecca i dzioračka, praz katorjuž žyhalu uwajša, umniejszajecca i pčala pakidaje žyhalu u ciele čelawieka i umiraje. Ale žyhalu dano jej na toje, kab abaraniaccia ad druhich kuzulek, u katorych skura ćwiorda, nie ściahajecca i pčala lohka może žyhalu wynuć. Časta muzyki mianie pytaisia, kamu heta tak, što pčala, ukusiūšy — umiraje, a jak im heta dobra wyłažyc, to úsio robicca saūsim paniatnym. Dalej tam, hdzie pišecca a pierwozie pčoł, nie skazana, kali, a katoraj pare najlepiej pierwawazić pčoł. Leta treba abminać, bo tahdy u wullu najbolš miód, wosku i čerwy, a najlepsza para aū zima — na saniach, aū wiesna zaraz pa pieršym ablocie pčoł, a wulli treba stawić na wazie tak, kab kanty wuzy byli papierok waza.

Dobra byłob takžesama trochi apisać, jak paprawić kałody, kab lapiej było pčoły dahladać, bo časta bywaje, što muzyk mając rajoū kolki pčoł u kałodach, a nia może tak borzda pierwiashić ich u ramowyje wulli.

Takžesama, ja dumaju, nia treba tak hanic saſomiannych karobak. Heta wulli tannyje, cioplyje, lohkije, haspadaryc u ich lohka, bo jak dahary pierwiarieniuć, to úsio widna, što u wulli robicca i možna dawać im nadstaūki dziarewiannyje z ramkami, kab pčoły tudy miód zbirali. I toj, chto jašće nia umieje dobra kala pčoł chadzić, mienš tut może napsawać, jak u ramowym.

Heta niedastatki taje ksionžki, a małaja dastupnaśc dla čytačoū muzykou, samy hľadiny, takžesama niekij nieparadak u pieršaj čaści, tak što wyhladaje časam, što pisaū heta dobra znaljeccyj pra pčoły s teoryi, ale nie prachtyki.

Adnakowaž možna jaje ukazać koźnamu, chto choče krychu naučyccia jak chadzić kęla pčoł, bo nie adnu dobroru radu tut znajsci može, asabliwie toj, chto mała-wiele pčoł znaje.

ALONA ŠČUČANKA.

Chilčyce 31-III 12 h.

## А. Бульба. Колькі слоу аб дзявочай апратцы на Беларусі

Вільня 1911. стр. 12. Цена 5 коп. z rysunkami.

U adradzeńni narodu nacianalny teatr maje wialikuju wahu, mo' być jšce bolšuju za literaturu. Rödnaje słowa, slyšanaje sa sceny, artysty, hrajučyje na sceni u narodnaj ópratecy, usio heta razam hlyboka zapadaje u dušu čelawieka. Značeńnie nacianalnaho teatru u nas—biełarusaŭ tym wažniejšaje, što stolki wiakoň i uschod i zachod staralisia zapynič usio rodnaje, świadomie ništozyli usie prajawy materyalnaj i duehowaj našaj kultury. Tak jak adnym ducham čelawiek žyć nia może—potrebny ja-mu i chleb štodzienny, tak i nacyonalny teatr nie abycho-dzieca biez materyalnych prajawaŭ našaj kultury, raniej za usio biez ópratki.

Nacionalnaja ópratka dla teatru maje wialikuju wahu, bo jana nia tolki patrebna, kab usio predstaülenaje na sceni pochódziała na žycio sprawiedliwaje, ale ópratka narodnaja sa sceny waročajecca nazad u narod— waročajecca i tudy, hdzie narodnaja ópratka atcisnuta kramninaj da kublaū i kufraū, waročajecca i tudy, gdzie jšce jość narodnaja ópratka na kirmašach, na wiesiellach. I woročajecca jana nazad užo takoj, jakoju jana była na scenie teatru. Takim paradkam sprawa nacianalnej opratki na sceni — sprawa duža wažnaja, jana zadajeć ton i modu. Tak było, pa świadectwu wiadomaho ukrainskaho pracoňnika prof. Woňka i i na Ukraine. Kali Kropiwnicki začynaŭ jezdzić s swajej trupaj i stawić ukrainskije predstaüleńia, po usioj Ukraine było wielikaje bahaćcie narodnych ópratak, rožnych u rožnych kutkoch Ukraine. Ale dawoli było Kropiwnickamu praechacca sa swajej družynaj — i tyje ópratki, jakije pa-pali u garderob Kropiwnickaho—stali modnymi i za hadoň

20 wycisnuli usie miejscowyje formy ukrainskaj opratki. Z hetaho prykladu i dla nas nawuka, što na scenu pawinny my puskać tolki sprawiedliwuju narodnuju opratku, bo pušciušy tandem butaforski, wiedamo, bolš bijučy u wočy i lahčajšy da dastania, my hetym samym zawodzim modu na hetu tandem opratku miež šyrokimi kruhami hramadzianstwa.

Tak sama, zawioušy na scenie opratki z adnaho kutka Bielarusi, možna zrabić tojež samaje, što zrabiū Kropiwnicki na Ukrainie. Heta značyć—zawiaści modu na tolki adnu formu ópratki.

S swajho pałažeńnia ópratku narodnuju, trapiušuju na scenu, možna zraūniać tolki z hutarkaj narodnaj, katoraja staūšy s tych, ci druchih pryčyn mowaj literaturnaj, uradowaj—ciśnie swaje rodnyje siostry—druhiye hutarki narodnyje. Kančajučy hetu pradmowu, jšče raz pypaminajem, što, budujučy nacianalny teatr, my najbolš za ūsio powinny rupieca ab čystatu mowy i čystatu opratki.

Knižečka p. Bulby zjawilasia u samym haračym časi, kali kožny siabr bielarskaho choru ličyň swajej pawinnaściu prybracca na ihryšce pa bielarsku, i patreba knižki, dzieby možna było paradzicca jak prybracca, čulasia nadta horača.

Knižka uspomnienaja daje mnoha cennaho materyalu ab bielarskaj opratcy, ale joščika u jej abmylki, sprawiedliwiej kažučy, niedachwaty. Začniem pa paradku:

Herset (šnuroŭka—hirset) spatykajecca u šmat bolš typach, čym apisana u knižcy. Tak u kublach Supolki «Zahlanie sonče» majem harsety: skrojanyje da stanu i wolnyje, tak jak ciapier nosiać «bolero» — (z wioski Babcy — Barys. paw.) Skrojanyje do stanu tak sama bywajuć roźnyje: alba sšytyje połkami na wypusk, abo u spadnicu. Harsety, nošenyje «u spadnicu» kančajucca pałatnianymi kačałkami, na katorych trymajecca spadnica. (Herset z wioski «Staryna» Lepel. paw.)

Skrojenyje da stanu šnuroŭki kančajucca abo skirdełami (takije harsety majem z wioski Jazyla Babrujsk. paw.)

abo połami z wusami, jak świtki, tolki karaciejšyje (tak sama z Jazyla) abo karocieńkimi palec na try ad stanu polkami u faldy, nierazrezannymi, bytcym krežaj. (Kalnik—Barys. paw.)

Wyrezy u harsetach bywajuć, aproč form apisanych (owalnaj i klinam) ješče i kwadratnaj—(taki harset majem z Babcaŭ Barys. paw.)

Harsety bywajuć i šnurowanyje žyčkaj — (taki harset majem z Jazyla, Babrujs. paw.).

Pišučy ab spadnicy (andaraku) autor i słowam nia ūspomniū ab duża charakternej i staroj formie spadnicy nie spašytoj, «chwartuchu» z biełaho, pieretykanaho pa bierehoch pałatna. Taki chwartuch šyjecca, jak i kožnaja spadnica, tolki nie spašty u zwon a abkručywajecca nawókala stanu (siem poł—bok hoł—kaže pryzkazka). Takich chwartuchów niekoliki majem z wiosak Babcy, Kalnik i druhich s pad Bierezina, Barys. powietu. S chustaček, duże charakternyje bielyje samatkanyje, pa bierehočh pieretykanyje — tonkahō «namietnaho» pałatna.

Što datyčyć uzoroč tkanych na pałatnie (kašuli, chwartuški, spadnicy, ručniki) to na ich spatykajucca tolki try kolory: čyrwony (žyčkowy), sini i čorny, (farbawanyje alizarynam, indygom i kampešem) Heta duże zrazumiela. bo tolki hetyje try farby nieliniajuć na pałatnie. Uzory wyświanyje uzo paźniejszyje (s papierak ad mydła).

Tkaniny sukonneje (spadnicy, pajaski) dzie majem bols nieliniučych farbaū, majać uzo i bolš kolorau.

Dalej p. Bulba ni słowam nia ūspomniū ab świtce—bielarskaj świtce, katora nosicca także sama mužčynami, jak i żonkami.

Kančajučy — knižku p. Bulby radzim pračytać usim, bo mnoha u jej cikawoho, a p. Bulbie pry druhim wydańi paprawić niedachwaty.

W. Trojca.



## S p i s.

---

Zamiesta pradmowy . . . . .	str. IV
На дарозі да новага жыцьця — А. Новіны . . . . .	str. 11
Мой родны край — А. Наўловіча . . . . .	str. 37
Сон на кургане — Я. Купалы . . . . .	str. 41
Asieńnije listy — Ciotki. . . . .	str. 141
Lišniaja — Ciotki . . . . .	str. 145
Chutara — L. Chmuraho . . . . .	str. 149
Z bielarskaho wydawieckaho ruchu: . . . . .	str. 153
Atčot supolki «Zahlanie sonce.» Некалькі слоў аб дзевочай апратцы Pčalina — žywiolka małaja.	

Okladka raboty H. M. Na joj dwa bielarskije kaūšy (karey) spad Čašnik, s kollekcií J. Wolodkoviča i uzor s sluchaho pajasa s kollekcií Našaje Niwy.

Zastaňki (winjetki) rysunku Wlasta z uzoroū sluckich pajasoū z kollekcií Wlasta i Našaje Niwy.

Cynkografskaja rabota okladki i zastawak Prokudin-Gorskaho. Adbita u drukarni K. Pientkouskaho. (W. Podjačeskaja 22.)

---

Cena hetaho s̄šytka 1 rubiel.

# Wypis s tawaryskaje umowy biełaruskaje wydawieckaje Supołki.

## „Zahlanie sonce i ū naše wakonce“.

Adres: Pieciarburh. Wasiloŭ wostraŭ 4-ja linja 45, kw. 16.

---

Tawarystwa maje metu drukawać i šyryć wydańnia biełaruskije i ūsio, što stykajecca z žyciom Bielarusi.

Tawarystwa składajecca s paňnapraúnych siabrukoŭ i supolnikaŭ.

Supolnikam może byc' kožny, chto zapłacić u kāsu tawarystwa nia mienš za dziesiąć (10) rub. Na hetyje hrošy jamu wydajecca supolnicki kwit.

Kožny supolnik maje prawa kuplać wydańnia Supołki s skidkaju 20%.

Supolniki nie miešajucca da haspadarki tawarystwa (nie wiaduć rachunkau, nie patpisywajuć wekselaў) i nie atwierčajuć za jaho daūhi.

Kožny supolnik maje prawa padawać hołas daradčy.

At čystaho sporu (prybytku) kožny hod adlicajecca 15% u zapasny kapitał. Z astaŭšajesia čaści razdajecca usim siabrukom i supolnikom dywidend, ale nia bol's za 8% u hod.

Kožny supolnik maje prawa wyjści s tawarystwa i dostać swaje hrošy nazad, kali zachočeć. Ab hetym pawinien Jon na piśmie uwiedamić za 6 miesiacaў da kanca hodu.

Chто choče, tamu może byc' wysłana poǔnaja towaryskaja umowa.

---

---

U WYDAWIECTWIE  
„Zahlanie sonce i ū naše wakonce”

(C.-Peterburis B. O. 4-iai a. № 45, кв. 16).

Možna kuplać wydańia

(Aznačennyje zorkaj — wydańie našy, biez zorki — čużyje; aznačennyje bis — wyjšli i polskimi i ruskimi literami; ličby aznačajuć—pieršaja cyfra—numer addziełu, apošnije—numer čarodny u dannym addziele. Takim paradkam pry zakazach zamiesza ūsiaho tytułu knihi dawoli napisać numer, a kali kniha wydana i takimi i siakimi literami — prypisać „ruskimi“ ci „łacinskimi“.

I. Da nawučańia:

№ knihj  
dla zakazu.

11*	bis Bielaruski lementar . . . . .	Cena	6 kop.
12*	bis Pieršaje čytańnie Ciotki . . . . .	»	6 »
13*	Другое чытанье. Коласа . . . . .	»	25 »
14	Karotki katechizm . . . . .	»	5 »

II. Nawukowyje, dastupnyje dla usich:

21*	Гутаркі аб небі і зямлі z rys. . . . .	»	15 »
22	bis Cukier. W. Trojcy . . . . .	»	3 »
23	bis Hutarki ab haspadarcy . . . . .	»	3 »
24*	bis Jak ratawać uzdutuju žywiolu . . . . .	»	3 »
25	bis Jak baranicca ad halery . . . . .	»	1 »
26	bis Jak rabić dobryje ramowyje wulli . . . . .	»	5 »
27	bis Ziamejnaja sprawa u Nowaj Zelandyj . . . . .	»	3 »
28	bis Ab haspadarey na chutary i šnuroch . . . . .	»	5 »
29	bis Karotkaja Historyja Bielarusi. . . . .	»	60 »
210	bis Bielarusy i ich nacionałnaje adradżeńnie . . . . .	»	5 »
211	Bł. Andrej Bobola mučynik . . . . .	»	5 »
212	bis Jak užywać štučny nawoz. . . . .	»	2 »
213	Pčalina—žywiolka małaja, a karyści daje mnoga. ♂	»	30 »

### III. Powieści, apawiedańia prozaj:

31	Дым—Конопницкай . . . . .	Сена	4 коп.
32	Казкі . . . . .	»	6 »
33 bis	Gedali. E. Orzeszko . . . . .	»	3 »
34 bis	Kazka ab wadzie . . . . .	»	6 »
35	Архіп і Ляўонка. Горкага . . . . .	»	3 »
36	У дому лепей . . . . .	»	4 »
37	Дзядзька Голад. . . . .	»	2 »

### IV. Wierszy:

41	Вязанка. Я. Лучыны . . . . .	»	4 »
42 bis	Taras na parnasie . . . . .	»	5 »
43	Дзед Завала. Ядвігіна Ш. . . . .	»	5 »
44	Снапок, зборнік вершаў. А. Пауловіча . . . . .	»	15 »
45	Адвечная песньня, абрауз XII з'явах. Я. Купалы . . . . .	»	20 »
46	Песньні жальбы. Якуба Коласа. . . . .	»	30 »
47	Hušlar, zbornik wieršoў. J. Kupaly. . . . .	»	50 »
48	Кацярына. Т. Шэвчэнкі. . . . .	»	10 »
49*	Жалейка. Зборнік вершаў. Я. Купалы . . . . .	»	50 »
410*	Pan Tadeuš. A. Mickiewiča, prerekl. Marcinkiewiča . . . . .	»	25 »
411*	Hapon, apowieść Marcinkiewiča . . . . .	»	15 »
412*	Wiečarnicy, apowieści Marcinkiewiča . . . . .	»	15 »
413*	Ščeroūskije dažynki, Kupalla. Marcinkiewiča . . . . .	»	20 »
414*	Dudka bielaruskaja. M. Buračka. . . . .	»	25 »
415*	Smyk Bielarski. S. Ręski . . . . .	»	20 »

Uwaha: Pačynajućy ad Žalejki usio wydańnie jość i na drahoh papiery u pieknaj z bielarskim uzoram wokładcy. Cena drahoha wydańnia dwa razy darażej za zwyčajnaje.

### V. Bielarskie teatralnyje twory:

51*	Модны шляхцюк, бытовая камэдый ў 1-ым дзеі К. Каганца . . . . .	25 коп.
52*	У зімовы вечэр. Абрауз Э. Оржэшко . . . . .	35 »
53*	Хам . . . . .	70 —
54*	Сватаньне жарцік. Чэхова . . . . .	25 »
55*	Мядзьведзь . . . . .	— —

56*	Міхалка, камэдыя у 1 дзеі . . . . .	35	>
57*	Па ревізіі Абраз у 1 > Кропівніцкаго . . . . .	35	>
58*	Пашыліся ў дурні. Абраз у 3 дзеях Кропівніцкаго . . . . .	60	>
59*	Як яны жаніліся. Віннічэнкі . . . . .		—

## VI. Bielaruskije muzykalnyje twory:

61 bis	Bielarski piesiennik z notami . . . . .	»	15	>
62	Bielaruskije pieśn i z notami I caść. Sabraŭ A. Hryniweič . . . . .	»	30	kop.
63	Bielaruskije pieśn i z notami II caść. Sabraŭ A. Hryniweič . . . . .	»	—	—
	Bielaruskije pieśn i razloženyje na 4 holasy: Adna pieśnia u 4-ch hałasoch . . . . .	»	10	>
	kožny holas. . . . .	»	3	>
64	Чамуж мне ня пець . . . . .			
65	Ой ляцелі гусі. . . . .			
66	Дый кудыж ты . . . . .			
67	Ой пайду я лугам. . . . .			
68	Ды ўжо сонейка . . . . .			
69 bis	A chto tam idzie. Pieśnia J. Kupaly, muzyka Rognowskaho . . . . .	»	10	>

## „Naša Niwa“ za hady

bis 1906 . . . . .		50	k.	
bis 1908 . . . . .		2	r. 50	>
bis 1909 . . . . .		2	» 50	>
bis 1910 . . . . .		2	» 50	>
bis 1911 . . . . .		2	» 50	>
bis Bielarski Kalendar 1910—1911—1912 h. . . . .		15	>	

# АГРОНОМІЧНАЕ БЮРО К. Карповича.

двор Мухоука пачт. і тэлегр. станц.  
Навагрудак, Мінск. губ.

Усім, хто толькі зъвернеца у Бюро да Карповіча даююща безплатна рады, як ужываць штучные навозы (попелы): **каініт, потасовую соль, салетру, томасшляк і супэрфосфат** на полі, на сенажецах, у садах і гарадах.

Тым, хто будзе мець ахвоту запробаваць дзейство штучных навозау на сваей зямлі Бюро высылае іх на пробу **дарма**

---

53 rok istnienia.

## TYGODNIK ILLUSTROWANY.

najstarsza i najpoczytniejsza ilustracya polska. Przeszło tysiąc stronnic tekstu i przeszło dwa tysiące ilustracyi rocznie. «TYGODNIK ILLUSTROWANY» w r. 1912 zamieści najnowszą powieść **Wł. St. Reymonta** pod tytułem: „**Rok 1794**“ (czasy Kościuszkowskie). Tygodnik drukować będzie dalszy ciąg powieści **Bolesława Prusa** pod tytułem „**PRZEMIANY**“.

Premium nadzwyczajne «Tygodnika Ilustrowanego» „**Sybir Wizye Przeszłości**“ (seria II)

Album Kartonów KONSTANTEGO GORSKIEGO  
W połączeniu z wydaną w r. z Seryą I, bezpłatne to premium stanowić będzie pierwszorzędną całość artystyczną.

Ciekawe Powieści Miesięcznik Ilustrowany poświęcony najwybitniejszym powieściom i romansom polskim i obcym. **12 tomów** w ciągu roku **zupełnie bezpłatnie**. Każdy tom suto ilustrowany. Komplety z lat 1910 i 1911 dla prenumeratorów «Tygodnika Ilustrowanego» tylko po rub. 3. 60, w oprawie po rub. 5.

Prenumerata «**Tyg. III.**» wraz z Ciekawemi Powieściami i Albumem wynosi: w Warszawie rocznie 8 r., półrocznie 4 r. Kwartałnie 2 r. Z przesyłką pocztową w Królestwie i Cesarstwie Rocznice

12 rub., półrocznie 6 r., kwartałnie 3 r.

Adres Administracji: ul. Zgoda 12 — telef. 414.

## Pryjmajecca dalej pieradplata na „Maładuju Białaruś”

Zbornik z addziełami:

1) hramadzianskim, dziez razbirajucca nieadložnyje dla biełaruskaho hramadzianstwa sprawy.

2) Nawučnym, z asabliwaj uwahaj na nawučnaje pazańnie Biełarusi.

3) Pryhožaho pišmienstwa i štuki. Wydańnie budzie na dobrą papiery, prybranaje okladkai i zastačkami—wińjetami u biełarskim stylu, a także, pawiedlu patreby i mahčymaści, z malunkami.

Kožna knižka budzie drukawana i takimi i siakimi literami (ruskimi i łacinskimi), s takim rachunkam, kab u seryi—4 knižki pa 10 listoū—(160 str kožnaja) prýšlosia na kožny druk pa paławini.

Byé supracōnikami Maładoje Biełarusi abiecali našy biełarskije pieśniary i publicysty, a także wiadomyje wučonyje i prafesary.

Pieradplata prymajecca na serju (4 knihi)—s pieresylkaj 3 rubli—biez pieredplaty kožna knižka pa 1 rublu.

Adres wydawiectwa «Maładoje Biełarusi»:

С.-Петербургъ. Издательство „Загляне Сонцэ і у нашэ ваконцэ“

В. О. 4-ая Л. № 45, кн. 16.

Hetam že prymajecca abwestki dla pomieščenja u «Maładuju Białaruś».

---

### ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ

на ежедневную политическую, литературную и экономическую газету

7-ой годъ издания. „Рѣчъ“

7-ой годъ издания.

издаваемую въ С. Петербурбѣ

В. Д. Набоковымъ и И. И. Петрункевичемъ при ближайшемъ участии П. Н. Милюкова и И. В. Гессена и при прежнемъ составѣ сотрудниковъ. Годовымъ и полугодовымъ подписчикамъ газеты „Рѣчъ“ на 1912 г., подписавшимся до 1 февраля, будетъ въ январѣ мѣсяца 1912 г. бесплатно

### Ежегодникъ газеты „Рѣчъ“ на 1912 г.,

заключающей въ себѣ обзоръ важнейшихъ событий и течений въ области политической, законодательной, общественной, промышленной, научно-литературной и художественной жизни России за 1911 годъ, а также статистическая свѣдѣния о различныхъ, имѣющихъ наибольшее важное значение, явленияхъ русской жизни въ связи съ данными статистики международной.

#### ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Въ Россіи на 12 м.—12 р., 9 м.—9 р., 6 м.—6 р., 5 м.—5 р. 10 к., 4 м.—4 р. 15 к., 3 м.—3 р. 15 к., 2 м.—2 р. 15 к., 1 м.—1 р. 10 к.  
За-границу на 12 м.—20 р., 9 м.—15 р. 75 к., 6 м.—11 р., 5 м.—9 р. 50 к., 4 м.—7 р. 75 к., 3 м.—6 р., 2 м.—4 р., 1 м.—2 р.,

Для сельскихъ священниковъ и учителей, для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеняхъ, Фельдшеровъ, крестьянъ, рабочихъ и приказчиковъ при непосредственномъ обращеніи въ главную контору: на 12 м.—9 р., 9 м.—6 р. 75 к., 6 м.—4 р. 50 к., 3 м.—2 р. 40 к., 1 м.—80 к. Адресъ главной конторы газеты „Рѣчъ“: Спб., улица Жуковского 21/56 Пробные №№ газеты „Рѣчъ“ для ознакомления высылаются бесплатно.







1964 г.

Бел. ёддзел

1994 г.

5146



B0000002479702